

Уладзімір Арлоў

# Мой радавод да пятага калена

Эсэ

КАМИНКА

Менск  
Бацькаўшчына  
1993

KAMUNIKAT.ORG

**Мой радавод да пятага калена. Эсэ.**

Менск: ВЦ «Бацькаўшчына», 1993.— 184 с.

ISBN 985-6026-02-4

Прысьвачанае чарговай гадавіне БНР эсэ «Незалежнасьць — гэта...» было перакладзена на дваццаць моваў. Разам зь ім у кнігу ўвайшлі іншыя эсэ, напісаныя ў 1990—1993 гадох. Большая іх частка зъявілася ў друку ў незалежных выданнях «Дзень Волі», «Свабода», «Наша Ніва».

## **Незалежнасьць - гэта...**

Незалежнасьць - гэта калі ты зъявішся на съвет у радзільні, дзе няма сама стэртыльных на зямлі прусакоў, затое ёсьць аднаразовыя шпрыцы й пляюшкі. Незалежнасьць - гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а ня выцягнё са стала «Справочник личных імён народов СССР» і ня будзе, размахваючы ім, гістэртычна тлумачыць твойму бацьку, што ён можа без праблем назваць сына Файзулоў ці нават Мамаэм, а вось Рыгорам - ня можа, бо такога імя проста не існуе ў прыродзе (а существует нормальное человеческое имя Григорий).

Незалежнасьць - гэта калі ты пойдзеш у школу і цябе будуць вучыць на тваёй мове (а дзяўчынку Гражынку, якая падабалася табе ў дзіцячым садзе, - на яе мове, а твойго суседа хлопчыка Мішу, тату якога завуць Ісакам, - на ягонай, а другога твойго суседа хлопчыка Алёшу, бацькі якога прыехалі сюды, бо ў іхнім горадзе на Волзе, каб купіць малому малака, трэба займаць чаргу а пятай гадзіне раніцы, - на ягонай). Цябе будуць вучыць на тваёй мове, і дзеля гэтага тватай тату й маме ня трэба будзе ўсё лета зьбіраць па кватэрах заявы бацькоў, якія не тое каб не хацелі вучыць сваіх дзетак так, як твае тата й мама, а проста ніколі пра гэта ня думалі, бо выраслы пры інтэрнацыяналізме. І гэтыя заявы не трэба будзе губляць троны разы дырэктору ѹ два - сакратарцы, і першы вераснёвы дзень ты не пачуеш на ўрачыстай лінейцы, што «год от года хорошеет материально-техническая база нашей школы», а прыйшоўшы ў сваю клясу не даведаёшся, што дзякуючы няўхільнаму клопату партыі й ураду, у вас на ўсю клясу толькі адзін лемантар і дзів «матэматыкі» на роднай мове.

Незалежнасьць - гэта калі твая дружына ня будзе змагацца за права насіць імя Паўліка Марозава ці Аляксандра Мясынікова, бо ўсе вы цудоўна ведаце, як любіў свайго татку Паўлік і як любіў беларусаў Мясынікоў.

Незалежнасьць - гэта калі ты будзеш студэнтам і на лекцыі па вышэйшай матэматыцы твой смуглівы раўнаётак з Мадагаскару, які вучыцца за грошы сваёй, а не тваёй краіны, нахінецца да цябе і запытаете, што значыць слова «імавернасьць», і ты па-французку растлумачыш яму.

Незалежнасьць - гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежны горад ці вёску твае зямлі, затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву і прыбіраць тэрыторию «вот от сюда и до обеда». У нядзелю ты зможаш прыехаць да бацькоў ці да свае дзяўчыны, затое ніхто не назаве цябе «бульбашом», а твойго сябра - «чernожопым» за тое, што вы думаеце й гаворыце ў съне па-свойму, і выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі ня будуць у працэсе гэтай падрыхтоўкі рабіць табе «велосипед», і табе ніколі не загадаюць гаstryцізм сапёрную рыдлёўку, каб акапацца ў Баку ці ў Тбілісі.

Незалежнасьць - гэта калі твая дзяўчына кажа, што хоча на выходныя ў Вену, і ты з чистым сумленнем абяцаеш ёй, што ў суботу вы вып'яце кавы на супраць палацу Шонброн, і ведаеш, што перад вашай вандроўкаю ніхто не будзе высьвятляць у цябе, ці быў ты ў дзяцінстве жыдом, а таксама, ці быў ты раней за мяжою і калі вярнуўся адтуль, дык зь якой мэтаю.

Незалежнасьць - гэта калі на Дзяды, у Дзень памяці продкаў, ты ідзеш на могілкі й ведаеш, што паставіш сьвечку й пакладзеш кветкі, а ня станеш удзельнікам выпрабавання балёнчыкаў з нэрвова-паралітычным газам ці новае мадэлі гумовага друцка.

Незалежнасьць - гэта калі твой сын прынёс са школы пяцёруку па гісторыі і ты хваліш яго за гэту пяцёруку, бо ведаеш, што ён атрымаў яе не па тым прадмете, дзе вучаць пра Лядовае пабоішча і перамогу калектывізацыі, а па тым, дзе вучаць пра Грунвальдскую бітву, якая ўратавала твой народ ад съмерці, і кажуць праўду пра ту ўладу, што растралаля твойго дзеда й задушыла голадам тваю бабулю.

Незалежнасьць - гэта калі да цябе завітае сьпявак зь Нью-Ёрку, і ты вып'еш зь ім добрую чарку вішнёўкі, і паслья ветлівія дзяцькі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе й што вы пілі й како пры гэтым лаялі.

Незалежнасьць - гэта калі ты пазбаўлены магчымасці пачуць, як твой прэзыдэнт вучыць з экрану суайчыннікаў: «Хто как хаціт, той так і гаварыт», бо твой прэзыдэнт - чалавек пісьменны і хоць адну мову ўсё ж ведае.

Незалежнасць - гэта калі з тэлеперадач і газэт раптам зынікаюць лісты нястомнатаямнічых вэтэранаў і вусыцішныя паведамленыні пра нацыяналістаў і экстрэмістаў з народных франтоў, якія нават ў начы ня съяць, а распальваюць паміж табой, Алёшам і Мішам, тату якога звалі Ісакам, а таксама Гражынаю, якая даўно ўжо твая жонка, міжнацыянальную варожасць, каб учыніць сярод вас крывавую разнью й пусыціць пад адхон цягнік перабудовы.

Незалежнасць - гэта калі ніхто ня страшыць цябе, што твой народ ня зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо ня мае сваіх баксітаў ці алмазаў, і ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гарапашных галяндцаў ці бэлгійцаў, якія ня маюць ні баксітаў, ні алмазаў, ні нават старэйшага брата.

Незалежнасць - гэта калі велізарныя фуры з надпісам «Центровывоз» (ці бачыў ты хоць раз такія фуры з надпісам «Центровввоз»?) падрулююць не да чужых, а да нашых крамаў.

Незалежнасць - гэта калі раптам высьветліцца, што разумныя людзі ёсьць і ў нас, і калі - крый Божа! - выбухне завод ці прычыніцца якое іншае ліха, ня трэба будзе чакаць, пакуль прыедзе камісія з маскоўскіх разумнікаў.

Незалежнасць - гэта калі на Божай пасыцелі ведаеш, што пасыля таго, як ты памяняеш гэты сьвет на лепшы, на месцы царквы ці касыцёла, дзе цябе хрысьцілі і дзе ты вянчаўся, не выкапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейн імя XXVIII з'езду КПСС, а могілкі, дзе будуць спачываць твае косыці, не зьнясуть і не ператвораць у закіданы пустымі пляшкамі парк культуры й адпачынку імя таварыша Гарбачова або імя таварыша Лігачова.

Незалежнасць - гэта...

Незалежнасць - гэта калі ад нараджэння да скону пачуваецца сваім чалавекам на сваёй зямлі.

Я веру, што калі-небудзь так будзе.

Бо іначай праста ня варта жыць.

Люты, 1990 г.

# **ТУТ**

KAMUNIKAT.ORG

# **Апэрацыя „Прусакі”**

*Сёмыя ўгодкі съмерці Ларысы Геніюш*

Яшчэ й цяпер у зімовую раніцу, у тыя колькі хвілінаў съцішанага йснаваньня паміж яваю й сном, я магу зънячэўку ўсьцешана падумаць: перад Калядамі паеду да Бабулі.

Так мы называлі яе між сабою ў гаворках, у лістох і ў тэлефонных перамовах - зъ любасыцю, а таксама (уважаючы на «товарища майора») з асьцярогаю. Зрэшты, мяркую, «товарніц майор» цудоўна ведаў, што Бабуля - гэта Ларыса Антонаўна Геніюш.

Мо калі-небудзь я напішу пра ўсё гэта больш падрабязна. Пра тое, як мы зь Сержуком Сокалавым грэліся пасъля марознае дарогі ля печкі, і Бабуля, што кагадзе ўзрадавана называла нас «сакалянятамі і арлянятамі», раптам нядобра бліснула вачыма. «А хто вас, хлопчыкі, да мяне прыслаў?» Пра бандэролькі зь лекамі для ейнага хворага сэрца, якія па два месяцы йшлі з Наваполацку ў Зэльву. Пра тое, як пасадзіўшы нас за шчодры стол, яна падымала кілішак са сваім улюблёным цытрынавым лікёрам і, звяртаючыся непасрэдна да электраразэткі, казала: «Вып'ем за нашега дорогога Леоніда Ільіча!» Пра тое, як праз колькі хвілінаў пасъля прыезду гасьцей у хаце неадменна зъяўлялася ўвішная мэдсястрычка, якая работала Ларысе Антонаўне ўколы тых самых (дай Бог!) лекаў і якую ў гэты дзень ужо марна чакалі ўсе астатнія зэльвенскія хворыя, бо мэдсястрычка добра разумела, які адказны ўчастак работы даручылі ёй таварышы.

Калі-небудзь я, відаць, напішу, як зъневажалі яе зэльвенскія настаўнікі. Як яна дасылала лісты Машэраву і якія атрымлівалі адказы. Як угаворвалі яе прыняць савецкае грамадзянства, а яна ўпартая хацела заставацца грамадзянкаю Беларускае Народнае Рэспублікі. Як, пахаваўшы мужа, яна жыла са сваім сабачкам Жуком у абторканай мікрофонамі і абкружанай съяной падазронасыці й нянявісці хаце. «Ні адзін народ так не прыніжаў сваіх паэтаў, сваіх жанчын», - напісала яна ва ўспамінах.

Калі-небудзь я распавяду, кім была яна для нас у тыя гады.

Сённяня ж найперш прыгадваеца іншае: складзеныя на грудзях васковыя рукі, увачавідкі съсівелы ад гора Жук ля труны з гаспадыняю, твары Зянона Пазняка, мастака Яўгена Куліка, гісторыка Міхася Чарняўскага, які за год да гэтага, шмат чым рыхыкуючы, вывез з Зэльвы Бабуліну «Споведзь», што цяпер друкуе часопіс «Маладосць»...

У краіне незалежнай, дэмакратычнай і культурнай разьвітаныне з адной з найталенавіцейшых яе паэтак сталася б днямі народнага смутку. У нас, у Беларусі, гэтая журботная падзея прайшла непрыкметна, бо амаль ніхто проста ня ведаў ні пра паэтку, ні пра яе съмерць, а калі б і ведаў, дык большасыці ўсё адно было б «да ліхтара». Ну, а што тычыцца беларускай інтэлігенцыі, дык яе ў тыя красавіцкія і, дарэчы, выхадныя дні апанавала пошасыць раптоўных хваробаў, сумеры якой можна параўнаць хіба што з колькасцю тэрміновых камандзіровак, маршруты якіх пралеглі дужа далёка ад Зэльвы.

Тым часам там, дзе трэба, выпісвалі камандзіроўкі менавіта ў Зэльву. І ўсё-ткі на кожнага, хто прыехаў хаваць Паэтку, прыпала, здаецца, ня больш, чым па двое падсуседзяў. Далібог, гэта былі неблагая суадносіны, і няхай выбачаюць тыя, каго я не ўзгадаю.

З Наваполацку прыехаў інжынэр Вінцэс Мудроў, зь Менску - археолягі Гар Чарняўскі й Валеры Шаблюк, а таксама дырэктар акадэмічнага Музэю старажытнабеларускай культуры Вольга Церашчатава з каляжанкамі. Вянок ад Саюза пісьменнікаў Беларусі прывезылі Вольга Іпатава й Адам Мальдзіс. З Горадні прыехала Данута Бічэль зь сябрамі, з Жлобіна - былы лягернік Мікола Канаш, якога мы зъ Вінцэсем (даруйце нам, Мікола Імполевіч) прынялі ў цягніку за чалавека з канторы.

Сапраўдныя ж людзі ў цывільным прыбылі на машынах зь менскімі, гарадзенскімі й берасцейскімі нумарамі. Яны няўтомна шпацыравалі па вуліцы, хадзілі пад вокнамі, згуртаванымі натоўпамі стаялі ў часе адпяваньня нябожчыцы ў царкве, перапісвалі звесткі аб прыежждых у зэльвенскім гатэльчыку. Ня ведаю, чаго ў падсуседзкіх позірках было болей: удзячнасці да нас, «недобityх националистаў», што неяк пацьвярджалі неабходнасць іхняга йснаваньня і дапамагалі атрымліваць новыя званыні і ўзнагароды, гэтае удзячнасці, або прыкрасы, што «главная националистка» і тут нашкодзіла: памерла акурат так, каб у іх прапалі выхадныя.

Далікатнасць падсуседзяў ня ведала межаў. Калі сын Ларысы Антонаўны, беластоцкі літаратар Юрка Геніуш прыцішана чытаў мне зъ сябрамі на ганку свой верш «Чаму я чорны, мама?», двое ў цывільным падышлі да яго амаль усутьч і сталі за плячыма. Хацелі закруціць «выкормышу» рукі й кінуць у варанок? У аднаго зь іхніх калегаў, нястомнага фатографа з партрэтным аб'ектывам, Вольга Іпатава запыталася, які орган друку ён прадстаўляе, і той замест адказу шчоўкнуў і яе.

Цікава, як называлася ў іх тая апэрацыя? «Крыж»? Ці мо якая-небудзь «Незабудка»? Ці «Прусакі», як назваў бы яе я сам? Але як бы яна ні звалася, увесь плян ейным кіраунікам выкананаць не ўдалося: спробы ўтаварыць ці змусіць везыці труну й вялікі драўляны крыж на машыне былі марныя. Увесь няблізкі шлях да зэльвенскіх кладоў труну несылі на руках. Съедам ішла ўсё Зэльва. Бел-чырвона-белых съязгоў не было. Да іх мы тады яшчэ не дарасьлі.

Над съвежаю магілай я прачытаў напісаны на съмерць паэткі верш Сержука Сокалава, які яшчэ не пісаў песень і ня меў у прозывішчы ваярскага прыдомку, але Воюшам ужо быў.

Гучала лера мілагучным ранкам,  
Каб съпевам вольнай Бацькаўшчыны стаць,  
Каб Вашы песні вечная Зэльвянка  
Магла вякамі голасна пяць.

Вясновы вецер сълёзы нам астудзіць,  
І зубы съязьць шчэ прыйдзецца ня раз,  
Каб голасна сказаць на поўны грудзі:

Над памяцьцю ня мае ўлады час.

Пасъля нягод, чужыны, ператрусак,  
Пасъля таго, пра што маўчаць гады,  
Вы здолелі між іншых беларусак  
Застацца Беларускай назаўжды.

7 красавіка 1990 г.

KAMUNIKAT.ORG

# **Мы стаміліся**

**Как наш ЦК писал в письме открытом,  
Мы одобряем линию его.**  
Уладзімір Высоцкі

Мы стаміліся.

Мы стаміліся ад дасягнутых пад кіраўніцтвам партыі велічных посьпехаў у ажыцьцяўленыні велічных ідэяў.

Мы стаміліся ад нашых маштабных дасягненняў у Харчовай праграме, пасъля якіх есьці робіцца ўсё меней і меней.

Мы стаміліся ад усенароднай барацьбы з п'янствам і алкагалізмам, у выніку якой на месцы вінаграднікаў пасадзілі бульбу й іншыя культуры, што там не растуць, айчынная самагонная тэхніка перасягнула ўзровень японскіх стандартоў, а аллаголікі, выпіўшы ўсе ласьёны, ужо чакаюць нас у лепшым съвеце.

Мы стаміліся ад широкага разгорнутага сацыялістычнага спаборніцтва, калі ад несьвядомае каровы, якая не канспэктувала твораў клясыкаў, трэба атрымаць малака болей, чым яна можа даць, а ідэалагічна непадкаваная кура-нясушка канае, ня справіўшыся з падвышанымі сустэречнымі абавязацельствамі.

Мы стаміліся бясконца перавыконваць народнагаспадарчы плян і думаць, што лепей было б, каб мы яго ніколі не перавыконвалі, а хоць адзін раз проста выканалі.

Мы стаміліся есьці прадукты, у якіх няма радыенуклідаў толькі датуль, пакуль у нас няма дазымэтраў.

Мы стаміліся ад удзячнасці стваральнікам сацыяльнае праграмы «Жульё» (прабачце, «Жыльё») - 2000.

Мы стаміліся змагацца за правы гарлемскіх мурынаў, што маюць, як пісала нашая прэса, у сярэднім усяго па 5 квадратных метраў жылой плошчы на чалавека, у нас жа гэтых метраў у сярэднім крыху болей толькі за кошт тых, хто рэгулярна ездзіць глядзець на гарапашных мурынаў і мабілізувае нас на барацьбу за іхнія правы.

Мы стаміліся, едучы ў грамадzkім транспарце, думаць пра тое, чым накарміць дзяцей, ведаючы, што нехта ўжо ўехаў у свой камунізм ня толькі на персанальны машине, але й на персанальны нумарной карове.

Мы стаміліся перадаваць у лістох і па тэлефоне прывітаныні людзям, якія ўдзені і ўначы самааддана захоўваюць таямніцу нашага ліставання й тэлефонных перамоваў.

Мы стаміліся глядзець на аточаны чорнымі «Волгамі» й аздоблены гранітам гмах, ведаючы, што цераз вуліцу ад яго гараць і гніоць у сутарэннях кнігі нашае галоўнае бібліятэкі.

Мы стаміліся чытаць і слухаць прамовы чалавека, які, рыхтуючыся да сустрэчы сваіх маскоўскіх гаспадароў нанейкім сэмінары, загадаў да лёзунгу «Человек - это звучит гордо» прымаляваць на пачатку слова «советский».

Мы стаміліся ад того, што нашай эканомікай кіруюць фізкультурнікі, культураю - сантэхнікі, а ўсім разам - спэцыялісты па съвінагадоўчых комплексах.

Мы стаміліся ўскладаць кветкі да помнікаў тым, хто павёў нас у съветлае заўтра, дзе, на жаль, не давялося жыць ім самім.

Мы стаміліся чакаць, калі збудуюць помнікі тым, хто бараніў нашу зямлю, а ня тым, хто аддаваў Беларусь немцам на перамовах у Берасьці й па жывым рэзаў яе напалам на перамовах у Рызе.

Мы стаміліся чытаць газэты, першыя слова якіх 70 гадоў палахаюць съвет заклікам зъяднаць пралетарыяў усіх краін, як быццам невядома, што атрымалася ў адной асобна ўзятай.

Мы стаміліся есьці ўмоўна чистую ежу.

Мы стаміліся чытаць умоўна праўдзівую «Праўду».

Мы стаміліся жыць ва ўмоўна дэмакратычнай дзяржаве.

Мы стаміліся быць умоўна роўнымі.

Мы стаміліся быць умоўна вольнымі.

Мы стаміліся быць умоўна жывымі.

Вы чуецце?

Мы стаміліся...

Травень, 1990 г.

## Разъвітаньне зъ Леніным

Мы прыйшлі ў дзіцячы сад,  
Бачым Леніна пагляд.  
Добры дзень, дзядуля Ленін!  
Прывітаца кожны рад.

Прызнаюся, як на духу: грэшны, ніколі ня быў камуністам і верным ленінцам. Ня мог. А вось у КПСС - быў.

Уступаючы туды ў незабыўныя гады застою, я прыйшоў на пасяджэнье бюро гаркаму, дзе адбывалася таемства далучэнья да авангарду грамадзтва, у тэнісцы зъ пікамі, звонкамі й іншай картачнаю масыцю. «Как вы посмели явиться в таком наряде?! - задыхнуўся ад абурэнья нейкі стары бальшавік. - Вы можете себе представить Владимира Ільича с картами в руках?»

Я прасьцей простага мог уявіць правадыра абяздоленых ня толькі з картамі, але й з кілішкам добрага канъяку ці віна - дзе-небудзь у кавярні на беразе Жэнэўскага возера ці пасъля паляваньня ў Шушанскім.

Значна цяжэй мне было ўяўіць, што, напрыклад, 19 сакавіка 1922 году Ўладзімір Ільіч у сакрэтным лісьце да Палітбюро ЦК РКП(б), патрабуючы ўзмацніць рэпрэсіі супраць духавенства й вернікаў, пісаў: «чем большее число... удастся нам расстрелять, тем лучше».

Калі я з пачуцьцём вялікае палёгкі здаў свой партбілет і быў выключаны зъ ленінскае партыі «за отход от позиций марксизма-ленинизма», адна ідэёвая намэнклатурная дама ўгаворвала мяне «не оставлять партію в трудныі момент». Пры гэтым яна спасылалася на майго бацьку-нябожчыка, што, як ёй чамусыці здавалася, быў адданым ленінцам. Мяркую, што я лепей ведаю свайго бацьку й маці, якая таксама бязь сълёз разъвіталася з «умом, честью и совестью эпохи». Падазраю, што ня толькі мае бацькі ніколі не вучылі ва ўсім браць прыклад з Валодзі Ўльлянава. Ну й, вядома, не ў мяне аднаго аніколі, нават у хвіліны замарачэнья не ставала натхненность на тое, каб стварыць апавяданьне, як Ленін любіў дзяцей, або скласыці вершык ці паэмку пра тое, як Ільіч чытае «Правду» ці «думае пра Беларусь». І ўсё-такі кожны з нас волій-няволій дыхаў атрутнымі парамі акцябрацкапіянэрска-камсамольска-парцейнай машыны. А таму яшчэ нядаўна дзядуля Ленін уяўляўся нам, безумоўна, ня геніем усіх часоў і народаў (pra інтэлектуальны ўзровень правадыра хораша сказаў адзін з высланых ім за мяжу «контррэвалюцыянэраў» - М. Бярдзяеў), але, прынамсі, дзеячом, якога варта было чытаць і на якога ў дадзенай сітуацыі можна было спасылацца. Кажуць, яшчэ нейкіх пару гадоў таму кіраунік Саюзу пісьменнікаў Латвіі Яніс Пэтэрс сарваў аплядышмэнт, калі замест уласнае прамовы прачытаў на нейкай літаратурнай зборні ленінскі артыкул «Да пытаньня пра нацыянальнасці або пра «аўтанамізацыю».

Мне здаецца, цяпер, калі бронзавы Ільіч дзень пры дні набывае ўсё больш сваіх сапраўдных, чалавечых якасцяў, Пэтэрс згадвае той выпадак не без пачуцьця ніякаватасці. Згадзіцесь, далікатна кажучы,

няёмка падмацоўваць сваю думку цытаткамі чалавека, які (у адрозньеніне ад ягонага таленавітага пасълядоўніка - крамлёўскага горца), ня тоячыся, пакідаў шматлікія пісьмовыя съведчаныні сваёй жорсткасці, заклікаючы расстрэльваць заложнікаў, прастытурак, съвтароў, «кулакоў», «буржуяў», спэкулянтаў і іншых ворагаў.

Паводле маіх назіраньняў, людзі з разумам і жывым сумленнем у нас, у Беларусі, Уладзіміра Ільліча ўжо год як не цытуюць. Дакладней, цытуюць, але ўжо як бы наадварот - разъвітваючыся са сваёй аблудаю ў засыцерагаючы ад яе іншых. Адну з такіх малавядомых пакуль што цытатак з напісанай тав. Троцкім ленінскай біяграфіі хачу прапанаваць увазе верных ленінцаў: «Это диктатура? Это манная кашка! - любіў паўтараць Ільліч. - Русский человек - слишком добр. - Он не в состоянии принять решительные меры революционного террора. Тем не менее, необходимо попробовать...»

«Напробовались» усмак.

Леніну пашанцевала памерці адносна рана. Калі хочаце - своечасова. У тым сэнсе, што праз колькі гадоў яго маглі выкінуць з краіны, як ягонага біёграфа тав. Троцкага, або зрабіць - разам з Бухарыным, Каменевым, Зіноўевым і іншымі правадырамі рэвалюцыі - удзельнікамі гучных «адкрытых» працэсаў. Гадоў праз 50 яго б рэабілітавалі, а праз колькі месяцаў, як і ў выпадку зь іншымі бальшавіцкімі верхаводамі, мы б задумаліся: навошта й дзеля чаго, калі за зьдзейсьненае імі іх ніколі не рэабілітуе сама Гісторыя?

Але Ленін памёр у час, і таму, замест таго, каб выдзіраць з кніг ягоныя партрэты, па ўсёй краіне яму панаставяўлялі помнікаў.

Зрэшты, больш верагодным мне ўяўляецца іншае разъвіцьцё падзеяў. Іосіф Вісарыёнавіч мог адправіць настаўніка на той съвет ціха, бяз шуму й пылу, бяз гучных працэсаў, выдзіраныя партрэтаў, паленія кніг і іншых бальшавіцкіх штучак. Сталін цудоўна разумеў, што быць заснавальнікам небяспечна. Значна выгадней, скаваўшыся за помнік правадыру, абсолютна шчыра абвясціць сябе спадкемцам і прадаўжальнікам.

Дарэчы, пра помнікі.

З год таму я прысыніў фантасмагарычны сон. Па маім родным Наваполацку ездзіў, зносячы помнікі Уладзіміру Ільлічу, звычайны савецкі бульдозэр. Дзеці падбягалі да бульдазэрыста, казалі яму адрас чарговага помніка, дзядзька спаважна запісваў яго ў свой нататнік і ехаў рабіць сваю справу далей.

Сёньня, калі шчыльныя шэрагі помнікаў правадыру працоўных пад гучныя воплескі гэтых самых працоўных ужо істотна парадзелі, фантасмагарычным у маім сыне засталося адно тое, што дзяя адбывалася ў Наваполацку, дзе - рэч амаль неверагодная! - ніякіх помнікаў Ільлічу ніколі не было. Не было нават вуліцы Леніна. Праўда, дзядуля дзейнічаў, так бы мовіць, і «пры наяўнасці адсутнасці». Калі тутэйшыя «нацыяналісты» спрабавалі пераназваць наваполацкія вуліцы з дэбільнымі назвамі тыпу Юбілейная, Алімпійская або Камсамольская,

бацькі горада ня проста адмахваліся, як ад дакучлівых мух (ня лезьце, маўляў, зь нейкімі там Скарынамі й Каліноўскімі), але са значэннем падымалі ўгару палец і, палохаючы саміх сябе, прыхлопвалі гнільх інтэлігентаў апошнім аргументам: «В городе еще нет улицы имени Ленина!» Цяпер ужо можна з усёй пэўнасцю дадаць: і ніколі ня будзе. Ні вуліцы, ні помніка.

Вялікі пралетарскі пісьменнік М. Горкі, ня верыць якому няма анікіх падставаў, у лістападзе 1917 году пісаў пра Ільліча: «он обладает отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс» (М. Горький. Несвоевременные мысли. - Париж, 1917. С. 113). Не, зусім не памыляўся мудры Аіры Барбюс, сказаўшы ў разгар сталінскага генацыду, што СТАЛІН - ГЭТА ЛЕНИН СЁНЫНЯ.

19 траўня 1922 году Ільліч загадаў рыцару рэвалюцыі Дзяржынскуму падрыхтаваць высылку за мяжу красы расейскае інтэлігенцыі. Дзеля гэтага правадыр раіў рыцару «собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей». А вось і гатовыя ворагі: «питерский журнал «Экономист»... по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи» (у зб.: Ленин и ВЧК. Москва, 1975. С.566-567). Як вам ленінскія парады? А тэрміналёгія? Ці не нагадвае нешта вельмі знаёмае з 30-х гадоў?

Чую голас апанэнта: ну вось, пакланяліся Леніну, вырываючы зъ ягонай бясцэннай спадчыны адныя цытаты, а цяпер той самай мэтадаю выкрываем яго. На гэта я адкажу: геніяльныя ідэі Ільліча, якія доўгія гады паўтараліся як малітвы-заклённы, так і не ўвасобіліся ў «светлое будущее». А вось ленінскія ўказаныні й запаветы, ад якіх робіцца вусьцішна, вельмі хутка рабіліся страшнай рэальнасцю: расстрэламі, высылкамі, тэрорам.

Між іншым, цытаваны вышэй ліст напісаны «самым чалавечным чалавекам» за колькі дзён да першага кровазыліцца ў мозак. Можна толькі здагадвацца, якія б яшчэ запаветы выйшлі з-пад пяра Ільліча, калі б не хвароба.

Дык хто ж усё-ткі быў стваральнікам савецкай таемнай паліцыі? Хто быў пачынальнікам тэрору, які закрэсьліў дзясяткі мільёнаў чалавечых жыццяў? Ленін ці Сталін?

Нялішне паразважаць над гэтым пытаннем, калі вы бачыце, як афіцыйныя асобы ўскладаюць кветкі да велічных помнікаў. Нялішне падумаць пра гэта, праходзячы па Ленінскім праспэкце ѹ незылічоных вуліцах імя Леніна. Нам, беларусам, дарэчы будзе ўзгадаць на гэтых вуліцах і ля гэтих помнікаў, як Ленін і кірауніцтва ягонае партыі спачатку аддалі Беларусь немцам у Берасці ў 1918-м, а потым, не спытаўшыся ѹ нашага народу, не пусціўшы ягоных прадстаўнікоў на перамовы, па жывым распалавінілі ейнае спакутаванае цела Рыскай дамоваю ў 1921-м.

Ці думалі вы пра гэта ѹ самай ганебнай савецкай чарзе? Не, я не пра чаргу па міску нішчымнае лягернае баланды. І не пра чаргу на кватэру. І не пра чаргу на выезд за мяжу. І не пра чаргу па віно, мыла, цыгарэты...

Я - пра чаргу да генія, што разам з паплечнікамі штурхануў краіну на шлях, які давёў да бясконцага стаянья ў гэтых чэргах. Пра чаргу ў Маўзалей.

Ну, а як наконт вашых дзяцей - «юных ленінцаў» і «акцябрат» (слова настолькі чужое беларускай мове, што ягонае зынкненые пройдзе зусім незадумана). Як наконт дэвізу, які яны мусіць ледзь не штодня паўтараць на лінейках і зборах? Да якой «борбы» яны павінны быць гатовыя? За якое «дело»? Якой партыі? Ды той самай, дзякуючы якой мы зрабіліся абязмоўленымі жабракамі са зынявежанымі мазгамі. (Кажуць, недзе ў Францыі прызналі Ўладзіміра Ільіча найвыдатнейшым мысьляром ХХ стагодзьдзя. Пажылі б тыя французы хоць з тыдзень у краіне, што ледзьве не пабудавала ў 1980 годзе камунізм).

А як ставіцеся вы да того, што вашыя дзеци носяць значкі з выяваю чалавека, з блаславенія якога (пасля згаданага напачатку сакрэтнага ліста да Палітбюро) толькі ў 1922 годзе расстралялі, паводле няпоўных звестак, 8100 «представителей реакционного духовенства и буржуазии», у тым ліку 3447 манашак і паслушніц (Протопресв. М. Польский. Новые мученики российские. - Джорданвиль, 1949-1957. Т. 1. С. 214). Ці ня больш лягічна было б, каб «юныя ленінцы» наладзілі збор гэтых значкоў для сваіх старэйшых таварышаў з КПСС? Няхай бы насілі, дэмантравалі вернасць ідэалам. Відаць было б, хто ёсьць хто. Спрыяла б «конструктивному диалогу». Не баяцца ж насіць свае значкі сябры й прыхільнікі БНФ.

А ці добра пачуваюцца ў свяtle ~~новых~~ штрыхоў да партрэту Ільіча студэнты й выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверситету ІМЯ У.І.ЛЕНІНА?

Крый Божа, каб нехта падумаў, што я заклікаю нішчыць помнікі й выкрайсъіваць імя Ільіча з нашае памяці. Я зусім не прыхільнік барбарскіх бальшавіцкіх мэтадаў. Далібог, можна вынайсьці нешта больш цывілізаванае й дасыціпнае. Чаму б, скажам, ня звязыці помнікі Ільічу да абкамаў і ЦК КПБ? Больш утульна пачуваліся б і гаспадары гэтих будынкаў (пад вокнамі ўвесь час дзейнічаў бы своеасаблівы бронзавы мітынг у падтрымку іхняе лініі) і самі леніны - бачачы чорныя «волгі» ды іншыя сьведчаныні таго, што хтосьці ўсё-такі пабудаваў сабе съветскую будучыню.

Што датычыць імя правадыра, дык, замест вуліц, яго можна было б даваць цэкоўскім калідорам або лецішчам верных ленінцаў. Хіба кепска гучыць: «Дача товарища Соколова имени товарища Ленина»?

Існуе думка, што Леніна чакае свой ХХ зъезд.

Але хто яго будзе праводзіць?

Сталін хаваўся за помнікі Леніну. Помнікі Сталіну былі ўжо ненадзейнаю абаронаю й хутка пайшлі на пераплаўку. За каго ж схаваюцца верныя ленінцы, калі не застанецца бронзавага Ільіча? За «валюнтарыста» Хрущчова? За абчаплянага ардэнамі з галавы да пятаў Ільіча № 2? За гэбіста тав. Андропава? За тав. Чарненку, за якога ня здолелі схавацца (памятаеце ТАССаўскую фота?) нават тыя, хто перастаўляў генсеку ногі, калі той прыйшоў на выбарчы ўчастак галасаваць за самога сябе?

Каб захаваць заснаваную Леніным таталітарную антыгуманную систэму, «ум, честь и совесть эпохи» можа схавацца сёньня толькі за яго самога. З-за помнікаў геніяльнаму правадыру працоўных цікуюць тыя, хто не зьбіраеца разьвітвацца з вучэннем, якое прывяло іх да свайго асабістага камунізму. Прывяло за кошт беднасці, абяздоленасці й зынішчэння іншых.

А таму: ЛЕНИН - ГЭТА СТАЛІН СЁНЬНЯ.

Кастрычнік, 1990 г.

KAMUNIKAT.org

# **„Парыж ня бачыў я ніколі”**

*Нататкі з нагоды*

Менск. Красавік. Бронзавы Лукіч на пляцы перад Домам ураду трymае ўсунуты кімсыці з забастоўшчыкаў яму ў рукі бел-чырвона-белы сцяг. Разгар страйкаў у сталіцы ды ў іншых беларускіх гарадох, а таму ацэнкі могуць грашыць празьмерным аптымізмам і ад іх лепш устрымацца. Але што б там ні было, цяпер ужо ні ў кога язык не павернецца назваць Беларусь запаведнікам непалоханых партакрататаў.

Сёлета мы ўжо другі раз адкрыта адзначалі чарговую гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вядома, сумеры нашага Дня Волі пакуль што цяжка парадаць са съяткаваннем Дня незалежнасці ў Балтыі. Дый завяршылася свята 25 сакавіка гераічнай начнай аперацыяй: выконваючы загад вярхоў, якія яшчэ маглі, доблесныя менскія «пажарнікі» сарвалі з будынку «Белрэстаўрацыі» ў Траецкім прадмесці асьвячоныя царквою нацыянальныя сцягі. Тым ня менш, апошняя падзеі съведчаць: ідэя незалежнасці ўжо выйшла за межы вузкага кола нацыянальнае інтэлігенцыі. Сярод мноства антыкамуністычных, антыгарбачоўскіх і іншых «антых» лёзунгаў на красавіцкіх мітынгах мне ўрэзаўся ў памяць плякат, які трymаў на плошчы Леніна (з трывуны зноў і зноў гучаў vox populi - заклік назваць яе пляцам Незалежнасці) хлапчына з чорнымі абадкамі пазногцяў. На плякаце было напісаны: «Нынешнє поколение будет жить в независимой Беларуси!»

Лёгіка гісторыі цьвердзіць: у гэтага рабочага хлопца шанцаў нязымерна болей, чым у тых, хто, выступаючы ад імя гегемону, сем дзесяцігодзьдзяў спакушаў народ прывідам зямнога раю. Прынамсі таму, што ў іх ніякіх гісторычных шанцаў, здаецца, ужо няма.

Існуе гэтак званая «пашыраная думка», што ў апошнія трыццаць гадоў андэрграўнда ў беларускай літаратуре не йснавала. Сёй-той гэтую думку не падзяляе. У прыватнасці, супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі, якія займаліся ў 1973-74 гадох аўтарамі наваполацкага самвыдавецкага літаратурнага альманаху «Блакітны ліхтар». У пятнаццаці выдадзеных рукапісных нумарох змяшчаліся зусім ня ўзоры «сацрэалізму». Былі там і паэтычныя экзэрсісы, што мелі нейкае дачыненіне да эротыкі, і абсолютна бяскрыўдныя практыкаваныні ў «чарнільнай лірыцы», накшталт трываletу «Парыж ня бачыў я ніколі»:

Парыж ня бачыў я ніколі  
І ад таго чарніла п'ю.  
Сумую я аб сваёй долі:  
Парыж ня бачыў я ніколі.  
Бутэлька выпіта - даволі,  
Сяджу на крэсьле і пяю:  
Парыж ня бачыў я ніколі  
І ад таго чарніла п'ю.

Але галоўнае: студэнты Наваполацкага палітэхнічнага інстытуту Вінцэс Мудроў, Валеры Шлыкаў, старшаклясынік Андрэй Грабаў і іхня сябры казалі ў сваіх вершах пра тое, аб чым шмат хто з масыціх нашых літаратараў адважыўся сказаць на поўны голас толькі ў эпоху «глазности»: што «як раней мужык наш мае ўсё ў плямах сонца», што загналі ў кут і дабіваюць мову...

Размаўляю па-беларуску...  
Як у трамваі глядзяць на зайца,  
Так глядзяць на мяне этрускі  
Ад Асьвеі да Лунінца.

Жыцьцё паэтаў «Блакітнага ліхтара» склалася па-рознаму. Трагічнай загадкаю застаецца съмерць у каравуле, на службе ў Савецкай Арміі, Андрэя Грабава, бадай, самага таленавітага, які ў восьмай клясе пісаў:

Рушу па Беларусі... У небе маланка палае.  
Пад прыгнётам усходнім стогне наша зямля.  
Песьні жальбы лунаюць ад краю да краю...  
Аднак:  
Але хутка - ходзяць чуткі -  
Паўстане моладзі атрад.

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» нарэшце выходзіць кніга прозы Вінцэсія Мудрова. Колькі разоў зъяўляліся ў рэспубліканскай перыёдыцы вершы Валерыя Шлыкава. А нехта горка смуткуе аб сваім удзеле ў альманаху, які перашкодзіў зрабіць партыйную кар'еру...

Спадзяюся, што «Блакітны ліхтар» дачакаецца свайго дасьледніка. Гаворка, вядома, не пра літаратуразнаўцаў у цывільным, што бачылі крамолу ня толькі ў радку «бруд каstryчніцкіх дарог», але і ў самой беларускай мове, якая мусіла ўжо ціха сканаць і раптам - ні з пушчы, ні з поля! - ня дзе-небудзь, а ў індустрыйна інтэрнацыянальным Наваполацку на ёй пачынае складаць шкодніцкія вершыкі ледзь не дзясятак гарадзкіх хлапчукоў.

Але мушу астудзіць запал тых, каму заманулася пагрузіцца ў съвет думак і вобразаў наваполацкага самвыдаву пачатку 70-х. З часоў ягонага разгрому ён даступны адно крытыкам з вайсковымі званынямі...

Наступніцы «Блакітнага ліхтара», «Мілавіцы», пашанцавала болей. Машынапісны альманах, выдаваны ў сярэдзіне 70-х гадоў купкаю студэнтаў гістарычнага факультэтэу БДУ, у бяздонныя сутарэнныні ўсемагутнага ведамства ня трапіў. Зрэшты, фатаkopіі кожнага з пяці нумароў у адпаведных тэчках бяспрэчна ляжаць: трапіўшы ў рукі факультэтаўскіх камсамольскіх актывістаў, «Мілавіца» зынікала падазронама надоўга - ведаю не па чутках, бо меў гонар належаць да яе выдаўцоў.

На маім пісьмовым стале трэці нумар альманаху, які адкрываеца вершам Ігара Чарняўскага «На съмерць Бэма» (па матывах жалобнай рапсодыі Чэслава Немэна на вершы Цыпрыяна Норвіда).

А міг сумлењня сыпіць,  
Царуе тут віно.  
Ну хто гэта глядзіць  
У цёмнае вакно?..

Гэта радкі з баляды Генадзя Кулажанкі, які не вярнуўся з Афганістану. А вось страфа зь верша «Супраціўленыне матэрыялаў» Юрася Бандаровіча:

Калі лічыць чарговы стаў вар'ят  
Сябе героем, ўзяўшы ўладу ў руکі,  
Напомніце яму пра супрамат -  
Бо ёсьць такая мудрая навука.

Мне хочацца працягваць цытаваныне - і вершаў Эдварда Зайкоўскага, і міні-эсэ пра піваізм (ад слова «піва»), і, далібог, съмешнага аддзелу сатыры й гумару, і «псыхалягічна-фізывіялічнай» драмы «Гліст-нігліст»...

Дык ці справядлівая «пашыраная думка», калі, прынамсі два самвыдавецкія літаратурныя альманахі, два правобразы цяперашніх «Літаратуры», «Ксэраксу Беларускага» ды іншых сёньняшніх і будучынных падобных выданыняў, мы ў ту юную Варфаламеевскую ноч 70-х гадоў усё ж мелі?

Беларуская літаратурная эміграцыя.

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» я быў рэдактарам анталёгіі заакіянскай паэзіі. Памятаю, у адным інтэрвію празьмерна захоплена казаў, што гэта - сапраўдная паэтычная Атлянтыда, якая ўсплывае з прадоныня забыцьця, - са сваімі горнымі вяршынямі й пласкагор'ямі, зь вялікімі талентамі й сыцілымі сумленнымі працаўнікамі.

Але ж, апрача паэзіі, у беларускай эмігранцкай літаратуры йснуе й багатая проза, у прыватнасці, мэмуарная. Нават паслья «Архіпэлягу Гулагу» моцна ўражвае выдадзеная ў ЗША кніга Аўгена Калубовіча «На крыжковай дарозе». Чаго вартыя хоць бы старонкі, што апавядаюць, як у разгар рэпрэсіяў увязненныя беларускія інтэлігенты ствараюць у камэры менскае турмы новую «сталінскую» канстытуцыю рэспублікі.

«Дзяржава мае назоў БССР: Будыйце Самі Сваё Рабства. Ганаровае права мець грамадзянства БССР належыць дзівюм катэгорыям ейных жыхароў: тым, хто ўжо арыштаваны, і тым, хто будзе арыштаваны. Дзяржава ўрачыста гарантует: права на працу - у вынайдзеных Леніным і Сталіным для росквіту сацыялістычнага грамадзтва канцэнтрацыйных лягероў; права на адпачынак - у спэцыяльна абсталяваных дамох адпачынку, якія капіталістычнай пропагандзе называюць турмамі; права на съмерць - ад кулі ў патыліцу...»

Літаратурны мэтар нашае гадоўлі цалкам паважна кажа з «блакітнага экрану», што мы ўжо памахалі ручкаю «жизни во лжи». Значыцца, ужо ня хлусіць нам «Правда»? Значыцца, ня хлусіць ЦТ, аддадзенае на

кармлењне Л. Краўчанку, аднагалосна выключанаму днямі са свайго творчага саюзу калегамі па маскоўскай журналісцкай арганізацыі?

Значыцца, можна без уздрыгу ўспомніць студзень, падзеі ў Летуве. Там гінулі ад куляў бязбройныя людзі, а на экранах сипявалі аголенныя прыгажуні ды йшло нізкапробнае, замяшанае на самых прымітыўных страсцяцях «Аляксандар-шоў».

Памятаю, уключыў тэлевізар у надзеі злавіць няўлоўную ў тыя дні праграму ТСН і ўбачыў мардаваротаў у чорных камбінэзонах, якія, зъмятаючы ўсё на сваім шляху, несьліся па лесьвічных пралётах. Першая думка: штурм летувіскага парляманту! І раптам на экран выплыў месяца падобны, зь вясёлаю ўхмылкаю твар куміра ахвіцэрскіх жонак Сашы Масльякова. Аказваецца, гэта толькі шоў, прысьвечанае съмелым і мужным хлопцам - «нашым».

Польскі афарыст Станіслаў Ежы Лец раіў: «Памыляйцеся калектыўна!» Вяртацца да праўды таксама больш надзейна й бяспечна гуртам.

Улаўраны сацрэаліст паведаміў нам, што мы ўжо апынуліся ў «жизни без лжи».

Так і жывем.

Ура!

Красавік, 1991 г.

# **Съцягі над горадам**

*Гераічны аброзок часоў незалежнасці*

ДЗЕЙНЫЯ АСОБЫ:

ПАЭТІ БАРД Сяржук Сокалаў-Воюш;

СТАРШЫНЯ ПОЛАЦКАЕ РАДЫ БНФ Анатоль Кулік, асуджаны за бел-чырвона-белы съцяг у гады перабудовы;

СЯБРА ПАЭТАІ БАРДА дый усіх астатніх Базыль Храмцоў, асуджаны за тое самае ў тыя самыя гады;

КАРЭСПАНДЭНТКА абласной газэты «Народнае слова» Ларыса Малашэння;

АЎТАР гераічнага аброзка;

НАМЕСЬНІК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ тав. Камароў; вахцёрка, міліцыянты, людзі ў цывільнym.

Дзея адбываецца перад будынкам Полацкага гарсавету, у ягоных нетрах, а таксама на гарышчы й на даху.

Субота, трэці дзень, як сэсія Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь зацьвердзіла новы Дзяржаўны съцяг.

Над гарсаветам ціхамірна лунае чырвона-зялёны, сярпаста-малаткасты, бальшавіцка-мусульманскі «флаг» БССР.

У выпадку сцэнічнага ўвасабленыня твору можа гучаць Дзяржаўны гімн БССР або папулярная народная песенька: «Зылева молат, справа серп, Гэта наш савецкі герб. Хочаш жні, а хочаш куй...» і г. д.

## 1-Я ДЗЕЯ

Пяцёра першых дзейных асобаў зь бел-чырвона-белым съцягам шпарка падымаюцца па сходах і заходзяць у кабінэт намесніка старшыні гарсавету тав. Камарова, які ў выхадны дзень дбае пра палачанаў на сваім працоўным месцы.

СТАРШЫНЯ РАДЫ БНФ. Спадар Камароў...

НАМЕСЬНІК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ (зацкавана азіраеца, магчыма, думае, што яго прыйшлі забіраць). Что такое?

ПАЭТІ БАРД. Чаму гарсавет не выконвае пастанову Вярхоўнага Савету пра Дзяржаўны съцяг?

НАМЕСЬНІК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ (відавочна супакойваючыся). Какой пастановы? Никакой команды не было, вот и не выконваем (перакрыўляе). Будет команда - будем выконваць.

ПАЭТІ БАРД. Сярод нас двое асуджаных за гэты съцяг.

НАМЕСЬНІК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ. Я ничего не знаю. Не мешайте мне работать (робіць выгляд, нібыта нешта піша, а ў сапраўднасці колькі разоў абводзіць на сваёй паперыне загадковыя слова «повысіць»).

СТАРШЫНЯ РАДЫ БНФ. У вас свая праца, у нас - свая.

НАМЕСЬНІК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ (у позірку, далікатна кажучы, нялюбасць да візытантаў, а разам зь ёю - нямоглая злосць: такога ў жыцці тав. Камарова яшчэ не было). Кто вы такие?

ПАЭТІ БАРД. Я - сябра сойму БНФ Сокалаў-Воюш.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ (махае рукамі). Кто вас не знает!  
СТАРШЫНЯ РАДЫ БНФ (сувора). Спадар Камароў, нам трэба ключ ад выхаду на дах.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ (падазрона пазіраючы на карэспандэнтку). Чем вы там будете заниматься?

СЯБРА ПАЭТА И БАРДА. Уздымаць Дзяржаўны съцяг.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ. Будет команда, тогда и вздынем.

АЎТАР (залішне пафасна). Спадар Камароў, мы ведаем, что вы гэты съцяг ненавідзіце, але празь 10 хвілінаў ён будзе вісець над вашым кабінэтам.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ. Кто вы такой?

Аўтар прадстаўляеца.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ. Вы вообще не полочанин и не имеете права здесь находиться.

АЎТАР (нахабна). А вы мяне дэпартуйце.

НАМЕСЬНИК СТАРШЫНІ ГАРСАВЕТУ. Вы - хулиганы!

СЯБРА ПАЭТА И БАРДА (з адценынем злараднасці). А вы не выконваеце пастановы Вярхоўнага Савету.

Пяцёра візьтантатаў выходзяць. Тав. Камароў ліхаманкава хапаеца за тэлефон.

## 2-Я ДЗЕЯ

Загаджанае галубамі гарышча. Кавалак нейкага транспаранту са словамі «Дадим больше...»

Старшыня рады БНФ разам з пээтам і бардам вылазяць праз вакенца на дах. Паэтаў сябра і аўтар сядзяць, прыкрываючы тыл, на гарышчы. Карэспандэнтка застаеца ўнізе перад будынкам.

Балышавіцкі съцяг паўзе долу. Карэспандэнтка занатоўвае гістарычную падзею ў запісной кніжцы. Пад'яжджае варанок з нарадам міліцыянтаў, якія кідаюцца да карэспандэнткі.

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ. Где здесь поднимают фашистское знамя?

КАРЭСПАНДЭНТКА (з усьмешкай). Гэта не фашысцкае «знамя», а наш Дзяржаўны съцяг. Яго прыняла сэсія Вярхоўнага Савету...

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ (яўна паўтараючы нечыя слова). Как приняла, так и отнимет.

З партатыўнае рацыі на плячы ў старшыны чуеца: «Доложите обстановку!»

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ (паглядзеўшы ўгару, усьцешана). Докладываю: их всего двое.

Падяжджае яшчэ адна міліцыйская машына і машына зь людзьмі ў цывільным. Усе глядзяць угару. Над будынкам на асноведзі навальнічнага неба падымаеца бел-чырвона-белы съцяг.

## 3-Я ДЗЕЯ

З ганку бадзёра сыходзяць чацьвёра тых, што былі на гарышчы й на даху. Паэт і бард ідзе, паклаўшы руکі на патыліцу, у запазусе ў яго - зняты сярпаста-малаткасты «флаг» БССР.

СТАРШЫНЯ РАДЫ БНФ (да першага міліцыянта). Віншую з уз্বяцьцем Дзяржаўнага съягу.

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ (не пасыпвае, як астатнія, схаваць рукі за сыпіну й зъбянтэжана прыме поціск). Там посмотrim... (перахоплівае ўважлівы позірк падпалкоўніка й зусім ніякаве).

СЯБРА ПАЭТА I БАРДА. Віншаем вас, таварыш падпалкоўнік.

ПАДПАЛКОЎНІК (зь велізарным задавальненінем загнаў бы нацыяналістай у варанок, але цяпер ня ведае, што рабіць, і, мабыць, моўчкі кляне сэсію й дэпутатаў). Отойдите, у нас служебны разговор.

КАРЭСПАНДЭНТКА (да першага міліцыянта). Калі ласка, вашае прозвішча для гісторыі.

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ Пожалуйста: старшина Кащеев.

Нацыяналісты вясёла й шматзначна пераглядаюцца.

КАРЭСПАНДЭНТКА. Кащэеў...

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ (зазіраючы ёй цераз плячо). Кащеев - через «о».

КАРЭСПАНДЭНТКА. Я па-беларуску пішу.

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ. А вы поправьте, чтобы правильно было.

«Доложите обстановку!» - зноў хрыпіць у яго на плячы рацыя.

ПЕРШЫ МІЛІЦЫЯНТ. Докладываю: обстановка в целом дружелюбная.

Адчыняюцца дзвіверы гарсавету. Углыбіні відзён тав. Камароў. Яўна па ягонай камандзе да ўдзельнікаў урачыстага ўз্বяцьця съягу подбегам кіруецца бабуля-вахцёрка.

ВАХЦЁРКА (запыхана). Где наша знамя?

ПАЭТ I БАРД. А вось (выцягвае з запазухі сярпаста-малаткасты «флаг»).

ВАХЦЁРКА. Отдавайте имущество (учэпіста хапае «флаг», гэтаксама подбегам вяртаецца ў будынак гарсавету й зачыняе зь сярэдзіны дзвіверы на засаўку).

Удзельнікі ўзыходжання на дах прапануюць падпалкоўніку скласыці пратакол. Таму гэтая ідэя відавочна падабаецца, але абсурднасць сітуацыі разумее нават ён.

ПАДПАЛКОЎНІК. Отойдите, у нас служебны разговор.

ПАЭТ I БАРД (падступна). Таварыш падпалкоўнік, а які ў вас съяг над аддзелам?

ПАДПАЛКОЎНІК (зънячэўлены). Пока никакого.

ПАЭТ I БАРД. Зараз мы вам дамо новы, у нас яшчэ ёсьць.

ПАДПАЛКОЎНІК (не чакаючы небяспечнага падарунка, хутка сядзе ў машыну). В отдел!

Усьлед за падпалкоўнікам ад'яжджае машына з маўклівымі людзьмі ў цывільным, потым - дзяжурны варанок. На пустым пляцы перад будынкам застаюцца пяцёра тых, з каго пачыналася дзеяньне.

Адчуваецца, што ўсіх мучае смага.

У выпадку сцэнічнага ўвасаблення можа гучыць гімн Макара Краўцова «Мы выйдзем шчыльнымі радамі...»

Над гарсаветам лунае бел-чырвона-белы съяг.

Усё.

Верасень, 1991 г.

# У нас у Серабранцы

Пераехаўшы ў Менск, я жыў спачатку ў падвале бяз адресу.

Вядома, я мог напісаць на канвэрце назvu вуліцы й паставіць нумар дому, але пошту ў падвал усё адно не насілі, і ў гэтым сэнсе жылося зацішна.

Хто завітваў да мяне на гасьціны, можа засьведчыць, што падвал быў з усімі выгодамі й нават бяз вокнаў. Праўда, адтуль трэба было раз-пораз выходзіць на працу, дзе міліцыя й складаў трох пратаколы за пражываныне без прапіскі.

Пасля гэтага ў Саюзе пісьменнікаў запыталіся ў мяне, дзе я жыву. Я шчыра прызнаўся: у падвале. Адказныя таварыши пранікліся шкадобаю і праз год далі мне кватэру.

Так я й апынуўся ў нас у Серабранцы, і цяпер за пражываныне на маёй плошчы без прапіскі маю законнае права скласыці пратакол на хамяка Хаменні й на котку Басю (у афіцыйным дакумэнце будзе фігураваць поўнае імя: Басота).

Апрача асобай сумніцельных і непрапісаных, у нашым доме ў розны час жылі й жывуць людзі прапісаныя, вядомыя ды заслужаныя.

Па-першае, у нашай кватэры атаябаваўся калісъці пісьменнік Вячаслаў Рагойша, а да яго заходзіў Уладзімер Каараткевіч, які, кажуць, браў тут чарку й сипяваў песні на горай, чым ён гэта робіць у забароненым некалі фільме паводле ягонага раману «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні».

Цяпер у нас у доме жыве крытык і перакладчык Галіна (ашчаджаючы яе спакой, абыйдземся бяз прозвішча). Жыве таксама паэтка Валяныціна, якая зредзьчас падпісваеца псеўданімам Віта Гнаная. Атрымліваеца сапраўдная літаратурная вікторына, да якой можна дадаць пытаныне: які вядомы беларускі археоляг стаўся героем мастацкага твору ў сувязі з тым, што ў яго ў археалагічнай разведцы ўтапіліся штаны?

Гэты археоляг, купіўшы новыя штаны, таксама на законных падставах пражывае ў нашым доме.

Тут жывуць Алесь, Аліна, ажно два Данчыкі і Дануся.

А калі дадаць яшчэ й небяспечнага ў нядаунім мінулым нацыяналіста, а сёньня народнага дэпутата Пятра Садоўскага, дык нехта абавязкова скажа: гняздо.

Паблізу нашага дому ёсьць канал, на якім вядуцца качкі. Раней па канале плаваў лебедзь, але ня вытрымаў «перестройкі» і адляцеў кудысьці ў эміграцыю.

А вось яшчэ адзін знаны нацыяналіст прафэсар Уладзімер Конан «перестройку» вытрымаў і па-ранейшаму глядзіць на съвет зь верхатуры суседняга шматпавярховіка.

Часам прафэсар можа ўбачыць, як раніцой па беразе каналу бегае парлямэнтар Пётр Садоўскі. Мінакі з захапленнем назіраюць, як бягун распранаеца й дае нырца. Як кажа адзін з выбаршчыкаў, на тое ён і народны дэпутат.

Прыбег, значыцца, аднойчы спадар Садоўскі раніцай на канал і - у ваду. А на беразе сядзіць рыбак з вудаю. А мо й не рыбак, і ніякая ў яго ў руках ня вуда, а партатыгүны перадатчык (як кажуць вэтэраны беларускіх выдавецтваў, «маець рацыю»). Сядзіць гэты вудаль і глыбакадумна так кажа:

- Ну што, Пятро, дабегаўся?

Дэпутат зъдзівіўся, але плыве як нічога ніякага.

А вудаль уда кладняе:

- Вылазь, Пятро. Пераварот.

Дэпутат зірнуў на дом, а адтуль жонка бяжыць.

Тут ён і зразумеў, што гэта ня жарцікі. Ды якія там жарцікі, калі пісьменык Барыс Сачанка гэты пераварот прадказваў ад самай зімы ўжо разоў зь дзесяць.

Народ вудзіў рыбу, а народны дэпутат апрануўся й паехаў хутчэй у парлямант. А тым часам нехта з парлямэнтараў шукаў, куды б зашыцца, нехта, рыхтуючыся да адсідкі, культурна складаў у партфэль камплект бляізны з зубной шчоткай, а нехта ехаў ужо ў цягніку ў Санкт-Пецярбург, каб пачынаць усё спачатку.

Карацей, 19 жніўня.

Гэта парлямэнтары.

У паспалітых людзей таксама ўзыніклі свае праблемы.

Да мяне, скажам, падыходзіць на двары старшыня дамкаму - ціхі такі пэнсіянэр і аматар паддаць, што разъмяркоўваў нам талёны на харч.

Гляджу: быццам падмянілі старшыню: вока гарыць, не раўнуючы, як у якога варашилаўскага стралка.

- Ну, как там, Владимир Алексеевич, ваш Народны фронт?

Я яму:

- А адкуль, прабачце, вы ведаецце, як мяне завуць?

- Э-э, милок, я, к твоему сведению, чалавек непростой. Я когда-то комсомольский штаб Минска возглавлял.

Мяне неяк міжволі ад суровай прозы пацягнула на пазію:

Цьвёрда трymаўся юнак на дапросе,  
Тоячы слова і думкі свае...

«Ня выдам нікога, апрача аднаго пісьменыніка, - прысягнуў я сам сабе страшэннаю прысягай. - Яму ўсё адно нічога ня будзе».

І пайшоў слухаць далей радыё «Свабода».

З допытам, як вядома, атрымалася адтэрміноўка.

І тут я, слабы чалавек, узяў грэх на душу. Пазваніў дні праз тры да былога начальніка камсамольскага штабу ў дзьверы.

- Ляксейч, хачу як суседа папярэдзіць. Народны фронт прыняў рашэныне: усіх старшыняў дамкамаў - арыштаваць.

Сыпярша, бо быў, як зазвычай, п'яны, ён даў веры.

- Владимир Алексеевич, спасибо.

Добра, што цяпер талёны выдаюць у домакіраўніцтве.

Яшчэ дні праз тры ў мяне быў дзень нараджэння. Якраз тады, як Малафеева (ня трэнэра, а таго, што спрабаваў муштраваць усіх нас) сыцягнулі на сэсіі з трывуны, а ягоны папярэднік пэнсіянэр усесаюзнага

значэння Ахрэм Сакалоў падруляваў на службовай «Волзе» да ЦК і ўбачыў труну, вакол - плакальшчыцаў, а на труне машастовую стужку са сціплым надпісам: «Ум, честь и совесть».

Таго вечара сябры падаравалі мне кавалак граніту, адбіты ад будыніны ЦК КПБ, той, што стаяла насупраць гарадзкой прыбіральні, на якую ка савурыліся, круцячы насамі, бюсты таварышаў Маркса й Леніна.

Такім чынам хоць частку бы мой парцейнай маёмысцыі пашэніца прыватызаваць і мне.

Так нашая Серабранка апынулася ў сувэрэннай Рэспубліцы Беларусі.

Жыць, праўда, паспалітаму чалавеку стала ня надта каб лепей і весялей. Нават бел-чырвона-белая сцягі вывешваць на гаўбцах ужо нецікава, а бэсэсераўскіх назапасіць у нас у дому не даўмеліся.

Аднак, калі зробіцца зусім сумна, можна схадзіць на нашую пошту.

Вось, напрыклад, я хачу даць тэлеграму з сувэрэннага Менску знаёмаму ў сувэрэнны Ню-Ёрк.

- Ні дурыце галаву, - кажа паштарка. - Ні ў какій Ню-Ёркі нікакі цліграмы ні прынімаім.

- А ў якія-небудзь Наваполацкі якія-небудзь тэлеграмы прымаеце?

- У Наваполацкі прынімаім.

Пішу, высалапіўшы ад стараныя язык, друкаванымі літарамі, каб, крый Божа, чаго не пераблыталі.

Тэлеграфістка прачытала й пытаеца:

- А што такоя «віншую»?

- Поздравляю, - перакладаю я на мову нашай нацыянальнай меншасыці.

- Так бы і пісал. А Вінцэсь - эта што? Фамілія?

- Імя.

- Да нет такова імя, - гаворыць яна з сумесцю ўквеленасыці й шкадобы. - Дурут тока галаву.

Тэлеграму яна ўсё ж прымае, ды потым высьвятаеца, што мае выслікі пайшлі тунна, бо тэкст, каб не пакрыўдзіць нацменшасыць, пераклалі на «общепонятны». Дзякаваць Богу, што хоць ня сталася, як з адным мастаком, якому таксама пераклалі й замест паведамлення пра хаўтуры атрымалася запрашэнне на «халтуру».

Праўда, гэткія пераклады рабіліся яшчэ ў БССРы. У сувэрэннай Рэспубліцы Беларусі новыя праблемы.

- Напішы унізу цліграмы адрес і фамілію, - кажа паштарка.

Потым яна доўга й падазронна разглядае блянк.

- Как фамілія? Арлой?

- Арлоў. На канцы - «у» кароткае.

- Нет такой буквы, - акурат, як у тэлеперадачы «Поле чудес», адразае паштарка.

Я - чалавек рахманы. Даставу нататнік, малюю «й» і «ў» і даходліва тлумачу розыніцу.

Ня ведаю, дзе асела ў яе тое, што я ўтлумачваў, але ў галаве надзейна зачапілася, што я ўспадчыў ад бацькі незвычайнае найменыне - Арлой.

Заходжу наступнага разу ў аддзяленне, і паштарка ўсміхаецца мне, як старому знаёмаму, ды гукае нейкую Надзю.

- Арлой прышол, апяць журналы не данесълі.

Зъ нетраў аддзялення выплывае раззлаваная Надзяя.

- Што вы ўсё ходзіце? Там у вас яшчо какой-та Садовскій жывёт. Тожа ходзіт. Навышывалі журналав па-біларускі, а ціпер варуют адзін у аднаво із яшчыкав...

Недалёка ад пошты жыве крамяны дзядзька, зь якім нас збліжае тое, што ў яго таксама рэдкае мяно.

У гістарычныя трыццатыя гады ідэёва загартаваныя бацькі ахрысьцілі сына Камінтэрнам.

Ня ведаю, як было зь лексыкай у фірме, у гонар якой яго назвалі (мо там сыпалі выключна антыдзорынгамі) й пасылалі на эмпрыякрытыцызм), а ў нашага Камінтэрна ўлюбёнае слаўцо, перапрашаю, «блядзі».

Зноў адключылі на тыдзень гарачую ваду - «Бляжді!»

Паднялі кошт на гарэлку - «Што робяць, блядзі!»

Абвясьцілі Каляды выхадным днём - таксама «блядзі», але з адценнем павагі.

Ня ведаю, што там чынілася ў балышавіцкім Камінтэрне, а наш дзядзька Камінтэрн - вечна нападпітку. Часам ён насмоктваецца да божае моцы й можа забурыцца праста пасярод дарогі.

- Зноў Камінтэрн напіўся, - кажуць тады жанчыны ў ягоным двары й просяць мужыкоў завалачы жлукту дахаты, бо дзядзька мае адметную рысу: заваліўшыся на дол, уяўляе, што ён ужо дома, і, палахаочы мінакоў, пачынае распранацца да майткоў.

У нашай Серабранцы ня менш цікавага, чымся ў Фолкнэрэвай Ёкнапатофе.

Але на сёньня я закругляюся, бо да мяне зрабіў візыт знаёмы мастак, і мы зь ім глынем кавы, а потым ён натхніцца й што-небудзь намалюе ў Нашай Ніве, і гэта разам з маёй пісанінаю выкліча ў часткі чытачоў новую порцыю здаровага абурэння.

А таму, як звычайна кажуць у Ню-Ёрку, гуд бай!

Або, як звычайна кажуць у нас у Серабранцы, у Менску, у незалежнай Рэспубліцы Беларусі, до свидания!

Люты, 1992 г.

## Рэквіем па нясьвіскім сале

Адам Міцкевіч страшэнна (яшчэ больш, чым Гётэ - сабакаў і часныку) не любіў гарадоў, не пазначаных на мапах. Гораду, куды ты едзеш, нялюбасьць аўтара «Дзядоў» ніколі не пагражала.

Гэты горад - Кракаў.

Калісці за кухлем кракаўскага піва адзін твой знаёмы выпускнік тамтэйшага ўніверситету разважаў пра тое, што «понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знаютъ ямы своя...»

Цяпера у Кракаве жыве твой знаёмы рэжысэр Кшыштаф, які паставіў у вас у Менску спектакль пра вар'ята й манашку і, калі захопленая публіка запатрабавала яго на сцэну, выйшаў басанож, бо ніколі не дазваляў сабе зыневажаць сцэну чаравікамі.

Яшчэ ў Кракаве жыве беларускі гісторык Алег, які знайшоў там магілу Алеся Гаруна.

Табе здаецца, што ў Кракаве ўсе людзі такія, як Алег і Кшыштаф. Але трох пляшкі нашай новай сувэрэннай гарэлкі «Белая Русь» (адна законная й дзьве кантрабандныя), што ляжаць у цяббе ў валізе, ты вып'еш не са сваімі знаёмымі. Ты зусім ня будзеш іх піць.

Ты ня будзеш піць «Белую Русь», бо ў Кракаве ёсьць Мар'яцкі касьцёл. Некалі татарская страла зрэзала зь ягонае вежы дазорцу, што затрубіў, каб папярэдзіць места пра варожы напад. На памятку пра гэта на вежы штогадзіны граюць трубачы-гейналістыя.

Упершыню за 600 гадоў яны маўчалі тae начы, калі на вежу залез беларускі пісьменнік Уладзімер Караткевіч.

Ты спадзяєшся, што сярод гейналістых і сённяня няма непітушчых. Гэтым разам пад акампанемэнт храпу гейналістых начны Кракаў (з тae прычыны, што гімну ў Рэспубліцы Беларусі дасюль няма) пачуе, як «Саўкады Грышка ладзілі дуду».

Магчыма, гэта здарыцца ўжо заўтра.

А пакуль ваш аўтобус пад'яжджае да памежнага берасцейскага пераходу за Варшаўскім мостам. У вас у кішэнях ляжаць запрашэныні на сэмінар па гісторыі Рэчы Паспалітай, факсы й камандыровачныя пасведчаныні...

Гейналістым ужо, напэўна, сыніца Беларусь... Аўтобус закалыхвае, і вакол цяббе таксама тчэцца вонрадзень сыненіня. Ад думак пра сярэднявечнага гейналістага ў сон лезуць раскосыя твары, якія чамусыці просяць даляраў...

Таргануўшыся, аўтобус спыняеца, і ты адплошчваеш вочы. За вакном гараць у цемрыве вогнішчы, нешта булькоча ў задымленых саганах, бегаюць па смуглівых абліччах агнёвыя водсъветы. На мяжы явы й сыненіня табе здаецца, што ты глядзіш сон далей, што гэта йдуць на Кракаў праз Варшаўскі мост тата-мангольскія захопнікі.

Праўда, немаведама чаму татары гамоняць па-расейску й нецьвярозымі галасамі пяюць задушэўныя расейскія песні пра «ой, мороз-мороз». Прыйемнае каляратурнае сапрона каля суседняга вогнішча выводзіць:

А вот намедни на крючок поймал русалку.  
Я это помню, это было, как вчера.  
Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку,  
А что словил? Да только три пера.

Як на сон, дык гучыць занадта саўкова, і ты прачынаесься.  
Ад Варшаўскага мосту, губляючыся ў бяззорнай цямрэчы, цягнецца  
бясконцая гірлянда агнёў. Сонныя гейналістыя трывожна  
пераварочваюцца на другі бок, а ты змагаесься зь нядобрымі  
прадчуваньнямі й таксама клічаш на дапамогу Марфэя.

Там, у сyne, паміж аўтобусамі шнуруюць баскакі. Да хвастоў іхніх  
калматых конікаў прывязаныя берасьцейскія аўтамабільныя нумары, а  
на гнедых бакох выведзена: «Милиция». З машынай-міргалкаю  
наперадзе ў бок мяжы паважна праходзіць караван сланоў і вярблюдаў, і  
за кадрам хтосьці тлумачыць, што гэта адбывае з афіцыйнымі візитамі  
спадар прэм'ер...

Раніцою ты ачынаесься пасярод голага поля. У рэдкім туманцы ў  
далечыні ад застаўленай аўтобусамі да самага далягляду шашы брыдуць  
ланцужкі людзей. Відовішча нагадвае кадры ваенных кінафільмаў:  
партызаны ідуць з заданнем на «жалезку». Нават няўзброеным вокам  
відаць, што ѹ бяз ранішніх дывэрсантаў поле замініравана так надзейна,  
што ніякай арганікі яму да ХХІ стагодзьдзя не спатрэбіцца.

У адрозненьне ад угоркнутых берасьцейскімі дойлідамі ў  
съярдзючыя лужыны трох «шпакоўняў» (плюс адна калёнка з вадою) на  
шэсць кіляметраў аўтачаргі, съмецьцевых бачкоў у нашай незалежнай  
краіне пакуль што хапае.

Бачкі ледзь не штохвіліны правяраюць абходчыкі зь ёмістымі торбамі.  
У аднаго на торбе партрэт Міхаіла Сяргеевіча з падмаліваннымі  
гітлераўскімі вусікамі, у другога - лёзунг: «СССР - оплот мира». Часам  
паміж абходчыкамі ўсчынаеца двубой за пустую пляшку.

Значна спакайнейшая й выгаднейшая іншая прымежная прафэсія -  
гандаль месцам у чарзе. Адзін аўтобус каштуе сто рублёў, а аўтобусаў тут  
недзе пад паўтысячы. За дзень мытнікі прапускаюць штук трыццаць-  
сорак. Кажуць, што праблему здýмаюць 500 «зялёных», але ў вас іх  
ненашмат болей, чым «фанэрных» ва ўдавы філіпінскага прэзыдэнта  
Маркаса.

Таму вы мітусіцеся паблізу шлягбаўма са сваімі паперамі, а кучаравы  
капітан з прозвішчам ці то Гурок, ці то Бурак, зазірнуўшы ў іх адным  
вокам, пагардліва кідае:

- Пущай сам Шушкевич придет и мне скажет, тада пропущу.

Ягоны калега, зрабіўшы страшныя вочы, абяцае, што ўсё адно будзе  
правяраць «щацильна».

Калі шлягбаўма гамуе аўтобус зь дзявочай зборнаю па нейкім спорце.  
Пакуль трэнэр вядзе перамовы з начальствам, юныя спартоўкі просяцца  
у паставога:

- Товарищ мілиционер, пропустите. У нас соревнования. Нам завтра  
вечером на помост в Париже выходить.

- Знаем мы ваши соревнования, - міралюбна адгукaeцца «товарищ мілиционер». - Трахаться едете с французами за даляры. Будете с нами за рубли - тада пропустим.

Пэрспэктыва пакаштаваць нясьвіскага сала з чырвонай праслойкаю й пачуць адну з вэрсіяў утварэння колеравай гамы нашага съягу робіцца для кракаўскіх гейналістых усё больш туманнаю.

Ваш апанаваны апошнімі надзеямі аўтобус бярэ курс на Берасьце - шукаць справядлівасці ў высокіх кабінэтах. Надпіс на ўезьдзе ў горад папярэджвае: «Народы СССР - едины». Мяркуючы па аўтобусных нумарох у чарзе за мяжу й па агульнай эканамічнай прасторы прымежнага поля, па якім не адважыцца праісьці басанож нават твой знаёмы серабранкаўскі п'янтос Камінтэрн, - лёзунг кажа шчырую праўду.

Беларускае мовы на берасьцейскіх вулках і ў берасьцейскіх кабінэтах людзі ці то ня хочуць разумець, ці то сапраўды не разумеюць.

- Так вы, ребята, к нам из Белоруссии приехали? - з ухмылкаю пытаецца абласны начальнік. - Как у вас в Белоруссии погода?..

З аднаго кабінета ў другі вы пераяжджаеце па вуліцы імя Касманаўтаў, і табе згадваецца, як гадоў пяць таму ў Воршы сакратар гаркаму партыі самых разумных і сумленных, пачуўшы прапанову назваць аршанскую вуліцу Касманаўтаў, дзе пісалася «Дзікае паляванье караля Стаха», іменем Караткевіча, абурана адрэзаў, што гэта «идеологически неверно». На просьбу ўдакладніць, хто з касманаўтаў нарадзіўся ці жыў у Воршы, сакратар дасыціпна зазначыў: «Они здесь пролетали». Назвы вуліц Берасьця съведчаць, што над ім праляталі Пушкін з Гогалем, Будзённы з цэлым эскадронам бальшавіцкіх башыбузукаў, а таксама Ленін з самім камунізмам.

Няблага вывучыўшы гарадзкую тапаніміку «западных ворот советской страны», вы вяртаецеся на шашу і - о, съвятая наіұнасьць! - спрабуеце заніць у чарзе ранейшае месца. Яшчэ на далёкіх подступах з аўтобуса зъ віцебскім нумарам высыпаюцца, як блашчыцы з матраца, дзясяткі два разъяtranых жанок і іхніх няголеных спадарожнікаў.

Ваш аўтобус сутаргава плішчыцца наперад. Хмурныя няголеныя мужчыны зъ Віцебшчыны дакляруюць вам размаляціць каменьнем вокны. Жанчыны дзейнічаюць больш радыкальна. З крыкам: «Проедете по нашим трупам!» яны кладуцца пад колы на мокры ад імжачкі асфальт.

Ты выбіраеш сярод ляжачых прыгожую маладзіцу ў съветлай куртцы й пачынаеш яе ўтаворваць зъмяніць паставу. Ты цярпліва даводзіш ёй, што брудны асфальт - ня самае зручнае месца дэмантраваць бяспрэчныя вабноты. Ты пытаецеся ў яе ймя й тэлефон і, зъвяртаючыся да скарбаў айчыннай паэзіі, кажаш пра духмянія стагі, дзе жанчыны, як радасны сон на зары.

Маладзіца зъ віцебскага аўтобуса прыслухоўваецца да тваёй беларускай мовы, і раптам ейны гожы твар перасмыкае, і яна зъ нянявісцю верашчыць:

- Уйди, хохол бородатый! Тут белорусы по десять суток мучаются, а еще вас понеехало!

Гэта гучыць, як прысуд.

Унурыйшы голаў у плечы, ты выцягваеш з аўтобуса валізу зь «Белай Русью» й цешчыным салам, спыняеш спадарожны «масквіч», расштурхоўваеш на вакзале колькі падазроных асобаў «кавказской нацыональности» каля адзінай адчыненай касы, купляеш квіт у цагнік, што йдзе з таго боку, куды цябе не пускаюць, залазіш упершыню ў жыцьці ў мяккі й абсалютна пусты міжнародны вагон і праз чатыры гадзіны ўжо падыходзіш да свае хрушчобы ў Серабранцы.

Як казаў, прыяжджаючы з-за сьвету ў сваю Нарвэгію Фрыцьяф Нансэн, «вяртаныне - прыз кожнага падарожжа».

Твой прыз чакае цябе каля дому ў ablічы суледкі, якая, задраўшы галаву, абураецца, што нехта вывесіў «фашистскія флагі». Ты бачыш, што адзін павесілі на гаубцы твае сыны, другі - археоляг зь літаратурным крытыкам з трэцяга пад'езду.

Толькі тут ты ўспамінаеш, што заўтра - 25 сакавіка.

«Дожились», - кажа суледка ў зьбіраецца йсьці скардзіцца на фашистаў народнаму дэпутату П.В.Садоўскаму. Ты падказваеш, у якой кватэры той жыве й даеш арыенцір - яшчэ адзін крамольны съязг. Уадначас ты дзелісься асьцярожнаю здагадкаю, што брудную правакацыю супраць народнага абраныніка ўчыніў хтосьці зь мясцовых фашистаў, прыстаўшы знадворку драбіны.

- Иди, иди... Позняк оброслы, - падазроні гаворыць суледка. - Сам, может, і лазил.

Апоўначы ты бярэш сынаву дудку ў выдзімаеш на ёй «Саўку ды Грышку». У тую ж хвілю на вежы Мар'яцкага касьцёла падносіць да вуснаў трубу кракаўскі гейналісты.

Вашыя мэлёдыі зыліваюцца ў рэкламе па «Белай Русі» й бел-чырвона-белым нясьвіскім сале.

Сакавік, 1992 г.

# **Мой сябра Вова Цымерман**

Блаславёны, хто мае на свеце дом, у якім прамовіў першае слова,  
навучыўся хадзіць пад стол, а потым датупаў да ганка, бразнуўся з яго і,  
румзаючы ад страху ды болю, папоўз на збітых каленках да весніцаў.

Тое месца, дзе стаяў некалі наш скарбовы драўляны полацкі дом, ужо  
даўно занятае прысадзістым бетонавым кубікам Палаца культуры завода  
шкловалакна. Часам я заходжу ў ненавісную мне спаруду, блукаю па яе  
пустых калідорах і спрабую ўявіць, дзе што месцілася ў тыя гады, калі  
паляцеў у космас Юры Гагарын і нашую вуліцу назвалі ягоным іменем.

Сам дом быў, здаецца, там, дзе сёння шатня, «шпакоўня», - акурат на  
месцы цяперашній прыбіральні, а пад падлогаю глядзельнае залі,  
магчыма, ацалела жменька попелу з таго раскладзенага пад маёй  
улюбёной папяроўкаю вогнішча, дзе мы некалі спалілі, папярэдне  
выкалаўшы яму вочы, партрэт Іосіфа Вісарыёна Сталіна. Тады мне  
было дзевяць гадоў, а Вову Цымерману, што разам з намі браў удзел у  
карнай акцыі, - на паўтара меней, але гэты рослы мурлаты хлопчык з  
падобнымі да двух мячыкаў ружовыімі шчокамі мог лёгка адужаць  
любога з нас.

Статыстыка сведчыць, што ў 1885 годзе з кожнае сотні палачанаў  
габрэямі было шэсцьдзесят шэсць, а на пачатку ХХ стагоддзя - роўна  
палова. У гады майго дзяцінства агульныя лічбы, відавочна, змяніліся,  
але нашага раёна гэта ніяк не датычыла. Вакол нас жылі Шэфы і  
Гоффеншэферы, Ліўшыцы і Эпштэйны, Рафайловічы, Сраліовічы і  
Герцыковічы, трохі далей - Берманты, Бернштэйны, Кацы, Кацманы і  
Кацнельсоны. Дзякуючы сваім пазнейшым гістарычным росшукам я  
зайважыў, што некаторыя прадстаўнікі гэтых слáўных фамілій упарты  
захоўвалі вернасць прафесіям продкаў. Абодва дарослыя Сраліовічы,  
напрыклад, працавалі ў гарадской друкарні - праўда, не гаспадарамі, як  
іхні дзед, а ўсяго толькі метранпажамі з вечна чорнымі ад волава і  
фарбы пальцамі. Бермант і Бернштэйн, гэтаксама як іх сваякі перад  
«вялікім каstryчнікам», жывіліся з фатографіі.

Чым займаліся сто гадоў таму Герцыковічы, я не даведаўся, аднак сын  
старога Залмана Айзік, што працаваў завучам нашае школы, меў  
бяспрэчныя заслугі ў змаганні з шыкоўнай фрызурай будучага  
беларускага літаратара Вінцэя Мудрова, а пляменнік Айзіка  
Залманавіч Аркаша Кацман кіраваў пазней папулярнай секцыяй  
аэробікі. Пасля агульных заняткаў ён зазвычай пакідаў у зацішнай  
спартовай залі адну са сваіх выхаванак, каб яшчэ з паўгадзіны  
пазаймацца індывидуальна, а потым прыходзіў я, мы рэзаліся ў пінг-  
понг, і я прапаноўваў Аркашу трохі адредагаваць назуву секцыі, дадаўшы  
перед «б» літару «е». Гуляючы са мной развітальную партыю напярэдадні  
ад'езду ў Лос-Анджэлес, Аркаша Кацман прамовіў сакраментальную  
фразу: «Не пойму я никак, Володя, почему ты вырос среди евреев, а  
никак приличную квартиру не получишь».

Але гэта прычынілася праз шмат гадоў пасля дзяцінства, а ў той  
малечы час, жывучы сярод суседзяў, якіх спрэс звалі Хаймамі, Абрамамі,

Ізраілямі ды Мойшамі, я ад душы здзіўляўся, што ў майго таты такое нетутэйшае імя - Аляксей.

Дом маіх бацькоў на вуліцы першага касманаўта атачалі будынкі розных установаў, дзе пасля шасці заставаліся толькі вартаўнікі і вахцёры, а таму ўвечары ў нас было пустэльна і ціха. Затое за нашым гародам пачыналіся ажно тры густа населеных вуліцы з парадкавымі нумарамі пад агульнаю назваю Рабочая. Каб там жылі калі-небудзь нейкія рабочыя, я не памятаю. Там жылі габрэі, і гэтыя вуліцы, прынамсі, старэйшая частка іхняга жыхарства, гаварылі на ідыш.

У цёплія летнія адвячоркі гаспадары выходзілі з драўляных дамовак, уладкоўваліся на лавачках каля гародчыкаў, у якіх раслі бэз, «разбітае сэрца» і жоўтыя вяргіні, і паважна гаманілі на не зразумелай мне мове. На ўтравельных вуліцах, дзе машыны з'яўляліся толькі калі хтосьці паміраў, хадзілі козы і куры, бегалі непародзістыя каты і сабакі рознае масці, і мы з габрэйскімі дзецьмі гулялі ў «пікара» і «калім-бам-ба».

Тоўстая, як капешка, цётка Роза Саламонаўна любіла пачаставаць нас агрэстам або малінамі. На свята з яе пульхных пальцаў можна было атрымаць кавалак габрэйскага мядовага перніка пад экзатычнаю назваю «тэйгэлэх». Цётка Роза працавала касіркаю на атракцыёнах у парку каля Дзвіны і сваім людзям адказвала па-свойму: «Драйсік копікес білет». З мяне грошай яна ніколі не брала. Па часе я зразумеў, здаецца, прычыну такое добрачыннасці: мой тата быў пракурорам, а яе сын Фіма цягнуў тэрмін за тое, што зарэзаў жонку. Гэтае злачынства ўяўлялася мне бясконца загадковым, бо якраз будучы забойца даў мне пачытаць «Маленькага прынца» і яшчэ багата іллюстрацыйных кніжак.

Тэрмін Фіма атрымаў невялікі, бо ўчыніў смертазабойства, як казалі дарослыя, «на почве ревности». Мая дзіцячая спроба дазнацца, што гэта за «почва», скончылася нічым. Ну і што з таго, што заспеў жонку з іншым? - разважаў я над пачутым тлумачэннем, інтуітыўна падазраючы, што з гэтае прычыны можна перарэзаць занадта шмат жонак. І потым было зусім незразумела, навошта - калі заспеў яе з іншым - рэзаць менавіта жонку, а не таго іншага.

Ведама ж, нашы суседзі-габрэі не толькі працавалі квіткі ў парку культуры і адпачынку ды рэзалі жонак. Царскі генерал Міхail Без-Карніловіч, што выдаў у 1855 годзе кніжку «Истрические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии», пісаў аб полацкіх і наогул прыдзвінскіх габрэях наступнае: «Предприимчивы, любопытны, проницательны. Заранее рассчитывают барышы, какие может доставить предпринимаемая операция; исчислят расходы, и тогда только возьмутся за дело. Избегают утомительных работ: между ними найдете много портных, сапожников, шапошников, стекольщиков, лудильщиков, жестянщиков, резчиков печатей, золотых и серебряных дел мастеров; редко встретите кузнеца, плотника, пильщика. В vere тверды, единодушны, любят помогать своим, в особенности когда пострадают от пожара».

Усё праўда.

Муж цёткі Розы Ізраіль Майсеевіч таксама пазбягаў пыльных ды «утомительных» работ і зарабляў на хлеб начным вартаваннем паркавых атракцыёнаў. Хоць імя гэтага мужнага чалавека ў памяці палачанаў ужо

сцёrlася, ягоны подзвіг назаўсёды ўвайшоў у гарадскія аналы. Калі ў парку паставілі атракцыён «Пятля Несцерава», двое міліцыянтаў з дзяжурнага патруля раскатурхалі Ізраіля ў ягонай вартоўні і загадалі пракаціць. Муж цёткі Розы паслухмяна націснуў кнопкі і пайшоў дасыпаць. Міліцыянты «пятлялі» ў скляпаным з бляхі самалёце давідна. Знялі іх непрытомных і ледзь жывых. На шчасце, адзін з «лётчыкаў» перад тым як знепрытомнець, здолеў выцягнуць пісталет і разрадзіць абойму ў бок вартоўні, чым і парушыў бесклапотны сон пільнага Ізраіля Майсеевіча. (Перад ад'ездам у Ізраіль муж Розы Саламонаўны, праўда, прызнаваўся, што не заснуў у тую ноч ні на волас.)

І наконт пажару праўда. Калі ў Герцыковічаў згарэла палова дому, ім папрыносілі з усіх Рабочых вуліцаў столькі рэчаў, што стары Залман быў проста шчаслівы і хваліўся, быццам у адбудаванай дамоўцы цешыцца са сваёй Сімай не на двух, як да пажару, а ажно на чатырох ложках.

Яшчэ адна Сіма - Сімачка Музыкант, дачка інспектара гарана, жыла побач з намі ў завулку з глыбокай лужынай, у якую глядзеліся цераз плот падвязаныя сінімі стужкамі мальвы. Смуглівая, з глыбокім малінавым румянкам і зялёнымі міндалевымі вачыма, Сіма надоўга заняла месца ў маіх эратычных фантазіях і самотных забавах. І дагэтуль, перачытваючы «Найвышэйшую песню Саламонаву», я бачу кранутыя лёгкім загарам Сіміны ножкі - палевыя з блакітнымі жылкамі.

Так, варта было выйсці з дому, прабегчы сотню кроکаў, і ты як быццам трапляў у іншую краіну - з яе моваю, з яе абліччамі і імёнамі, нязвыклымі звычаямі і стравамі.

Неадменнаю часткаю гэтай краіны, над якой дзымулі далёкія гарачыя вятры, быў дзядзька Грыша Цымерман, што сядзеў на лавачцы каля дагледжанага, пафарбаванага ў тэракотовы колер дамка і задуменна глядзеў выцвітымі лавандавымі вачыма на стогадовую таполю.

Удзень бацька Вовы Цымермана працаваў шаўцом у будцы каля першай у Полацку крамы самаабслугоўвання. Увечары, перш чым выйсці са свайго прапахлага скураю і клеем закутка, каб паглядзець на таполю, ён таксама працаваў шаўцом. Асабліва захапляла мяне тое, як па-цырковому спрытна дзядзька Грыша выплёўваў з рота маленькія цвічкі і адным снайперскім ударам заганяў іх у належнае месца. На вайне ён служыў у артылерыі, атрымаў кантузію, і кожны год, на схіле лета, яго апаноўвала замарачэнне. Ён рабіўся гаваркі, апавядоў, як выпіваў з маршалам Жукавым і бачыўся на перадавой з самім Сталіным, а разышоўшыся, пачынаў выгукваць артылерыйскія каманды. Тады дзядзьку забіралі на месяц за Дзвіну, дзе ў колішніх мурах братоў-бернардзінаў месцілася вар'ятня. Хворых лекавалі там не толькі медыкаментамі, але і псіхатэрапіяй. Напрыклад, калі медыкам спатрэбілася цэгla, бабінец кляштарнага сабора разабралі, а косткі з пахаванняў пад ім раскідалі проста пад нагамі ў пацыентаў.

Пасля лекаў дзядзька Грыша да наступнага жніўня губляў усю ваяўнічасць, рабіўся ціхмяны ды лагодны і штовечар займаў звычную пазіцыю насупраць таполі. Ягоныя адносіны з гэтым дрэвам прыводзяць мне на памяць пачуцці, што звязвалі палкоўніка Аўрэліяна Буэндыя з каштанам, уткнуўшыся ў які лбом герой Маркеса назаўсёды развітаўся з нашым светам.

Калі ў гады «развітога сацыялізму» дамы, лавачкі і гародчыкі на Рабочых вуліцах пазносілі, а таполю спляжылі і, прычапіўшы тросам да бульдозера, кудысьці адваликлі, Цымерманы атрымалі кватэру ў дзеяціпавярховіку побач з іхнім быльм падворкам. Дзядзька Грыша штовечар уладкоўваўся каля вакна на пятym паверсе і да цёмнага глядзеў у той бок, дзе некалі шамацела лістотаю ягоная таполя. Думаю, у тыя хвіліны ён па-ранейшаму сядзеў на выслізгнай азадкамі лавачцы пры цёплай тэрракотовай сцяне. У новай кватэры ніхто ўжо не пачуў ад яго ні ўспамінаў пра Жукава, ні артылерыйскіх камандаў. Не дачакаўшыся жніўня, дзядзька Грыша аднойчы адчыніў вакно.

Але я забягаю наперад. Да вакна, праз якое Воваў бацька задуменна ступіў у любы яму зруйнаваны свет, яшчэ заставалася палова дзяцінства.

Мы пераходзілі з класа ў клас, пачыналі чытаць братоў Стругацкіх і Брэдбэры, пісаць любоўныя цыдулкі і ціскаць іхніх адресатаў у школьнім гардэробе. Мне падабалася поўненъкая аднакласніца Поля Кругляк. У шостым класе я колькі разоў падводзіў яе дахаты і прапаноўваў «дружыць». Поля чырвонела, апускала вочы і, картавячы «р», ціха казала, што яна згодная толькі на сур'ёзныя адносіны. Я не ведаў, што такое сур'ёзныя адносіны, і маркотна пазіраў услед поўным Поліным нагам, падобным да літровых малочных бутэлек.

Да Сімачкі Музыканту Полі было, безумоўна, далёка, аднак Сіма з бацькамі ўжо з'ехала ў Ізраіль. Выправілася на гістарычную радзіму і шмат іншых суседзяў. З'ехалі Шэфы з сынам Іллюшам, маім аднагодкам, што меў не надта, відаць, зручную для ізраільскага грамадзяніна мянушку з нейкім арабскім прысмакам - Мустафа Ягло-Ягло. З'ехалі Кацнельсоны са сваім Мішам, мянушка ў якога (прышчэпленая, дарэчы, Фімам-забойцам) была шматкроць даўжэйшая, велягурыйсцейшая і дзіўнейшая - Мабута Чомба Лэя Пінзя Скавародкін.

«Жиды редеют, а ряды жиць», - са злосцю зацятага антысеміта казаў школьні ваенрук Іван Кірылавіч, што на занятках па грамадзянскай абароне вучыў нас з малалецтва карыстацца супрацьгазам, які аднойчы назваў таямнічым словам «гандон». Я не разумеў ягонае злосці. Мне было шкада аднакласнікаў, што назаўсёды знікалі з майго жыцця разам з мянушкамі, бацькамі, брацікамі і сястрычкамі. У шостым класе афіцыйных габрэяў у нас засталося ўсяго троє - Поля Кругляк, Марк Альтбрэгін, якому я пякуча зайдросціў, бо ў яго дома было ажно два тэлевізоры, і Бора Гасіль.

Бору я не зайдросціў. Выконваючы піянэрскае даручэнне, я падцягваў яго па матэматыцы.

Падцягванне Боры адбывалася даволі цікава. Мы займаліся на кухні, дзе плаваў настоены пах смажанай цыбулі, за столом, засланым белаю цыратай у блакітныя краткі. Трэба сказаць, што з маіх тлумачэнняў Бора ніколі нічога не разумеў дый не імкнуўся зразумець, а ўвесь час пропаноўваў згуляць у настольны футбол. Ён працягваў вучыцца па матэматыцы на стабільныя дваяк, але я ўпарты прыходзіў да Боры зноў і зноў. Апрача масляных плямаў на сыштках для практыкавання, я заўсёды нёс у кішэні жменю дарагіх цукерак кшталту «Мишка на севере», атрыманых ад Боравай маці ў якасці незаслужанага ганарапу.

Плюс гульня ў настольны футбол. Плюс кучаравая Борава сястра Фірка, якая хвалявала маё сэрца не меней за Полю Кругляк.

Пад час нашых заняткаў Фіра зазвычай уладкоўвалася побач на зэдліку і ела мяне пукатымі авечымі вачыма, пакуль я не збіваўся і не забываўся ў лічбах. Заўважыўшы гэта, яна дарыла мне задаволеную ўсмешку і, трасянуўшы кудзеркамі, выплыўвала з кухні, падкрэслена круцячы клубамі і пакідаючы ва ўсёй маёй істоце саладкавую гарачую млявасць. У тыя хвілі ўваччу неадчэпна стаяў малюнак з нядайняе мінуласці, калі я вучыўся ў чацвёртым класе, а Фіра - у трэцім. Пакінуты на другі год пяцікласнік Вася Шуйскі прапанаваў Фірцы за марозіva схадзіць з ім у зараснікі лопуху за канавай і паказаць, што ў яе пад трусікамі. Калі Фіра вярнулася, тое самае, але ўжо за пяцьдзесят капеек пропанаваў ёй Васькаў прыяцель Валерка Акаркоў, і яна зноў згадзілася. Кажуць, што потым, на зямлі продкаў, Фіра пачала з масажнага кабінета, вельмі хутка пайшла ўгору і цяпер кіруе велізарнай сетькаю гэткіх кабінетаў па ўсёй краіне, у што я, успамінаючы тую дзіцячую кухонную млявасць, ахвотна веру.

З кніжкі пра Грышку Распушціна я ўведаў, што сакрата ром у яго служыў мазырскі габрэй Сімановіч. Аднойчы геніяльны прыдворны чмут вырашыў падараваць паплечніку залаты спод з надпісам. Надпіс уласнаручна накрэмзаў гравёру на шматку паперы сам Распушцін - «Лутшому ис ивеев».

Каб у дзяцінстве мне пропанавалі падараваць спод з гэткім надпісам камусыці з маіх знаёмых габрэяў, я без ваганняў выбраў бы Вову Цымермана.

У школьнія гады мы хадзілі як злыганыя. Разам гадавалі прывезенага мною з бабулінай вёскі маладога зайца Колю і разам, пусціўшы слязіну, хавалі ягоныя костачкі ў скрынцы з-пад абутку, калі гаротніка Колю разарваў суседскі сабака Дунай. Разам латашылі чужыя сады, а ў сваіх садах, якія трэслі суседскія хлапчукі, пяклі ў прыську бульбу. Разам палахалі дзяўчыннак акулярыстымі вужакамі, якіх лавілі ў траўні на прыгарадных азёрах і прыносілі ў школу за пазухай.

Мая маці карміла нас дранікамі, клёцкамі з душамі і старадаўняй полацкай стравай - халоднай варанаю бульбай з бруsnіцавым сочывам. Маці Вовы Цымермана, настаўніца малодшых класаў Марыя Абрамаўна, частавала рыбай-фіш, фаршмакам і цымусам. Адзінае, што з яе кухарства мне не падабалася - відаць, па генах, - гэта маца.

Разам з Вовам мы першы раз пераплылі туды і назад Дзвіну і, узрушаныя здзейсненым, прысягнулі адзін аднаму вусцішнай сяброўскаю прысягай, якую напісалі ў двух асобніках на аркушах з вучнёўскага сыштка. Присяга была па-мужчынску лапідарная - «Дружба до гроба», подпісы мы паставілі крывёю, раскалупаўшы пальцы шпількаю, што замяняла мне гузік на рукаве зялёной - запомнілася ад урачыстасці моманту - кашулі.

Ды ці мала чаго яшчэ перажылі мы з Вовам.

Нас не здолела развесці нават ізраільска-арабская вайна 1967 года, пасля якой багата полацкіх габрэяў узяліся хуценъка мяняць імёны ды прозвішчы, ператвараючыся з Ізраіля ў Іллю, з Абрама ў Аляксандра, а з Макса Моўшавіча ў Марка Міхайлавіча. Вову Цымермана зусім не

крыўдзілі мае показкі накшталт той, чый герой слухае па дарозе дахаты па радыё, як габрэі набліжаюцца да Каіра, а потым адчыняе дзвёры, а яны ўжо там.

Нас - банальная гісторыя! - развяла ў розныя бакі беларуская дзяўчынка Наталля Ўсвайская з майго былога дзесятага класа. Пад канец школы яна з непрыкметнага заморка з цыпкастымі нагамі-трысцінкамі, што вучылася на чацвёркі і пяцёркі, неўпрыцям вырасла ў прыгажуню троечніцу, вакол якое кручліся нават лётчыкі з задзвінскага ляснога аэрадрома. Я прыглядаўся да Наталлі здалёк і, даючы ўначы волю лятункам, удзень рыхтаваўся да іспытаў у БДУ і марыў пра час, калі сустрэну Ўсвайскую, вярнуўшыся дахаты студэнтам.

Першы, каго я спаткаў, прыехаўшы з Менска, быў Вова Цымерман з Наталляю. На маё ганарліве паведамленне, што я ўжо студэнт, Вова паклаў даме майго сэрука руку на талію (а праўдзівей, крыху ніжэй) і, тэатральна закаціўшы вочы, прадэкламаваў найагіднейшыя з усіх вядомых мне дагэтуль паэтычных радкоў:

Натали моя, Натали,  
Утоми мою плоть, утоли...

Перад Наталляй стаяў студэнт універсітэта, а яна ўхвальна падхіквала нейкаму паршываму дзесяцікласніку. Я моўкі павярнуўся і з нечалавечай самотаю ў душы пайшоў прэч, выкіроўваючыся на дарогу ведаў і зрабіўшы на сцежцы да яе кароткі прывал у бары «Пralеска», дзе ўпершыню ў жыцці выпіў алкагольны кактэйль «Луна».

Каханка маіх сноў наталляла Вову Цымермана нядоўга. На зімовых вакацыях я са змрочным помслівым задавальненнем даведаўся, што мой супернік не вытрымаў канкурэнцыі з якімсьці задзвінскім лётчыкам, які неўзабаве зрабіў Наталлі дзіця і ўвішна перабазаваўся на іншы лясны аэрадром неабсяжнае краіны.

У душы зноў заварушыліся ачахлыя сяброўскія пачуцці, аднак мы з Вовам ужо рухаліся па розных траекторыях, і цяпер я сачыў за ім адно здаля.

Звесткі, што дасягалі мяне, толькі пацвярджалі маю выснову: сябар дзяцінства быў нетыповым носьбітам нацыянальнага харектару свайго народа.

Гэта выяўлялася, скажам, у тым, што Вова Цымерман займаўся не шахматамі, як большасць ягоных схільных да спорту адзінакроўцаў, а вольнай барацьбой і меў па ёй разрад.

Пасля школы ён не палез у інстытут, а пайшоў у тэхнікум цераз дарогу ад дому і потым працаваў на аўтарамонтным заводзе з розным жалеззем.

Вова мог няквола выпіць, у тым ліку і за свой кошт.

У адрозненне ад шмат каго з супляменнікаў Вова пайшоў служыць у савецкую армію. Праўда, там ён не скакаў з парашутам і не будаваў БАМа, а граў у аркестры на ўдарных, але дружная армейская сям'я ўсё адно хутка падрыхтавала Цымерману нялёгкае выпрабаванне. Двоє дзембялёў паклікалі Вову з рэпетыцыі на паважную размову за казарму. «Слушай, жицяра пархатый, - сказаў, паказаўшы на боты, першы

дзембель, родам аднекуль з-пад Раства, - будешь по утранке вылизывать нам до блеска говнодавы». Другі, больш вытанчаны і адукаваны, бо гадаваўся ў «колыбели революции», інтэлігентна дадаў: «В противном случае, сударъ, сыграем на ваших гениталиях шестую симфонию Шостаковича». Пасля гэтага Вова паказаў сваім суразмоўцам пару барцоўскіх штукаў, і да самага развітання з роднай вайсковою часткай тыя дзембелі публічна звярталіся да яго выключна так, як і было загадана, - «господин Цыммерман».

Яшчэ Вова быў буйны спецыяліст па жанчынах. Да чутак дадалося і адно маё ўласнае назіранне. Працууючы пасля ўніверсітэта ў гарадской газэце, я атрымаў заданне напісаць рэпартаж, як гараджане дапамагаюць вёсцы. Дабраўшыся з фотакарам пад вечар у калгас, мы заспелі ўсіх памагатых на кінасансе ў клубе. Пасля кожнае часткі кіншчык пакутліва доўга мяняў бабіну і ў залі запальвалі свято. У адным з гэтых перапынкаў я ўгледзеў наперадзе буйную стрыжаную галаву і крутыя плечы Вовы Цыммермана, які абдымаў нейкую маладзіцу. Праз некалькі хвілінаў пракураная і запляваная семкамі заля пачула сцішаны, але выразны Цыммерманаў басок: «Слушай, Зінка, надоело. Пойдем лучше пое...ся». «Ціха ты!» - цыкнула Зінка, і дзве постаці рушылі да дзвярэй.

З сумам мушу зазначыць, што тады я бачыў Вову астатні раз. Неўзабаве ён паспрабаваў уладкавацца на наваполацкае прадпрыемства пад кодаваю назваю «Ізмеритель», аднак першы аддзел завярнуў яму дакументы. «Не прошел по шнобелю», - вясёла тлумачыў Вова знаёмым. Але ў душы пакрыўдзіўся і зазбіраўся ў Ізраіль...

Паміж днём, калі я ўзяўся пісаць гэтую прыгады, і днём, калі я іх скончыў, была ноч, у якую мне сасніўся Полацак. Чамусыці ён дужа выдаваў на Нью-Йорк з вядомага фільма «Аднойчы ў Амерыцы», а мы з сябрамі - на падлеткаў, што зрабіліся гангстэрамі. Ноч навылёт мы гойсалі па вуліцах, кагосыці мачылі, рабавалі і гвалцілі, да апошняга патрона адстрэльваючыся ад міліцыі. Ад гэтае страляніны я і прачнуўся. Ляжаў і ўсцешана думаў, што, дзякую Богу, нікога мы з Вовам Цыммерманам насамрэч не згвалтавалі, не абраставалі і не зарэзалі. А таму засталіся ў нас на двах успаміны цнатлівия ды чулівия, якімі няшкода і падзяліца.

# **TAM**

KAMUNIKAT.ORG

# За бугром, за рэчкай

*Вугорскі дыярыюш*

Рэчка гэтая - Тыса. Пра яе распавёў нам некалі савецкі пісьменьнік А. Аўдзенка. Зъ дзяціства засталося ўражанье: плюнеш над Тысаю - абавязкова трапіш ці ў бандэраўца, ці ў шпіёна, ці ў чэкіста або ў якога іншага чалавека асобага складу. Гэта на нашым баку, а што на тым - і ўявіць было боязна.

Апанаваны ўспамінамі, стаю над Тысаю й рыхтуюся да мытнага агляду.

Там, за рэчкаю, - Вэнгрыя, Вугоршчына.

Першае, што заўважаеш, трапішы ў Вугоршчыну, - мадзяры гавораць, пяюць песні, вучаць дзяцей і моляцца ў храмах на сваёй мове. Ужо за адно гэта яны вартыя больш людзкага жыцця, чым беларусы.

У Дэбрэцэне, першым вугорскім горадзе на шляху нашае менскае турыстычнае групы, мы прачынаемся 15 сакавіка, на ўгодкі вызваленчага паўстання 1848 года, задушанага войскамі царскае Расеі - жандара Эўропы.

Дзень, зразумела, непрацоўны. На грудзяx у кожнага сустрэчнага трохкалёрныя адзнакі ды стужачкі, у руках у дзяцей і ў дарослых - чырвона-бела-зялёныя сцяжкі. Сотні гараджанаў з кветкамі вакол помніка Шандару Пэтэфі, верш якога «Нацыянальная песня» стаўся гімнам паўстання. Пачынаю лічыць уторкнутыя ў газон ля помніка нацыянальныя сцяжкі. На трэцій сотні зьбіваюся. (25 сакавіка, у дзень абвяшчэння Беларускае Народнае Рэспублікі, я падышоў у Менску да помніка аўтару «Пагоні». На голым п'едэстале дагнівалі тры гвазды.)

Сцягі ня толькі над кожнымі дэзвярыма, але й на гаўбцах, у вокнах. Падкрэслена будзённы толькі адзін будынак. Мо тут жывуць нашчадкі Габсбургаў, супраць якіх паўставалі мадзяры? Не, гэта генэральнае консульства СССР.

Мусіць, ягоныя гаспадары ня могуць дараваць мадзярам ні вызваленія ад камуністычнага дурману, ні вітрынаў навакольных крамаў, каля якіх таўкуцца савецкія турысты.

Каб не забываліся, што яны - прадстаўнікі самай перадавой краіны, ім абмянялі цэлыя 19 рублёў. За 500 атрыманых форынтаў можна 17 разоў праехаць туды й назад на гарадзкім аўтобусе альбо сто разоў наведаць грамадzkую прыбіральню.

Найбольш адметнае ў прapanаванай турыстам вугорскай кухні тое, што й на абед, і на вячэру замест кавы ці гарбаты гасыцей частуюць вадою з крана. Не падабаецца - замаўляй віна, брэндзі ці яшчэ якога пітва, але дзеля гэтага трэба йсьці на рынак і гандляваць правезеную празь мяжу кантрабандай.

На вугорскім рынке, як і ў іншых краінах, дзе камуністы ўжо не займаюцца ідэалагічным забесьпячэннем сяўбы й вытворчасці тавараў

народнага спажываньня, усё прадаецца разы ў паўтара-два таньней за крамныя кошты, бо дзяржаўныя й прыватныя крамы заваленыя таварамі.

Рынак віруе. Амаль роднымі здаюцца палякі. Грамадзяне СССР, кіруючыся пачуцьцём пралетарскага інтэрнацыяналізму, купляюць двухкасэтнікі «Інтэрнацыянал» і літровыя пляшкі 96-працэтовага сыпірту. Мае спадарожнікі распакоўваюць валізы, і выяўляеца, што ледзь ня кожнага другога трэба саджаць. Душу апаноўваюць лятункі пра час, калі пасадзяць тых, хто, зрабіўшы сацыялістычны выбар, змушае нас цягнуць усё гэта празь мяжу.

Празь нейкую гадзіну ў дзівюх дамачак з нашае тургрупы ўжо шамацяць у руках тысячныя купюры. Яшчэ праз гадзіну ў іх крадуць сумку з таварам, а заадно й партманэткі з грашымі й пашпартамі.

Мацней прыціскаю да грудзей торбу зь некалькімі як быццам бы законна правезенымі пляшкамі й пытаюся ў нашага гіда, за колькі можна збыць шампанскага. Спадарыня Ільдыко ня ведае. Іхняя сям'я шампанскага сабе не дазваляе.

Потым высьветліцца, што мясныя стравы Ільдыко й яе бацькі ядуць два разы на тыдзень - сярэднестатыстычны вугорскі паказчык.

Але ня будзем съпяшацца шкадаваць гарапашных мадзяраў. Проста ў іх іншыя стандарты. Мяса двойчы на тыдзень, затое свой трохпакаёвы дом і непусты гараж. Дый мяса, якое смажыць Ільдыко, - гэта ня наш нашпігаваны радыенуклідамі жылаваты кусман, урваны ў чарзе, дзе чалавек чалавеку - друг, таварыш і брат. Мяса мадзярка купляе ў такой краме, куды нашай гаспадыні трэба йсьці з валідолам, бо там толькі кілбасы гатункаў дваццаць. А замест дарагога шампанскага можна па даступнай цане набыць пляшку «бычынае крыві» або «такаю», або... «Сённяня ў нас у продажы 150 найменьняў вінаў і лікёраў», - сыціла паведамляе абвестка на адной з будапештскіх крамаў.

Тут не пасажыры стаяць у чарзе па таксі, а таксі ў чарзе па пасажыра. Тут немагчыма ўяўіць на дзівярах кавярні ці рэстарацыі шыльду, што няма месцаў. Каб падтрымліваць стандарты свайго жыцця, сярэднестатыстычны вугорац працуе па 12 гадзін 10 хвілін пяць дзён на тыдзень, але ён ведае, што, зарабіўшы патрэбныя грошы, ён за некалькі хвілін можа купіць амаль усё, чаго прагнє душа або цела.

Вышла мадзярка на берег Дуная,  
Бросила в воду цветок.  
Утренней Венгрии дар принимая,  
Дальше понесся поток...

Насвітваючы песеньку свайго дзяцінства, я шпацырую па сталічнай набярэжнай і не магу пазбыцца ўражаньня, што апошнім часам у Дунай - і ў Вугоршчыне, і ў Югаславіі, і ў Баўгарыі, і ў Румыніі, і ў «нашай» Малдове - найчасцей кідаюць ня кветкі, але помнікі «правадырам працоўных».

У сапраўднасці, прынамсі ў Вугоршчыне, было йначай - «ленінаў» ды ягоных пасыядоўнікаў рознае масыці, што набліжалі съветскую будучыню чалавечства расстрэламі, арганізаваным голадам і бязылітаснай

эксплёратацыяй народу, цывілізавана дэмантавалі й прыбраў далей ад вачэй.

Непараўнана цяжэй дэмантаваць іхнюю спадчыну - ліквідаваць плянавую эканоміку, ураўнілаўку, адкрыць шлях прыватнай уласнасці ды прадпрымальнікам...

Наш гід Пал кажа, што яны ўжо пачалі, а ў нас усё наперадзе.

Наш стукач Саша спрабуе выступіць у абарону сацыялізму.

Сашу мы вылічылі яшчэ ў першы дзень, калі ён распытваў пра золата, валюту й пра тое, ці праўда, што БНФ атрымлівае з Ізраіля зброю.

Не да густу Сашу й гідаў аповед пра народную рэвалюцыю 1956 году, калі, годна доўжачы баявыя традыцыі жандара Эўропы, Савецкі Саюз кінуў супроць Будапешту столькі ж танкаў, колькі ў 1940-м вёў на Парыж Гудэрыйян. Трохі супакойвае Сашу паведамленыне, што новыя вугорскія ўлады вырашылі прызначыць пенсіі сем'ям ня толькі палеглых паўстанцаў, але й забітых у часе баёў вугорскіх «гэбістай», якія стралялі ў братоў.

- Вот это правильно! - кажа Саша.

- Да, - пагаджаецца спадар Пал. - Все они жертвы коммунизма.

У нас вольны час, і, калі ня йсьці на рынак, можна ўдосталь пагуляць на самоце па Пэшце.

Прыдунаўскія кварталы вельмі нагадваюць Парыж, які мы бачылі ў французскіх фільмах. У падземным пераходзе на вуліцы Ракацы на раскладным крэсъле сядзіць мурын. Ён пад гітару сипявае па-ангельску нешта мэлянхалічнае й непрыхільна пазірае на белага жабрака, што ўладкаўся на тым баку пераходу. Ля мурынавых ног абцёрханы брунатны каплюш з прыладжанай чырвона-бела-зялёной стужачкай. Штораз, калі туды падае колькі форынтаў, ільсіняна-чорны мурынаў твар асвяляе маціовая ўсьмешка.

Вылузнуўшыся зь невялікага збою слухачоў, нейкі заджынсаны чалавек ляпае мурына па плячы, і я чую «общепонятныі язык».

- Хороший ты мужнік, да дать тебе нечего.

- А ты х...вый мужнік, - амаль без акцэнту адказвае мурын. - Мог бы форинтов десяять и отстегнуть.

Збой з павагаю глядзіць на белага чалавека, што ўмее па-негрыянску.

У двухзоркавым гатэлі «Вена», што дае нам прыстанак, аповед пра мурына не выклікае асаблівае цікавасці. У цэнтры ўвагі вылазка двух нашых спадарожнікаў у начны бар на апрышнім паверсе гатэля, дзе высыветлілася, што жанчына каштует там 3 тысячи форынтаў, прычым не за ноч, а за гадзіну.

- Саша, а табе твая кантора на баб грошы выпісвае? - цікавіцца нехта.

Стукач Саша нядобра ўсміхаецца, і мне прыгадваецца чутая ад знаёмага марака гісторыя пра тое, як яго злавілі ў дацкім публічным доме. У самую адказную хвіліну мой знаёмы пачуў за дззвярыма: «Товарищ Горелик, вы здесь?»

Мне чамусьці робіцца шкада ў марака, і самога сябе, і мурына, што сипявае на вуліцы Ракацы. Я ўспамінаю, да каго той мурын падобны - да

чарнаскурага студэнта Белдзяржунівэрсытэту, які жыў у нашым інтэрнаце разам з двумя в'етнамцамі й штодня - апоўначы й а шостай раніцы - змушаў іх стоячы слухаць гімн СССР.

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь...

Як жа там, дарэчы, вырашыўся лёс Саюзу на рэфэрэндуме, які мы мусілі - хто вымушана, а хто й не - байкатаўца? Перад вячэраю пытаемся пра гэта ў гіда.

Пачу́шы папярэдня вянікі рэфэрэндуму, Саша, а зь ім яшчэ зъ дзясятак саўкоў пляскаюць у ладкі. Мы - за Саюз. Мы другой такай страны не знаем...

Апошні перад вяртаньнем вугорскі горад Эгер. Неверагодная чысыціня й дагледжанасць вуліц, жылых будынкаў, сярэднявежнае фартэцы й храмаў. Колькі гадоў таму ў горадзе памерла апошняя праваслаўная, але праваслаўны сабор з гэтае прычыны чамусыці не ператварылі ў склад мінеральных угнаеніяў, і ў гадавыя сьвяты там па-ранейшаму служыць сэрбскі архіяпіскап з Будапешту.

На вуліцах такога гораду пачуваецца гэтаксама надзейна і ўтульна, як у сваёй хаце. Такімі былі б нашыя Горадня ці Нясьвіж, каб не балышавікі ды іншыя верныя ленінцы. Былыя эгерскія рэзыдэнцыі іхніх вугорскіх паплечнікаў - будынкі колішніх гарадзкога ды абласнога камітэтаў кадараўскае партыі - здаюцца ў арэнду, але ўжо даўнавата стаяць упусьце. Мусіць, арандаторы чакаюць, пакуль ня выветрыцца стары дух.

У часе экспкурсіі спадар Пал прыгадвае сяміградзкага ваяводу мадзяра Сыцяпана Батуру (Штэфан Батары), што быў абраны каралём Польшчы й вялікім князем літоўскім. Абсалютная большасць маіх спадарожнікаў чула пра пераможцу над Іванам Жахлівым і вызвольніка беларусаў ад маскоўскае няволі ня болыш, чым пра апошняга карала інкаў.

- Почему он сказал, что это наш король? - неўразумела пытаецца адна турыстка. - У нас ведь цари были, а не короли.

Аказваецца, наш гід ведае пра беларусаў трохі болей за сярэдняга вугорца. У прыватнасці, чуў, што, дзякуючы роднай савецкай уладзе, у Беларусі не засталося беларускіх школаў. Як жа з такімі школамі цяпер, пасля перабудовы?

- У сельскай меснасці ишо коя-гдзе сахраниліся, но вуобщым-та ўсё эта атмираіт, - бадзёра адказвае жыхарка беларускае сталіцы, не разумеючы ні сутнасці, ні спачувальнае афарбоўкі пытання спадара Пала.

Словы суайчынніцы нагадваюць: хутка дамоў, туды, дзе «ўсё атмираіт».

Тургрупа ўжо прасыпала на разывітальнай вячэры «Подмосковные вечера». За вокнамі - апошнія кіляметры вугорскае зямлі. «Божа, як востра ім не хапае рубэйду!» - у роспачы думаю я, пазіраючы на крытыя дахоўкаю дамы, хлявы, курнікі й нават сабачыя будкі.

Усьмешка вугорскага памежніка, ягоныя «здравствуйте», «до свидания» ды іншыя ёўрапейскія штучкі выклікаюць у нас амаль што абурэнне. Мы - патрыёты. Мы замілавана пазіраем на савецкага хлопца зъ зялёнымі пагонамі, які не ўсьміхаецца й не дазваляе сабе розных там сантымэнтаў накшталт «до свидания».

- Давай! - загадвае ён нашаму кіроўцу, і мы пераяжджаєм ужо ніштавата пасунутую на ўсход мяжу сацыялістычнага лягеру.

На ўваходах у залю мытнага агляду - папярэджаюні - «Проход держать открытым!» Да кожнага нечая руплівая рука акуратна дапісала наперадзе: «задний».

Ужо ў самой назве памежнага савецкага гарадка Чоп чуваць нешта роднае, «чрезвычайное» - ЧОН, ЧК, ЧП...

Якія да болю свае - хоць прытулі іх да грудзей - шыльды й аб'явы: «Комендатура», «Милиция», «Торговля только по талонам», «Туалет не работает», «Имя и дело Ленина будут жить в веках»... Як звыкла й жадана ўштукоўваецца ў засымечаны прывакзальны краявід і сам абседжаны галубамі ленін. Яшчэ адзін падфарбованы золатам ленін схаваўся ад дэструктыўных галубоў у вакзальну пачакальню. Ля ног ільліча троє пасажыраў съцелююць газэціну з фотаздымкам Гарбачова, крояць на ёй сала і, апасыліва аглядаючыся на бакі, дастаюць кантовую шклянку.

Я ўгляджаюся ў дарагі зь дзяцінства, лагодны й мудры твар правадыра. Правадыр, сарамліва адвёўшы вочы за пляшкі «Гуцульскай» на газэціне, празорліва глядзіць удалеч, на шыльдачку «Ресторан закрыт нет воды». Мне здаецца, ягоныя вусны шэпчуць нешта геніяльнае:

- Как нам реорганизовать Рабкрин?
- Социализм - это учет...

Што да гэтага ленінскага запавету, дык у Чопе поўны парадак. Палова крамаў зачыненая на пераўлік, але, мусіць, хутка адчыніцца, бо выстаўлены ў вітрынах асартымент съведчыць, што пераўлік можна правесыці імгненна.

Мэмарыяльная шыльда на вакзале паведамляе, што ў Чопе жывуць людзі розных нацыянальнасцяў, аб'яднаныя адной велічнай справай - будаўніцтвам камунізму. Шыльду, на добры лад, трэ было б прадубляваць на замежных мовах, каб іншаземцы таксама зразумелі, зъ якой прычыны зачыненыя абедзье вакзальныя прыбіральні. (Трэба меркаваць, што ў камунізме прыбіральні ўжо нікому не спатрэбяцца.)

Тым часам па вакзале й вакол нэрвова пахаджаюць колькі дзясяткаў нашых і замежных грамадзянаў. Людзі савецкага гарту хутка знаходзяць выйсьце - хто заглыбляеца ў сквэрэйк, хто хаваеца за цягнік або плішчыцца ў прыватны сэктар.

Бездакорна адзеты сівы іншаземец з пакутаю на твары адважваеца таргануць дзіверы зачыненае на ремонт прыбіральні. Установа залітая сымярдзючаю жыжкай, сярод якой сям-там тырчаць цагліны. У госьця нашае краіны хапае змогі толькі на два скачкі. Не дацягнуўшы да трэцяе цагліны, ён ступае на дно і ў роспачы падцягвае пашытыва дзе-небудзь у Парыжы ці ў Гамбургу нагавіцы. Але тут яму ня Монтэ-Карла. Жыжкі -

па костачку, і белыя іншаземцевыя шкарпэткі ў момант набываюць менш кідкі колер.

У вітрыне зачыненай на пераўлік крамы лётае верабей. За школом газэтнага шапіка - нумар ці то маскоўскай, ці то яшчэ нейкай такой самай «правды» з буйным загалоўкам: «Народ сказаў Союзу «да!» Народ сказаў «да» социалистическому выбору».

Мне хочацца паглядзець на таго, хто прысягае ў вернасці сацыялістычнаму выбару - толькі каб ён паўтарыў гэта не з тэлеэкрану, а з цаглінак у съмядзючай жыжцы.

Па пэроне, апусьціўшы голаў, брыдзе сівы іншаземец з мокрымі нагамі. Над вакзальным будынкам лёзунг: «Да здравствует марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное интернациональное учение!»

На твары ў госьця нашай краіны - пакора.

Але яму ёсьць куды вярнуцца.

А мы ўжо вярнуліся.

Сакавік, 1991 г.

## **Старыя Лівадзійскія могілкі**

Здарыцца так, што дабрадзеі з Саюзу пісьменнікаў адшпіляць табе пуцёўку ў Дом творчасці імя Антона Паўлавіча Чэхава, і ты апынесься сярод дзівюх сотняў творцаў, зь якіх калі-небудзь схіляліся над пісьмовым столом мо чалавек дзесяць. Цябе гэта зусім ня будзе абыходзіць, калі левакі будуць трymацца, як людзі, але яны будуць касіць пад пісьменнікаў, і ты паспрабуеш закасіць пад сантэхніка, узнагароджанага пуцёўкаю за перамогу ў сацыялістычным спаборніцтве, і будзеш з ганьбаю выкрыты, калі прарве трубу, і троє пісьменнікаў з суседняга стала прафэсійна залезуць у каналізацыйны лаз і ймгненна ліквідуюць аварыю. Праўда, сярод творцаў будзе непрыкаяна блукаць пад кіпарысамі некалі гнаны, а цяпер улаўраны расейскі паэта, і расейскамоўная аўтарка зь Менску, у якой ад беларускай мовы на твары зъяўляеца гілівая грымаска, і малады армянскі перакладчык Ашот, які, кажучы словамі М. Зошчанкі, «знает дам и верит в их назначение»...

Зрэшты, ты прыедзеш у гэты дом ня дзеля назіранья за прадстаўнікамі твойго віду й безь вялікіх спадзяваньняў стварыць нешта геніяльнае. Ты прыедзеш таму, што недзе там, у Ялце, ля сіней бухты, ляжыць Максім Багдановіч. Адзіны на съвеце паэта, пра вершы якога ты можаш з усёй пэўнасцю сказаць, што паэзія сапраўды здольная зъдзейсніць дзіва. Бо бачыў тое дзіва на свае вочы: твой раўналетак, сын савецкага афіцэра й расеец па пацпарце, які зрываў урокі ніколі не вывучанай ім белмовы, у дзясятай клясе грэбліва выкалуپнуў нагой з сабранае піянэрамі макулятуры Максімаў зборнічак, пачаў, скрывеліўшыся, чытаць, а потым зрабіўся беларускім празаікам, пабыўшы перад гэтым выдаўцом падпольнага альманаху, які адабралі хлопцы ў цывільным.

Недзе там, зусім блізка, будзе ляжаць Максім Багдановіч, і табе дастаткова будзе запыніць таксоўку ды сказаць: «Старое Ливадийское кладбище», але замест простага й лягічнага ўчынку ты чамусыці будзеш дзень пры дні плёхацца ў цёплым, быццам вада ў лазнай балеі, моры ды шнураваць па ўзбярэжжы.

На ўзбярэжжы будуць стаяць пад пальмамі плеценыя столікі з гумовай садавінаю й парожнімі пляшкамі з-пад трункаў, якія п'юць у сваіх краінах замежныя грамадзяне. За дзесяць рублёў ты зможаш пасядзець за тым столікам і атрымаць каляровую фотку, але ты лепей вып'еш за гэтую грошы дзівэ шклянкі херасу ў татарскай кавярні («У чарцы цёмнай і глыбокай, плешча, пеніцца віно...») і пасунесься далей - паўз фатографа з плюшавым Міхайлам Сяргеевічам, паўз фатографа з малпаю, якая з зусім чалавечаю радасцю задарма паказвае кожнаму мінaku вогненна-чырвоны зад, паўз фатографа з трохмэтровым смарагдавым пітонам, які нечым няўлоўным нагадвае галоўнага камісара TV таварыша Краўчанку, паўз карункавы ад пены прыбой, што выносіць на бераг дарункі мора ў выглядзе шкарпэтаў і скарыстанага прэзэрватыва («У іх русалкі заблуталі косы, - рвуць і блутаюць срэбныя ніці...»), паўз мастакоў, што малююць партрэты з натуры, паўз мастачку, якой ты б з прыемнасцю папазіраваў, але толькі ня тут, паўз

гітарыстаў, скрыпачоў і джазістаў, гледзячы на якіх узгадваеш раннняга Алега Гаўрылавіча Мінкіна:

Бродячий музыкант, он дело знает:  
Футляр раскрыл, и - шляпу на цемент,  
И на глазах у всех опять терзает  
Неповоротливо печальный инструмент...

Потым будзеш лезыці да сябе на гару, а, падняўшыся ў нумар, выйдзеш на гаўбец і незнарок угледзіш, як на гаўбцы пад табою перакладчык Ашот расшпільвае станік на бялявай студэнтачцы Зіне, якую цэлы дзень пасьвіла ды так і не ўпасла дагледжаная маскоўская маман.

Назаўтра будзе задушлівы скварны дзень («Ад сыпёкі пышуць дахі і асфалт...») з экспурсіяй па чэхаўскіх мясцінах. Тут жыве Ратару, у яе сухоты. Тут выпіваў Купрын, там - Бунін. Тут Чэхаў пажартаваў - убачыў у асьветленым начным вакне жаночы профіль і гучна кажа спадарожніку: «А вы чулі? Учора Буніна ў адной татаркі зарэзали».

Лівадзійскія могілкі зусім блізка, аднак ты ўсё адно ўпарты павернеш у іншы бок і выйдзеш на ўзъбярэжжа - да тых самых фатографаў, да музыкаў, што могуць і «Come together», і палянэз Агінскага, да вогненназадай мартышкі, да пітона, да варажбітак і прадказальнікаў, абстаўленых кампутарамі, якія, апрача ўсяго іншага, выдадуць табе навукова аргументаваныя звесткі, што ты памёр 23 лютага 1988 году, да херасу, да афіцыянткі з кляснымі нагамі й распусным разрэзам вачэй, зь якой шмат хто хацеў бы спаткацца зусім не на вуліцы, да плюшавага презыдэнта СССР, да ўсіх тых, з кім разам ты ляціш сёньня да зор... А ў чарцы цёмнай і глыбокай будзе зноў і зноў съветальным хмелем калыхацца віно і, ускараскаўшыся на гару, ты, палохаючы Ашота зь Зінай і ўкормленых літфондаўскіх катоў, будзеш чытаць з начнога гаўбца:

Скарына, доктар лекарскіх навук,  
У доўтай вонратцы на вежы сочыць зоры...

І набяжыць новы дзень, калі ты будзеш плаваць па цёплым, як калюжына, моры, і думаць, ці шмат было ў Максіма ў Ялце жанчын, і, чуючы абураны хор дбайцаў пра паэтавую цнатлівасць, будзеш раіць ім пачытаць Максімаў дзёньнік. Потым ты наведаеш Лівадзійскі палац, дзе адпачываў расейскі імпэратор Аляксандар II, у якога кінуў бомбу твой суйчыннік рэвалюцыянэр Ігнат Грыневіцкі, і зусім па-клясаваму й папралетарску ў памяці ў цябе застануцца не эксплётатарскія інтэр'еры, а букет ружаў у палацаўай прыбіральні.

А недзе на ўзъбярэжжы ў гэты час будзе кімарыць на сонейку падобны да таварыша Краўчанкі пітон, яшчэ ня ведаючы, што адвячоркам да ягонага гаспадара падыйдзе аматар экзатычных фотак - загарэлы мацак у адных шортах і з такой шыкоўнаю татуіроўкай, што здалёк яна будзе выдаваць на бэзвядную кашулю. Усьцешаны фатограф абкруціць свайго смарагдавага кампана вакол мацака й замітусіцца каля аппарату, а ты разам з натоўпам будзеш захоплена разглядаць татуіроўку, на якой у

непрыстойнай блізкасці зь Ільлічом ды іншымі выдатнымі кіраунікамі Камуністычнае партыі й Савецкай дзяржавы будуць выстаўляць свае вабноты прыгажуні з падпісанымі ўнізе ймёнамі. Ты будзеш думаць пра час, калі давядзецца падпісваць і правадыроў, і раптам у паветры запахне ня толькі алеандрам, але й скандалам. Мацак пачне зълякана азірацца й дзіўнавата тузацица. Што падзейнічае на пітона, застанецца загадкаю: ці то ён будзе прыхільнікам бальшавіцкай плятформы ў КПСС і абурыцца суседзтвам правадыроў з цыцкастымі вярціхвосткамі, ці то спрацуе інстынкт вольных ад экспленацый фатографамі продкаў, але вынікі будуць відавочныя: татуіроўка стане бачная лепей, а ейны гаспадар зъялелымі вуснамі вымавіць: «Сними змею». Зъляканы фатограф aberуч ухопіцца за пітонаў хвост і пачне ліхаманкава адкручваць зялёныя кольцы. «Адресок! Адресок!» - закрычыць ён наўздаxon уратаванаму мацаку, а той істэрично выгукне цераз плячо: «Пошел ты со своей змеей на х..!»

Чамусыці менавіта ў тую хвіліну ты вырашыши: сёньня...

Валашак на ялцінскім рынку ня будзе, і ты купіш букет вялікіх, пабітых начным дажджом рамонкаў. Прыватнік завязе цябе на гару колеру прывялага лаўровага ліста й высадзіць ля брамы старых Лівадзійскіх могілак, а п'янаваты вартаўнік растлумачыць, што трэба йсьці па стрэлках, якія паказваюць шлях да магілы нейкага Бірукова. На адным з паказальнікаў пад словамі «К могіле Бірюкова» зусім пабеларуску будзе цвіком надрапана: «і М. Багдановіча», і ты ўдзячна падумаеш, што, можа, гэта зрабіў наш міністар культуры, калі быў тут у траўні са сваёй дэлегацыяй, адзначаючы ўгодкі Максімавай съмерці...

На магіле ты ўбачыши стандартную цэмэнтаваную пірамідку зь пяціканцоваю зоркай, якая, мусібыць, значыць, што - каб не сухоты - Багдановіч атрымаў бы парцейную кулю ў патыліцу адзін зь першых. Ты ўбачыши, што нейкі мастак замаскаваў зорку намаляванай зьверху валашкай, а таксама ўбачыши бел-чырвона-белую харугвачку, дзюбаты алюміневы імбрычак са збуцьвельмі кветкамі й яшчэ чатыры валашкі - капронавыя.

Казаць пра астатнія табе буцзе ня ёмка. Магчыма, ты прачытаеш сам сабе «Пагоню», магчыма, пагаворыш зь ім і нешта дакляруеш - яму й сабе...

Пасыля ты памяняеш ваду ў імбрычку, напішаши пад слупком датаў на харугвачцы сваю й пойдзеш, разы тры азірнуўшыся на адвітаньне, съежжаю да брамы з думкай, што яму добра ляжаць тут, над морам, у засені старога кіпарысу, у краіне съветлай, дзе суха, цёпла й не чуваць узынёслых прамоваў міністраў, намеснікаў і загадчыкаў нашае культуры: «Удзячные нашчядкі сабралісь, штоб адзначыць...»

Жыцьцё ў творчым доме будзе каціцца сваёй каляінаю. Перакладчык Ашот будзе круціцца вакол гнуткай ташкенцкай жыдовачкі Розы. На ганку сталоўкі будуць лайдакавата даядаць літфондаўскія секунцы дзясятка паўтара катоў. Ад творчага перанапружанья паваліцца на газон паўночнаасцінскі драматург. А з-за Максімавай гары выпаўзе булгакаўская хмара з бліскавіцамі («Дзесь у хмарах жывуць павукі, што

снуюць павучыну дажджа...») і зынячэўку ўпадзе на горад смужыстаю непрагляднай залевай, каб праз гадзіну пакінуць па сабе неверагодна празрыстую ноч, празъ якую далёкія агні на схілах будуць зъязць, быццам калядныя зоркі.

Ноч будзе поўная паўдзённых пахаў, юрлівага ёкату літфондаўскіх катоў і дзіўных гукаў зь ніжняга гаўбца («Жыцьцё чуваць з усіх старон, жыцьцём напоўнены ўвесь змрок...»), зірнушы куды, ты міжволі ўбачыш, як перакладчык Ашот і жыдовачка Роза стоячы займаюцца любоўю.

У гэтую ноч ты будзеш пачувацца ў згодзе з усім съветам: з катамі, з армянскім калегам, з Розай, якой ты гатовы будзеш прысудзіць званыне ня толькі «міс Дом творчасці», але й «міс СССР»... У гэтую ноч ты дасі веры, што недзе сапраўды ёсьць Беларусь, дзе жывуць беларусы. Ты будзеш пэўны, што з такой самай думкай ляжаў на Божай пасыцелі й Максім Багдановіч. Таму што ён прыехаў сюды, каб у свае астатнія дні мець ня толькі сонца ды сіню бухту, але й - Беларусь.

Бо яна ў параданыні з любой іншай краінаю мае адну асаблівасць: існаваць адно тады, калі ты ад яе ад'едзеш, калі будзеш хадзіць сярод чужаніцаў, пакуль табе нарэшце ня здасца, што і ў вас усё, як у людзей.

Твая Беларусь праіснуе, пакуль ты ня выйдзеш з самалёту.

З куплёнае ў аэрапортайскім шапіку расейскае (бо іншых тут нямашака) газэціны ты даведаесья, што Ніна Андрэева праводзіць у Менску зъезд сваіх пячорных бальшавікоў. Сярод сваёй пошты ты знайдзеш акуратна ўскрытую бандэролю з Таронта, ад беларускага нацыяналіста і, як піша дасьведчаны недзе беларускі пісьменнік Барыс Іванавіч Сачанка, гітлераўскага паслугача (які чамусыці служыў Гітлеру, ваюючы супраць таго ў войску саюзнікаў), а таксама знайдзеш абы-як разадраны канверт зь лістом ад беларускага нацыяналіста зь Вільні, які не пасыпей паслужыць гітлераўцам, трэба меркаваць, толькі з тae прычыны, што позна нарадзіўся. Ты зойдзеш у краму, і разълезлая злая кабеціна парайць табе гаварыць «па-чалавечаску нармальным языком» і, пашкадаваўшы, растлумачыць, што «эта называіцца сахер». І хутка, вельмі хутка прыйдзе хвіліна, калі ніякае тваё пачуцьцё ня здолее зраўняцца сілаю з тваёй зайдзрасцю да Максіма, які ляжыць над морам, і ягоная душа зъялятае пад кіпарысы, верачы, што недзе ёсьць Беларусь і даруючы гэтую веру тым, хто мяняе ваду ў алюміневым імбрыку.

Прыкладна ў той самы час удзячныя нашчадкі, пакрываючы помнік белай татуіроўкаю, будуць пісаць на бронзавым менскім Максіме, што «чеснок полезен для здоровья» і даваць суайчыннікам іншыя «полезныя советы». А празь дзень да цябе зъявіцца нацыянальна заклапочанае дзяўчо з даўжэным сыпісам подпісаў: не за тое, каб паставіць на ялцінскай магіле прыстойны помнік бяз зорачкі, а за тое, каб раскапаць паэтаву магілу і, хоць ён ніколі нас пра гэта не прасіў («І разрытаю магілай вее сумна на мяне...»), прывезыць Багдановічавы косткі ў Менск, дзе нашчадкі займеюць мажлівасць пісаць «полезные советы» яшчэ й на надмагільлі.

Ты будзеш марудзіць, перачытваючы знаёмыя прозвішчы, і дзяўчо пакрысе пачне пазіраць на цябе, як на ворага беларушчыны, і ты, слабы

чалавек, ня вытрымаеш і паставіш свой подпіс. Візытантка з палёгкаю пацягне паперу на сябе, але ты не аддасі й дапішаш побач з подпісам: «Калі Беларусь будзе Беларусью».

Дзяўчо падзякуе й пойдзе, цешачыся ад усьведамлення значнасці свае місіі. Ёй будзе няўцям, што, калі Беларусь сапраўды стане Беларусью, ніхто й не надумае прыходзіць на паэставыя магілы ня з кветкамі, а з рыдалёўкай.

Ліпень, 1991 г.

KAMUNIKAT.org

## Гамсахурдзія - наш чалавек

На плоце наклеены нясьвежы нумар газэты «Правда». Друкаваны орган прыпыненай партыі абураецца, што мумію правадыра хочуць вынесыці з маўзалею й па-хрысціянску аддаць зямлі побач з магілаю маці. Аргуманты па-балшавіцку грунтоўныя: вось памруць, маўляў, Міхаіл Сяргеевіч з Раісай Максімаўнай, і заманецца некаму пахаваць іх на Стадіоне Стадыоне, каля магілы маці былога генсека... Між тым, презыдэнт не вылазіць з тэлевізара, презыдэнціха ўчора паведамляла народу, што «передвижники внесли большой вклад в искусство», а презыдэнтава маці днямі яшчэ сядзела на лавачцы пры сваёй сыцілай стаўрапольскай хацінцы, казала тэлегледачам, што Міша быў актыўны камсамолец, і таксама паміраць нібыта не зьбіралася.

А можа, «Правда» нешта ведае?..

Карацей, думай, што хочаш.

Побач з газэцінаю матляеца аб'яўка: з 30-га маршрутная таксоўка ў аэрапорт хадзіць ня будзе ў сувязі з паломкаю. А сёньня толькі 25-га. Адкуль вядома, што акурат праз пяць дзён маршрутка паламаеца - загадка.

Але ўсё гэта драбяза.

Вось праблема, вартая інтэлігентнага мужчыны: где я заходжуся?

Вакол кіпарысы, горы, жанчыны й гандлёвыя кропкі Абхаскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, якая ўваходзіць у склад СССР. Але адначасова яна ўваходзіць і ў Рэспубліку Грузію, якая ў СССР не ўваходзіць.

Ёсьць толькі адзін спосаб дабраць тут нейкага сэнсу. Яго завуць Бора Гальперашвілі. Гэты абхаскі жыд, здаецца, ніколі ня быў ні актывістам, ні піянэрам, не вучыўся ні ў школе, ні ў ВНУ, а ад нараджэння, паблісваючы заплытымі тлушчам разумнымі вочкамі, стаяў за стойкаю аднаго з прыморскіх піцундзкіх бараў зь непрэтэнцыёзной называю «Бар».

З Барам мы пазнаёмліся яшчэ на досьвітку перабудовы, калі аднойчы так заўзята падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы, што потым давялося падтрымліваць нас. Тады, памятаеца, пляшка цынандалі каштавала ў «Бары» два рублі, а гарачы сакаўны хачапуры - сорак капеек.

Час не спрыяе чульлівасыці, і мы з Барам сустракаемся па-мужчынску стрымана. Паміж намі адбываеца першы дыялог.

- Господин Боря, - кажу я, - изможденный организм жаждет бутылочку цинандали и один хачапури.

- А что, дорогой, - пытаеца «господин Боря», - Белоруссия тоже отделилась?

- А как же, - адказваю я, падазронна пазіраючы на загадзя адкаркаваную пляшку без налепкі, а потым на Бору.

Спакойна вытрымаўшы мой позірк, Бора цікавіцца:

- А какая у вас будет валюта?

- Драньки и майсюки, - не змаргнуўшы, адказваю я.

- Интересные названия, - з павагаю кожа Бора.

- Причем, в одном драньке будет 99 майсюков, - помсьліва дадаю я.

Бора настолькі ўражаны складанасьцю нашай грашовай сістэмы, што хавае адкаркаваную пляшку без апазнавальных знакаў і адкаркоўвае новую, з налепкай.

- А почему 99, а не 100?

- Потому, что один уже есть.

Гэта мая дробная помста за таямніцу Абхаскай ССР. Няхай ведае, што й мы ня ў рэшаце яешню смажым.

З пляшкаю залацістага цынандалі за восем рублёў, з хачапуры амаль бяз сыру й бяз масла, затое за траячку, і зь філіжанкаю з адбітым вушкам (шклянкі ў Абх. ССР ці ў незалежнай РГ ужо скончыліся) я йду да мора й выбіраю сабе абладжанае хвалямі й выкінутае ўрэшце на бераг бервяно.

Штурм быў учора. Сёньня зялёныя хвалі ласкова ліжуць бераг. Раз-пораз пенлівы язык мора дастае да самага бервяна. Тады каменъчыкі ўспыхваюць і пераліваюцца рознымі колерамі, ды хутка зноў робяцца шаравата-аднатоннымі, і толькі рэдкі зь іх не губляе свае барвы.

Зьверху грэе сонца, зьсярэдзіны - цынандалі, зынізу - утульнае цёплае бервяно. Магчыма, яго кінулі ў хвалі турэцкія працоўныя, каб дапамагчы працоўным незалежнае РГ (що Абх. ССР) пераадолець энэргетычныя крызысы, які змушае на ўсім гэтым абшары (незалежна ад уваходжання ці неўваходжання ў СССР) з 12-ці да 17-ці вырубаць электрычнасць.

Але выпіць першую філіжанку за турэцкіх працоўных я не могу. Бо ў такім разе мне ніколі не даруе беларускі паэт, прозывішча якога я беспардонна выкарыстаў у размове з Борам Галыперашвілі.

Першыя глыткі я п'ю за Лёню Дранько-Майсюка. Цяпер мяне грэе ня толькі сонца, бервяно й цынандалі, але і ўспамін пра Лёню. Гэта ён, Лёня, напісаў мне на сваёй апошняй кніжцы аўтограф:

Валодзя, дружы, жарты - жартамі,  
Ды трэба й гэткага чакаць,  
Што будзем хутка з парыжанкамі  
Па-беларуску размаўляць.

Я ня супраць. Праўда, парыжанак мне хочацца замяніць на філіжанкі. Тады атрымаецца больш съціпла й бліжэй да жыцця...

Палітыка на гэтай блаславёной зямлі прысутнічае сёньня ва ўсім, нават у цынандалі.

Калі я п'ю за здароўе турэцкіх працоўных, імя Леаніда Васілевіча Дранько-Майсюка ў маёй съядомасці ўжо цалкам выцесьненае іншым - Зьевіяд Канстанцінавіч Гамсаходзія.

Калісьці ён змагаўся за права чалавека, яго садзілі, ён нібыта каяўся, выходзіў на волю, зьбіраў дэмманстрацыю й вёў яе да Міхеецкага храму. Насустроч Зьевіяду Канстанцінавічу выяжджаў Эдуард Амвросіевіч Шэварднадзэ, які, сеўшы ў крэсла першага сакратара грузінскага ЦК, перасаджаў, кажуць, 30 тысяч гэтак званых спэкулянтаў і ценевікоў, за права якіх, называючы іх прадпрымальнікамі, ваюе цяпер у «Движении демократических реформ».

А тады верны ленінец, брэжневец і андропавец Шэварднадзэ, раскрыліўшы руکі, ішоў насустроч дэмманстрантам.

- Чаго ты хочаш, сынок? - пытаўся ён у Гамсахурдзіі, спрабуючы абыяць яго.

- Ніякі я табе не сынок, - хмурна абзываўся сын клясыка грузінскае літаратуры дысыдэнт Зывяд. - У мяне адна маці - Грузія, і ты яе прадаў.

Гамсахурдзію зноў садзілі, і ўсё паўтаралася. Пра гэта распавядаў мне гадоў дзесяць таму знаёмы грузінскі мастак - паміж злоснай антысаўецкаю показкай пра тое, як Брэжнева вадзілі па Эрмітажы (Вось, Леанід Ільліч, Гоя, а вось «Дзяўчынка на шары» Пікаса. - А гэта што за малпа? - А гэта, Леанід Ільліч, люстэрка. - А-а, Таркоўскі...), і блюзнерскай показкай пра тое, як Гіві намаляваў мадону, аднак «слишком балшой малчык падучылся».

Першая пляшка цынандалі, як і часіны застою, калі яна каштавала ня больш за два рублі, ужо сталася гісторыяй.

У Боры бяруць марозіва салдацкі Савецкай арміі. Лыжачкі ў Абх.ССР (ці ў незалежнай РГ) ужо скончыліся, і Бора падае марозіва зь відэльцамі. Воддаль спыняеца машына з трыма грузінскімі гвардзейцамі, і паміж мною й Борам адбываеца другі дыялёг.

- Боря, ты хотел бы служить в национальной гвардии?

- ...национальная гвардия... и... - вытанчана й прыгожа лаеца Бора.

- Боря, а в Советской армии ты служил?

- Советская... и... армия... и... - Бора лаеца непрыгожа й нявытанчана.

Вяртаючыся да бервяна, я знарок раблю кругала, каб прайсьці побач з нацыянальнымі гвардзейцамі й падараўваць аднаму зь іх бел-чырвона-белы значак.

- Ты за Гамсахурдиа? - замест якога-небудзь значка наўзамен, пытаеца гвардзеец, і трох пары цёмных вачэй глядзяць на мяне, нібыта трох дубальтоўкі.

- Я за демократию, - абачліва адказваю я пад гэтымі трохамі сэктарамі абстрэлу.

- Проходи, - кажа гвардзеец.

Цынандалі з новае пляшкі пераконвае, што вадаправод у «Бары» з 12-ці да 17-ці пакуль што не адключаюць.

Бервяно, мора й цынандалі зноў скіроўваюць мае думкі да загадкі - дзе я заходжуся? - і да асобы, якая гэтую загадку ўвасабляе.

Чарговая пабыўка Гамсахурдзіі на волі атрымалася такая працяглая, што дысыдэнт здолеў ператварыцца ў прэзыдэнта.

Народ любіць свайго прэзыдэнта батона Зывіяда Гамсахурдзію. Ніякага сумневу ў гэтым не пакідае ўчараашні нумар «Вечернего Тбілісі», што тырчыць у мяне з кішэні. «Напрасно враги Грузии, - напісана ў ім на першай старонцы, - тешат себя надеждой, что наш народ устал в борьбе за независимость и демократию. Он неутомим, как и его Президент. Проискам врагов мы противопоставим сплоченность и единство. Те же, кто выступает против народа, будут сурово наказаны».

Ад гэтих суворых слоў лёгкі хмель пакідае мяне, і я пасьпешліва напаўняю філіжанку, каб адагнацца ад халоднае думкі, ці не выступаю я супраць народу, што супрацьпаставіць мне сваю згуртаванасць і адзінства.

З газэтнае паласы на мяне дапытліва глядзіць дарагі батона прэзыдэнт. «Хай смутак ніколі ня росіць вачэй тваіх добрых і ясных», - выплываюць на памяць слова зь ліста беларускага народу да вусатага суайчынніка дарагога батона прэзыдэнта.

Тамсама, на першай старонцы, пад партрэтам дарагога падвярстаны ліст армянаў, якія дзякуюць «и лично дорогому президенту» за адкрыцьцё ў грузінскай школе армянскае клясы.

Учора ўвечары, калі далі электрычнасць, па першай праграме TV паведамілі, што ў Тблісі за арганізацыю забастоўкі арыштавалі старшыню грузінскага дзяржтэлерады ѹ яшчэ дзесяць апазыцыянераў. Тэлежурналісты па-ранейшаму бастуюць, і па тбліскай праграме йдуць адно інфармацыйныя выпускі ѹ амэрыканскія баявікі.

У вечаровым выпуску паказваюць мітынг. На ім выступаюць: прыгожая жанчына ѹ чорных панчохах, непрыгожая жанчына ѹ чорных панчохах і з вусамі, неінтэлігентны мужчына ѹ чорных акулярах з падазронам аттуураным крысом пінжака ѹ сам батона прэзыдэнт. Ён чыста выгалены, але ўсё адно цяжка пазбыцца моцных асацыяцый з фідэлеўскай смалянай барадою. Над натоўпам падымаецца збой партрэтаў дарагога батона.

Пасьля інфармацыйнага выпуску круцяць вэстэрн пра індзейцаў, які, мусіць, нідзе, апрача Абх. ССР (що незалежнай РГ), ня ўбачыш. Фільм ідзе па-ангельску, унізе паўзуць гіерогліфы японскіх субтытраў, за кадрам гучыць пераклад то на грузінскую, то на расейскую, то на нейкую зусім незнаёму мову. Напэўна, паказ наладжаны адмысловы дзеля дарагога прэзыдэнта, які ведае зь дзясятак моваў.

З боку Турцыі хвалі павольна падганяюць два бервяны ѹ яшчэ нешта незразумелае.

Яшчэ адна філіжанка за туркаў, і неўпрыкмет я апынаюся ѹ смузе колеру разбаўленага цынандалі. У ёй пачынае вымалёўвацца нейкая выснова. Вось зараз я ўхаплю яе за хвост, але...

Але ѹ гэтай залаціста-празрыстай смузе па пляжы - быццам кагадзе сыйшоў з тэлеэкрану - сунецца ѹ белых штанах генэрал КГБ Алег Данілавіч Калугін. Ён без накладной барады ѹ чорных акуляраў і відавочна не падобны да зацкаванага людзьмі Гамсаҳурдзіі агента (хай сабе ѹ адстаўнога) варожай дзяржавы. Значыцца, я ўсё ж у Абх. ССР.

- Господин Калугін! - гукаю я, падымаючыся з бервяна.

Ён ня ўздрыгвае ѹ не палохаецца. Здаецца, яму нават прыемна, што яго пазналі. Генэрал стаміўся безь вядомасці, ваюочы на таемных франтох барацьбы зь імпэрыялізмам.

- Г-н Калугін! Интервью для беларускай газеты «Наша Ніва»! Первый вопрос: Вы прибыли сюда в качестве агента Кремля?

Генэрал ablівае нахабу прафэсійным ліпуча-чэпкім позіркам і дастае з кішэні асадку «паркер». Мяне працінае: вось стрэліць зараз якой-небудзь атрутнай стралой...

- Так вы из Минска? - Ён хавае «паркер» у кішэню. - Что-то вы не очень похожи на белоруса.

Ніякіх дакументаў у мяне з сабою няма, і замест іх я пачынаю чытаць генэралу верш Рыгора Іванавіча Барадуліна:

Трэба дома бываць часыцей.  
Трэба дома бываць ня госьцем...

- Это намек? - пытаецца пільны спадар Калугін.

Я прапаную яму разбаўленага цынандалі ймя Боры Гальперашвілі.

Генэрал адмаўляеца. Магчыма, прычына ў тым, што філіжанка ў мяне адна, а йсьці па другую да Боры неахвота.

Банальная ідэя наконт інтэрвію ўжо пакінула мяне.

Ну, пайшоў ён у ворганы адразу пасъля філфаку Ленінградзкага ўніверситету (ці не пастукваў, як быў студэнтам?). Ну, сядзеў на «дыпляматычна-журналісцкай» пасадзе ў ЗША, закупляючы рэдактараў эмігранцкіх выданняў. Ну, выдаваў пад псэўдонімам «О.Кедров» свае кніжкі, дзе выкryваў акулаў капиталістычнага сывету. Ну, ажаніўся з Людмілай Віктараўнай (яна ўжо зьявілася на даляглаждзе й занепакоена набліжаеца да нас у штанах колеру бэж). Ну, працуе яна, скончыўшы пэдынстытут, у Інстытуце ЗША й Канады. (Мы й так ведаем, што якраз у пэдынстытутах і рыхтуюць гэткіх спэцыялістаў.) Усё гэта неістотна.

Новую філіжанку я п'ю за генэрала Калугіна, найлепшага з усіх прадстаўнікоў ягонага ведамства, якіх я дагэтуль ведаў.

Ён не паказваў мне сваёй корачкі, не выклікаў мяне ў бюро пратускоў, не казаў пра «нагнетание националистических страстей в некоторых рассказах». Урэшце, нават апазнаў ня ён мяне, а я яго.

За вас, генэрал!

Людміла Віктараўна таксама адмаўляеца ад цынандалі, і яны аддаляюцца ўздоўж шампаністага прыбою. Іхні ўлюбёны адпачынак - дваццацікілемэтровая прыморская прагулянка.

За вас, Алег Данілавіч і Людміла Віктараўна!

Як кажуць у вас у Рasei, скатертью дорога!

Я гляджу на мора. Таямнічая рэч, якую несылі хвалі, ужо блізка. Гэта абшарпанае драўлянае крэсла. Напэўна, яго таксама прыслалі турэцкія пралетары, прачытаўшы ў газэце, што ў нас крызыс з мэбллю. Я выцягваю аблупленое крэсла з вады й кладу яго на жвір сушыць.

У яго толькі тры ногі, але на ім можна сядзець, што я й раблю, дапіваючы за турэцкіх пралетараў апошнія глыткі. На ўсялякі выпадак я пералічваю грошы й гляджу на Бору. Крэсла, як быццам прадчуваючы хуткае расстаньне, ня хоча адпускаць мяне.

Паміж мною й Барам адбываеца трэці дыялёг.

- Кто этот человек? - ён ківае ў той бок, куды пайшоў генэрал.

- Это Калугин, - адказваю я. - Ну тот, генерал КГБ.

- ... и... КГБ... - кажа Бора.

За час, пакуль я гаварыў з генэралам і сушыў турэцкае крэсла, у «Бары» прычынілася падвышэніе коштаў на цынандалі й хачапуры, аднак мне як старому кліенту Бора адпускае яшчэ па старым кошце. Ягоны позірк раптам робіцца загадковы й скіраваны некуды паўзьверх майго пляча.

Я адварочваюся ад стойкі й бачу побач са сваім крэслам нейкага чалавека.

- Эй! - вяёла крычыць ён. - Это твоя стула?

- Моя!

- Можна, я заберу?
- Нельзя!
- Спасибо! - крычыць незнаёмы грамадзянін Абх.ССР (ці незалежнай РГ), пасылае мне сарамяжлівы позірк і, прытуліўшы да грудзей турэцкае крэсла, шпаркай ступою кіруеца ў кіпарысавыя прысады.

На шчасыце, захапіць з сабою маё цёплае бервяно ён ня здолеў. Я прыхінаюся да яго, рассыцілаю газету «Вечерний Тбіліси», кладу побач з партрэтам Гамсаходзіі свой трэці хачапуры, дзякую Бору й асабіста дарагому презыдэнту й пагружаюся ў залацістую смуту.

Перада мною мора, усыцяж якога шпацыруе генэрал Калугін. За мною горы, за якімі сядзіць генэрал Дудаеў. Галаваломнае пытаньне Абх.ССР і незалежнае РГ абрастает новымі варыяцыямі: Грузія ўваходзіць у Абхазію, СССР выходит з Грузіі, я выходжу з СССР, СССР выходит зъ мяне...

Чамусыці ад усяго гэтага мяне наведвае востры прыступ самоты. Съвет здаецца страшэнна няпэўным і крохкім. Ён гатовы абрывацца на мяне й пахаваць пад сваімі руінамі. Шукаючы духоўнага апірышча, я гляджу на філіжанку з адбітым вушкам. Яшчэ імгненьне, і ад роспачы я загавару зъ ёю па-беларуску, спраўдзіўшы адредагаванае абыцаньне Лёні Дранько-Майсюка.

І тут з залацістае смугі прыходзіць паратунак. З гэтае смугі колеру разбаўленага цынандалі ймя Боры Гальперашвілі выплывае выснова, якая ўкладваецца ў тры слова: Гамсаходзія - наш чалавек.

Каб не забыцца, я пішу іх на вільготным пяску буйнымі літарамі:

**ГАМСАХУРДЗІЯ - НАШ ЧАЛАВЕК.**

Праз хвіліну мне здаецца, што гэта ня надта патрыятычна, і побач я дапісваю:

**ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!**

Съвет вакол мяне зноў набывае ўстойлівасць і надзеінасьць.

- Гамсаходзія - наш чалавек, - уголос прамаўляю я, дажоўваючы апошні кавалак гумовага хачапуры й запіваючы яго апошнім глытком Боравага цынандалі, у чыім непаўторным букеце яўна прысутнічае хлёрка.

Няроўны белы язык хвалі ліжа мой надпіс. На пяску застаецца толькі:  
**НАШ БЕЛАРУСЬ!**

Даволі доўта я гляджу на гэтыя шматзначныя слова з каўкаскім акцэнтам. Потым падымаюся і йду да Боры.

Надыходзіць чульлівая хвіліна разывітання. Я люблю Бору Гальперашвілі й адчуваю патрэбу сказаць яму нешта цёплае. Наш чацверты дыялёг зусім кароткі.

- Калі ты прыедзеш у Беларусь, - кажу я, - цябে будуць зваць Гальпяровіч.

Не азіраючыся, каб не пусыціца скупую мужчынскую съязіну, я йду ў авіякасу.

Лістапад, 1991 г.

# Тунэль зъ Серабранкі ў Бэрлін

Бывайце, заходнебэрлінскія дворнікі! Калі б ты гаварыў па-нямецку, дык растлумачыў бы ім, што больш за ўсё на сьвеце яны падобныя да беларускіх акадэмікаў і членкараў і, пакінуўшы за дзьяврыма канфэрэнц-заляў свае мудрагелістыя прычындалы, маглі б съмела займаць месца ў прэзыдымах.

Бывайце, белазубыя гандляры-туркі з пляцу каля Брандэнбургскай брамы з вашымі мэдалямі «За взятие Берлина» (вас можна было б таксама ўзнагароджваць імі, бо Бэрлін зъ ягонымі 250 тысячамі малаазійцаў - трэці пасъля Стамбулу й Анкары турэцкі горад съвету), са значкамі «Победитель соцсоревнования» й партабакамі з «Пагоняй» вытворчасці Полацкага ліцейна-механічнага завода па пяць марак за штуку.

Бывайце, бэрлінскія немкі! З кожным пражытым годам вы робіцеся толькі больш прывабныя, каб у старасці кожная ператварылася ў прыгажуню.

Бывайце, бэрлінскія турчанкі! Карыстайцесь са свае смуглывае маладосьці, бо з вамі з кожным пражытым годам адбываеца штосьці адваротнае.

Бывайце, бэрлінскія мурынкі! Здаецца, вы (хіба што за выняткам адной радавой U.S.Army) пакуль што ціхамірна йснуяце па-за эстэтычнымі крытэрыямі беларускіх мужчынаў.

Бывай, галоўка Нэфэрці і з Эгіпэцкага музэю! Адно тваё дасканалае вушка слухае дзесьці голас сахарскіх пяскоў, а ў ацалелае нехта асьцярожна шапянуў табе, што па менскіх вуліцах ходзіць жанчына з тваім профілем і, можа, калі-небудзь хтосьці таксама аблашчыць ейнае вушка ўёплым дыханьнем і адкрые ёй яе таямніцу.

Бывайце, паважныя бэрлінскія панкі з кармінавымі, вохрыстымі ды індыгавымі грабянямі на голеных да люстронога бліскучы галавах, падобных да яек, зьнесеных ацтэцкімі пачварамі з Далемскага музэю, перад якім бялеюць на газонах чацвёркі шампінёнаў, а па-наску - пячурак.

Бывайце, бэрлінскія дзеци! Незалежна ад колеру скуры ў вас такія здаровыя й чыстыя твары, якія ў беларускіх дзяцей можна ўбачыць адно на фотаздымках пачатку стагодзьдзя.

Бывай, італійскі рэстаранчык, дзе гасцінныя гаспадары Ульрых, Вольф і Свэн да адвалу нагадавалі цябе стронгай і мясам акулы.

Бывай, сталоўка бэрлінскага аддзялення пасольства Расейскай Фэдэрацыі, дзе цябе нагадавалі баршчом і сечаным шніцлем.

Бывайце, па-цыганску маляўнічыя жабракі й жлукты са станцыі мэтро Заалёгішэр гарэтэн! Ніхто не забароніць вам, абліваючы бароды, смактаць сваё віно й піва, цалавацца ўзасос бяз розніцы полу й праста на вуліцы, пад нагамі ў мінакоў, здымаць хірургічныя швы з раны, атрыманай тут у п'янай бойцы.

Бывай, заходнебэрлінскі звярынец, пасъля якога хочацца наведаць усе звярынцы былога СССР з адной толькі мэтай - дапісаць на кожнай шыльдачцы з назваю жывёліны два слова: «дробны» й «брудны».

Бывайце, прычасаныя, быццам на прыём дыпляматычнага корпусу, арангутангі, гібоны й гамадрылы! Бывайце, фрываольныя макакі з мадняцкімі фрызурамі! Вашыя дзеңі маглі б штодня адпраўляць сваім равесынікам у СНГ гуманітарную дапамогу ў выглядзе некалькіх скрынак памаранчаў, ківі, манга й трускавак, якія ў нас бываюць у чэрвені, а ў берлінскім звярынцы - а восьмай раніцы.

Бывайце, бела-чырвона-сінія чыюкі памерамі з нашых буслоў! Вашая крыклівая валтузыня нагадвала б пасяджэнніе парляманту суседніе дзяржавы, каб вы не дзяўблі двух жоўта-блакітных суродзічаў, што больш выдавала на дзяльбу Чарнаморскага флётуту.

Бывайце, падобныя да некаторых клясыкаў нашае літаратуры сітыя мядзьведзі зь недаедзенымі паляндвіцамі на цёплых камянёх пры басэйнах з вадою, чысьціня якой не прысыніца нашым вадаправодным кранам нават у самых празрыстых снох. Бывайце, акапі са зграбнымі дзяўчынамі попкамі, абцягнутымі ультрасучаснымі зебрастымі ласінамі. Бывайце, чапурыстыя жырафы зь недажаванымі гронямі залацістых бананаў.

Бывайце, берлінскія звяры! Ваш рацыён пакуль нам толькі сыніца.

Бывай, падобны да маскоўскіх нэабалышавікоў усходнеберлінскі маладзён з вачыма параноіка! Напэўна, ты й сёньня палохаеш пасажыраў падземкі сваімі істэрычнымі выгукамі, абяцаючы без чаргі расстряляць усіх буржуяў і паказваючы, як гэта будзе: «Та-та-та-та-та!» (Наконт без чаргі, дык у прынцыпе, усіх нас трэба аблугоўваць безь яе, бо ўсе мы - хто болей, хто меней - інваліды сацыялізму.)

Бывай, берлінская сыцяна! Цябе няма, але нават ня ведаочы, дзе твой нож упіваўся ў цела гораду, імгненна адчуваеш, у якім сэктары знаходзіесься, бо з аднаго боку сыцяны пачуваецца ў значна палепшаным, але яшчэ ў сваім вымірэнні, а з другога - апаноўвае навязылівае адчуваньне, што з гледача ты ператварыўся ў дзейную асобу тэлеперадачы пра съвет, дзе, як пісаў яшчэ нядаўна сёй-той з нашых сучасных дэмакратаў, спраўляе свой баль жоўты д'ябал.

Бывайце, двухпавярховыя гарадзкія аўтобусы зь дзясяткамі пасажыраў, ліфты для інвалідаў на станцыях электрычкі, у падземных пераходах і ўнівермагах, дармовыя музэі з эгіпэцкімі муміямі, палотнамі Босха, Брэйгеля й Кранаха, з графікай Дзюрэра й васковымі скульптурамі Леанарда! Бывайце, адмысловыя прыбіральні для нябогаў на калясках і сыцілія прыгарадныя супэрмаркеты са сувезжымі персікамі, вінаградам, авакадаў з пладамі, якіх вы ніколі ня бачылі нават на малюнках, а таксама яшчэ зь дзесяццю тысячамі найменьняў тавару, сярод якога трыста гатункаў цукерак і трыццаць - туалетнай паперы, у тым ліку з зайчыкамі й з паветранымі шарыкамі.

Бывай, ціхі зялёны куток у прадмесці, дзе на мяжы капіталізму й сацыялізму абменьвалі шпіёнаў! Каі б цябе звязалі ў заходні сэктар у тваім піянэрскім дзяцінстве зь ягонымі хрушчоўскімі чэргамі па хлеб, ты, магчыма, таксама захацеў бы падацца ў шпіёны, каб цябе каі-небудзь абмянялі на нямецкага, а мо й на савецкага калегу.

Бывай, усходні сэктар! Дзе яшчэ можна было ўбачыць так блізка да зораў беларускага паэта Алеся Розанава, які спакусіў цябе на начны вылаз у былы разьвіты сацыялізм, а па дарозе да Аляксандар-пляцу

ўбіўся ў нейкі камуністычны тупік з бруднымі калюжынамі і ў роспачы палез на ржавы жалезны плот, за якім шумеў ручай з зусім свойскім пахам. Дзе яшчэ вы вып'еце кухлік залатога хмелю ў піўбары, кельнэрам у якім служыць былы партбос гарадзкога ўзроўню, якога часам пазнаюць візытанты з Рэспублікі Беларусі, што калісці пілі з партайгеносэ на партайбанкетах, а цяпер заложна аднаўляюць беларускую дзяржаўнасць. Кажуць, сустрэўшы знаёмага, гер кельнэр не хавае вачэй, аднак ветліва папярэджвае, што доўга затрымлівацца каля аднаго століка яму забаронена.

Бывай, падобная да праваслаўнай царквы зялёнакупальная турма Маабіт, дзе сядзеў за Гітлерам татарскі паэта Муса Джалиль, а цяпер сядзіць шэф усходненямецкага міністэрства дзяржбяспекі Эрых Мільке і дзе, як лічаць усе берлінцы, з кім ты пра гэта размаўляй, павінен сядзець геносэ Хонэкер. Ён хоча да дачкі ў Чылі, але ж гэта ён доўгімі гадамі не выпускаў твойго перакладчыка былога дысыдэнта Норбэрта Рандава да жонкі й малога сына ня ў Чылі, а ўсяго толькі з Бэрліну ў Бэрлін; не пускаў нават тады, калі ў жонкі згарэла кватэра, і, каб хоць колькі часу пабыць разам, сям'я мусіла паасобку зьбірацца ў Баўгарыі.

Бывайце, берлінскія каналы й самавітая Шпрэва! У вашых водах на вачох у спадара Рандава загінуў ад кулі хонэкераўскага памежніка заходнебэрлінскі будаўнік, які ў скварны дзень, каб трохі асьвяжыцца, даў з прыбярэжных рыштаваньняў зухаватага нырца, што ўсходненямецкае радыё праз паўгадзіны ўжо абвясціла жудаснай правакацыяй рэваншыстаў.

Бывай, берлінская каналізацыя! Па тваіх трубах, пакуль іх таксама не перарэзала жалезная заслона, пайшоў у вольны съвет сябар твойго спадарожніка й твой калега-літаратар; рукапіс ягонага раману дабіраўся іншымі шляхам, каб дайшоў хоць адзін з двух.

Бывайце, фраў Эльке Эрб! Вы таксама пакаштавалі сацыялізму, а таму вам было трохі лягчэй перакладаць зь беларускай вэрсэт пра чужую зямлю, якая робіцца радзімай толькі тады, калі назаўсёды ляжаш у яе.

Бывай, возера Ванзэе з тваімі яхтамі, цеплаходам «Мобі Дык» і павай з Павінай выісты, якая выйшла па-павінаму пасварыцца на цябе, калі ты плыгు на «Мобі Дыку» ў Патсдам, дзе ў Сан-Сусі ў атачэнні магілаў сваіх сабак спачывае кароль Фрыдрых II.

Бывай, падобная да невялікага замку віла Літаратурнага калёквіюму на прывазёрнай вуліцы, дзе ты ў сваім пакой ў вежы побач з ружовым каштанам, куды штораніцы прылятала зязюля, спасыціг, што такое эўрапейская цішыня, пра якую сказаў у сваім скандальным «Тропіку Рака» «чалавек са сталёвым фаласам, зъедлівым розумам і неўтаймоўным свабодным сэрцам» - амэрыканскі пісьменнік Генры Мілер.

Бывай, вуліца Зандвэрдэр, над якой, калі ты, пабуджаны зязюляю, упершыню выйшаў на ранішні шпацыр, быў разыліты кактэйль з пахаў бэзу, хваёвай смалы-жывіцы й гарачых булачак з карыцай. Бывай, падобная да адной з Кранахавых грацый наркаманка з плэерам і ціхім шчасльівым съмехам, што гучаў у гэтым вулічным кактэйлі, дадаючы ў яго свой струменьчык з водару невядомых духоў і салодкага жаночага поту.

Бывай, да болю родны і ўтульны «Запарожац» з усходнебэрлінскім нумарам, што прыткнуўся сярод усіх гэтых пачварных аўдзі, фордаў, таётаў, вольваў і мэрсэдэсаў жывым увасабленьнем перавагаў плянавае эканомікі.

Бывайце, мурашкі з Ванзэйскага парку! Гэтая зямля й вас надзяліла нямецкім характарам зь ягоным богам парадку, і вы пракладаецце свае съежкі не абы-дзе, а акурат па каменных бардзюрах ходнікаў, нібыта за ваш мурашыны крок управа, крок улева вас вокамгненна возьме ў абарот паліцыя.

Бывайце, бэрлінскія камары! Аднаго вечару вас наляцела столькі, што міжволі палезлі ў голаў гісторыі пра гулагаўскія страты з дапамогаю сібірскае камарэчы - пагатоў змагаща з вамі, дзякуючы добраму францускаму кабэрнэ, ужо не было ніякае змогі, і заставалася адно зацкавана пазіраць на крылатыя эскадрыльлі, што злучаліся ў палкі й дывізіі. Невядома, дзе, хто й чым вас гадуе, але тады, калі вас набілася ў пакой, як савецкіх алкашоў у парфумэрную краму, куды прывезлы «трайны» адэкалён, і калі рука асуджана націнула на выключальнік, вы ня кінуліся пікіраваць, як, зарабляючы ачкі на будучае расейскае віцэ-прэзыдэнцтва, пікіраваў на сваім бамбавозе на афганскія кішлакі вусаты «воін-інтэрнацыяналіст» Аляксандар Руцкой, а - мірна палеглі спаць да самае раніцы.

Бывай, сяржант з амэрыканскай базы на вуліцы Зандвэрдэр! Ганарлівяя мінакі-немцы адмовіліся выпіць з табою віскі, як вы, мусібыць, не захацелі б чокнуцца з налітым гарэлкаю па самыя вушы лейтэнантам-танкістам, які аднойчы на менскай вуліцы на пытаньне, ці прыняў ён прысягу на вернасць Рэспубліцы Беларусі, папулярна растлумачыў вам, што «в гробу он видел вашу ё...ю Беларусь и вас, ё...х бульбашей-лапотников с ней вместе». (Тут, напэўна, трэба дадаць, што танкіст прасіў вас падкінуць яго ў Гомель і вы зь сябрам пасадзілі яго ў сябравы «Жыгулі» й па дарозе дахаты завезлы пад Полацак, дзе ёсьць вёска, што таксама завецца Гомель, а там вытрасьлі свайго спадарожніка з машыны, падцягнулі да дарожнага ўказальніка, тыцнулі носам у назуву й паехалі замольваць свой грэх у полацкую Сафію.) Аднак сяржантава база стаіць не на тваёй зямлі, сяржант ня лаецца на цябе трохпавярховымі мацюкамі й не абяцае зрабіць на сваім танку «капітальную утюжку» - «толькі попробуйте рыпнуться», а таму ў праграме дзён беларускае літаратуры ў Нямеччыне зьяўляецца незаплянаваная імпрэза са сціплым антуражам у выглядзе двух крэслай-раскладанак, пляшачкі віскі й дзъвюх плястыковых чарак. (Дзеля беларускіх спэцслужбаў ты даеш урачыстую прысягу, што мурын Робэрт - або проста Бобі - з Луізіяны не спрабаваў завэрбаваць цябе ў агенты CIA, а ты сам неяк пасаромеўся набівацца.)

Дзяржаўныя таямніцы Рэспублікі Беларусі ўратавала тое, што ты пакутліва саромеесьца свае ангельскае мовы.

Зрэшты, са сваім полацкім пранонсам ты досыць бойка паведаміў, што your name is Uladzia, што you have the sister and the mother, but haven't the car and the telephone. (Тут Робэртавы вусны ад вуха да вуха расплыліся ў недаверлівай жамчужнай усымешцы, - маўляў, так не бывае.) Апрача таго, ты мог бы даволі ўпэйнена пагаварыць зь ім пра

дзяцінства Валодзі Ўльлянава альбо адбарабаніць з паўсотні сказаў пра ўсталяваныне савецкае ўлады ў Закаўказьзі. Тэкст пра сімбірскага хлопчыка Бову, што так жорстка адпомсціў за ста рэйшага брата, навечна, як цывік у труну, умалаціла табе ў галаву школьнай настаўніца Генрыета Залманаўна Бляхер, а артыкул пра перамогу бальшавікоў за Каўкаскім хрыбтом ты чатыры ўніверсытэтскія гады з сэмэстру ў сэмэстар здаваў ціхай вар'ятцы, якой патрэбныя былі спакой і пэнсія, але якая на сваёй вашае няшчасьце даводзілася сястрою прарэктару, і таму ты ўдасканальваў сваю ангельскую пад ейным кірауніцтвам і, калі раптам зьбіваўся ў даўно вывучаным на памяць тэксьце, хор тваіх таварышаў - яны ведалі твой артыкул ня горш, чым ты іхні, бо здавалі «тысячы» па той самай мэтадзе - пачынаў судадна гудзець: «джорджыян менышевікс... арменіян дашнакс... азербайджан мусавацістс...»

Бывай, берлінская аматарка беларускае літаратуры, што ў музэі Бэрталда Брэхта заклікала цябе з калегамі не ўчыняць у Беларусі татарскіх ды жыдоўскіх пагромаў і дазваляць расейцам адчыняць расейскія школы, не ўяўляючы, што апошні за паўсотні гадоў «пагром» быў у Беларусі пазалетася, калі аднае начы - «чтобы не рыпались» - у Менску паграмілі рэдакцыі беларускіх выданьняў.

Бывай, міная фраў Хэдвіг Ноак, а па-наску Ядзьвіга, у менскім дзявоцтве - Рымашэўская! Вы, пэўна, глядзелі фільм «Начны парцье» ў самі ведаеце, што вам выпаў лёс, шчасльівейшы за лёс кінагераіні, якую гэтаксама пакахаў у канцлягеры нямецкі афіцэр - бо ваш афіцэр не дарыў вам на Каляды адрезаных галоваў, а выратаваў вас зь лягеру і ўратаваўся ад суду за гэты ўчынак сам, зрабіў вас сваёй жонкаю ў стаў бацькам вашага сына. Відаць, і цяпер, у лепшым съвеце, ён цешыцца, што вам пасля ўдаўства пашанцавала ў на другога нямецкага мужа, які сам вычытаў у газэце абвестку аб прыезьдзе нейкіх там беларускіх пісьменнікаў і за сотню кіляметраў прывозіў вас на сваім «BMW» на кожную сустрэчу зь землякамі, а пасля частаваў іх у рэстаранчыку, за съянай якога спачывае прах Гегеля ў фіхтэ.

Бывай, Бэрлін! Немагчыма стаць тваім грамадзянінам таму, у каго ёсьць Палацак, Менск і Нясьвіж, але калі на Сьвіслачы раптам стрэліць якая-небудзь беларуская «Аўрора» і зноў гасцінна расчыняцца ў съветлую будучыню дзіверы бальшавіцкіх засыценкаў на вуліцах імя таварышаў Урыцкага ў Валадарскага, хтосьці са спадкаемцаў крылавага Фэлікса зможа пачуць з пасінелых вуснаў аднаго зь вязняў, што, апрача ўсіх іншых злачынстваў, гэты варожы элемэнт піў піва з канцлерам Колем, цалаваўся зь вясёлай наркаманкаю з вуліцы Зандвэрдэр і капаў тунэль зь Серабранкі ў Бэрлін.

Травень, 1992 г.

# Не гуляйце каля статуі Свабоды

У сёмай клясе наш настаўнік геаграфіі стварыў турыстычны гуртак. Праграма дзейнасці была зразумелая й простая, як абвешчаны Хрушчовым плян пабудовы камунізму. Увечары мы хадзілі на таварную станцыю разгружаць вагоны, каб на атрыманыя грошы ўлетку падарожнічаць. Хадзіла пагудка, што палову нашага заробку кіраунік гуртка прысабечыў, але мы не затаілі на яго крыўды, бо на астатнія грошы ён павёз нас у Рыгу.

Рыга была майм першым вялікім горадам.

Падчас разгрузкі вагонаў скрыні з бутэлькамі адціснула нагу майму аднаклясьніку Віцу Скрыпкіну, і ён доўга кульгаў. Віцу перавялі да нас у трэцій клясе, і мы глядзелі на яго як на дэбіла. Дый хто яшчэ ў нашым уяўленыні мог вучыцца ў адзінай у Полацку беларускай школе, якую якраз тады па просьбах працоўных зачынілі?

З тых часоў Скрыпкіну вечна не шанцевала. У Рызе ён адно пацвердзіў сваю рэпутацыю няўдатніка. На экспкурсіі ў звязынец Віцу найбольыш спадабалася лама, што падыйшла да саме агароджы й рапхана глядзела на нас пукатымі вачыма нашага завуча Розы Ізрайлеўны. Адламаўшы дубчык, Скрыпкін засунуў яго ламе ў наздрину і задуменна круціў там, пакуль знямажаная гэткім экспэртызмэнтам жывёліна ня чхнула юнаму натуралісту праста на галаву. У выніку ў майм дзёньніку, дзе я да непрыстойнасці цнатліва прызнаваўся ў кахраныні да аднаклясьніцы Люды, зявіўся ляпідарны запіс: «В зоопарке лама чихнула на Скрипкина».

Але гэта было ня саме моцнае рыскае ўражаныне. Ня самым моцным было й тое, што ў трамваі з мноствам вольных сядзеньняў мяне зь Віцем прымусілі падняцца й саступіць месца дэзвюю бабулям, і тое, што вакол гаварылі не па-расейску, як у нас, у Полацку, а на зусім незразумелай мове (балазе, настаўнік геаграфіі папярэджваў, што ў Латвіі жывуць нацыяналісты).

Наймацнейшым майм уражанынем было мора. Плюхаючыся на юрмальскім плыткаводзьдзі паміж далёкімі караблямі й блізкімі, парослымі хвоямі выдмамі, я злавіў сябе на тым, што пачаў размаўляць зь ім, з морам, і папрасіў у яго зрабіць маё пачуцьцё да аднаклясьніцы Люды ўзаемным.

Мора не дапамагло, але з таго часу я заўсёды гавару зь ім і чагонебудзь у яго прашу.

Гэтыя чульлівыя прыгады спавіваюць мяне ў купэ міжнароднага цягніка Менск-Талін, вядомага яшчэ як «Чайка». За вакном мяняюцца ахайна-халаднаватыя лётувіскія краявіды; сям-там трапечацца на ветры тутэйшы трыкалёр, пад якім вяртаецца да ўлады ці то понас ці то таварыш Бразаўскас зь ягонай былой кампартыяй і жыве мой сябра гісторык Гедымінас, якога днімі ўжо не пусыцілі ў архіў КГБ.

Пасьля першай дзіцячай вандроўкі рыскія пеўні безъліч разоў сустракалі мяне зь менскіх і полацкіх цягнікоў і аўтобусаў, і мне

здавалася, што ні ў воднага зь іх ні разу ня ўзынікла ахвоты зъляцесь са свайго сыпічака й дзюбнуць мяне ў тое месца, дзе сыпіна страчвае сваё годнае найменыне.

Я піў з бочкі на хутары пад Рыгаю свойскае піва на латысkae Купальле - Ліго і, не шкадуючы нырак, асушаў кухаль за кухлем у рыскім бары «Zem ozola», а па-наску - «Пад дубам», дзе праводзіў выязное паседжаныне наш загнаны ў падполье факультэтскім начальствам гістфакаўскі «Клуб аматараў піва».

Я слухаў арганныя канцэрты ў Домскім саборы і слухаў на прыдзьвінскай эсплянадзе бывалага марака Мішу, што пад мэлёдью завойнага шлягеру «Сіні лён» у выкананыні Ларысы Мондрус апавядалаў мне пра рыскія падпольныя публічныя дамы, у адным зь якіх ён, нацягнуўшы нагавіцы, прачытаў суроаве маральнае настаўленыне дзяўчу, што кагадзе дзяліла зь ім ложак.

Аднаго разу ў студэнцтве я прымудрыўся зъезьдзіць у Рыгу зайцам. (Грошай хапала толькі на піражкі й дарогу ў адзін канец, і я разважыў, што лепей пакінуць іх на зваротны шлях.) Блukaючи паслья неспакойнай зайцовой ночы па старым горадзе, я апынуўся каля разнасцежанага вакна: за ім гралі на піяніне Шапэна, а на падваконьні пад аховаю сіямскага ката дымеў вялікі сіні кубак з каваю. Ад'яжджаючы ўвечары ў Полацак, я ўпершыню ў жыцці ўбачыў хлопца ў белых штанах. Калі правадніца выцягнула жоўты сцяжок, ён укленчыў у запляваным тамбуры і апошні раз абняў сваю дзяўчыну, што заставалася на рыскім пэроне. З таго часу ў слове Рыга мне чуюцца яшчэ прэлюды Шапэна, пах кавы, кацінае вуркатаныне й съмешныя слова закаханага юнака ў белых штанах з чорнымі каленямі.

Я люблю цябе, Рыга, і тое, што я ўжо два гады не хадзіў па тваіх вулках, успрымаецца як нейкая недарэчнасць.

Я люблю цябе, Рыга, і ў вагонным вакне ўжо плывуць твае пеўні.

У гэтай Рызе ня граюць за расчыненымі вокнамі Шапэна й ня ставяць на падваконьні кубкаў са съвежазваранаю кавай. Рэч, мабыць, ня толькі ў тым, што на двары восень.

Пазамінульм лістападам разам зь лістотаю рыскіх ліпаў і клёнаў з дамоў абляцелі шыльдачки са старымі назовамі. Вуліца Леніна ператварылася ў Брывібас, гэта значыць, Свабоды, а вуліца Кірава й наогул зрабілася Элізабэтас.

Мужчыны ў белых штанах сустракаюцца на гэтых вуліцах значна радзей, чым мяняльныя канторы, дзе за нашыя «зайчыкі», ці, як той казаў, «шышкебічы», вы не атрымаеце аніводнага латысскага «рэпшыка», а за сотню расейскіх «ленінак» вам адшпіляць 45 рублісаў - пражыцьцёвы дзённы мінімум беспрытульнага рыскага ката.

Побач са мною йдзе па Элізабэтас чалавек, імя якога вядомае з двух бакоў беларуска-латысkae мяжы. Гэта мастак Вячка Целеш, таму няма нічога дзяўнага, што неўзабаве мы апынемся ў Вячкавай майстэрні на Брывібас, дзе на мальбэрце пачаты партрэт Зоські Верас.

Раней на прытульнае Целешава гарышча, зь якога беларусы мелі выхад да мора, паказваў рукою бронзавы правадыр. Цяпер Лукіча

прыбраі, затое - каб мастаку не было маркотна - зъявіўся сын колішняга гаспадара дома, які выцягнуў адпаведныя паперы й запатрабаваў за арэнду трыста на месяц, прычым ня рублісаў, а даляраў.

Ад гэткае навіны робіцца ніякавата нават мне, госьцю, што трymае ў адной руцэ кілішак, а ў другой - крыло вэнджанай курыцы. Што ўжо казаць пра гаспадара, які звычайнае гарышча, дзе марцавалі рыскія каты, ператварыў у атэлье, вартае Манмарtru й Манпарнасу.

На добры лад гэтая трыста даляраў павінна было б узяць на сябе Міністэрства культуры РБ. У Вячкавай майстэрні перавярнулася добрая палова нашага Саюзу мастакоў і чвэртка Саюзу пісьменнікаў. Зь яе вакна бачылі вежачку на даху суседняга дома Ўладзімер Караткевіч і Рыгор Барадулін, Страфанія Станюта й Павал Дубашынскі.

Калі ў Міністэрства няма грошай на майстэрню, дзе апрача музаў зьбираюцца на свае паседжаныні сябры беларускага культурнага таварыства ў Рызе «Сывітанак», няхай купляе на рынку коціка-скаarbonку й пачне зьбіраць СКВ хоць на Целешаву Кнігу гасьцей. Ужо сёньня гэты фаліянт у брунатным пераплётце дасць фору шмат якім зборам твораў. Ня буду стамляць імёнамі народных і заслужаных (афіцыйна й не), вядомых і невядомых (накшталт аўтаркі сыцілага запісу «Вячку я считаю мужчиной»), жывых і адляцелых у вечны вырай, дзе іх таксама грээ ўспамін пра рыскае гарышча.

Адных вершаў тут хопіць на самавіты зборнік - ад просыценькіх спробаў зарыфмаваць «Целеш» - «келіх» да выведзеных цвёрдай рукою Караткевіча амаль клясычных радкоў:

З майстэрні мілай пана Вячки  
Паўзылі мы ледзь не на карачках.  
І дух наш ледзь трymаўся ў целе,  
Калі дамоў пусьціў нас Целеш.

Насталыгію па быльых часінах, калі спадар Лецка яшчэ не ўзначальваў беларусаў съвету дый усе мы жылі лёгка й бесклапотна, абуджаюць радкі ахвярнага песьняра Целешавага Парнасу С.Панізьніка:

Хто ні быў у майстра Вячки!  
І ліцьвінki, і палячки  
Заключалі творчы пакт.  
Вось вам ню, а вось вам акт...  
Свой хацеў пакінуць ген  
Лецка, той, які - Яўген...

O tempora, o mores!

Пакідаючы мяне нанач у майстэрні, гаспадар раіць не хадзіць на вечаровы шпацыр. Найлепей бавіць рэшту вечара тэт-а-тэт зь ягонай найбагацейшай ў съвеце калекцыяй беларускіх паштовых картак. (Выдавецтва «Беларусь» ня мае сродкаў на выданье ягонай кнігі «Гарады Беларусі на старых паштоўках», і Вячка спадзяецца на фундатараў.) Утым разе, калі я засумую над карткамі, маю адзіноту

можа разьвеяць чэрап на паліцы. Перахапўшы мой позірк, гаспадар кажа, што некаторыя з начлежнікаў і нават (што ўжо зусім недараўальна) зь дзеячоў нацыянальнага адраджэння прыкрывалі чэрап газэцінай, хоць ён, Вячка, і папярэджваў, што гэты знайдзены археолягамі чэрап насіла на сваіх пляchoх простая беларуская жанчына аднекуль з-пад Ваўкавыску.

Карацей кажучы, чым бадзяцца па сталічных вулках, лепей пасядзець з чэрапам беларускай жанчыны. Днямі каля манумэнту Свабоды абрабавалі самога амэрыканскага пасла, які, мабыць, вырашыў сустрэцца з латыскім народам.

Я, дзякаваць Богу, не пасол, шмат у мяне не нарабуеш, а таму я заходжу ў густа сьпісаны кірыліцаю ліфт і празь дзесяць хвілінай у чаканыні магчымых экспрапрыяціяў набліжаюся да статуі Свабоды. Мяне займае адзін істотны аспект нацыянальнага пытаньня. А менавіта: ці лягчэй разьвітвацца з грашыма, калі злодзеі гавораць з табой на тваёй мове?

Рабаўнікоў на прыцемных цэнтральных вуліцах з выключанай рэкламаю пакуль не відаць, як, зрешты, амаль не відаць і верагодных ахвяраў. Мабыць, і адныя, і другія яшчэ сядзяць ва ўтульных рыскіх кавярнях. Пералічыўшы свае цэлыя рублісы, я вырашаю таксама неадкладна заняць месца за столікам. Мяне чакае жорсткае расчараўаныне. Кавярняў процьма, але ўсе яны, за выключэннем пары валютовых, ужо зачыненныя, хоць на гадзінніку яшчэ бяз чвэрці восем. Напэўна, скончылася кава, а магчыма - наведнікі. Грэючы душу астатній надзеяй, кіруюся ў знакамітыва «12 крэслай» каля Домскага сабора. «12 крэслай» на замку, перададзены вернікам сабор - таксама.

Улякнуўшы ў падваротні нейкую даму з сабачкам, я падымаюся ў знаёмым ліфце. Гэтым разам съятло запальваецца ў ім адно тады, калі я, зачыніўшы дзверы, нейкім дзівам намацваю ў мораку патрэбную кнопкую.

У майстэрні праблемаў са съятлом ня ўзынікла, аднак зъявіліся іншыя: а дзевятай гадзіне вечара адначасова адключыліся вадаправод і ацяпленыне.

За вокнамі рэдка съяціўся гатэль «Латвія» й ляжала цёмная, як цешчына вёска, сталіца незалежнае Латвійскае Рэспублікі.

Я доўга паходжаў па выстылым гарышчы, піў сам з сабою съветлае грузінскае віно, ад якога рабілася яшчэ халадней, і гаманіў з жанчынаю з-пад Ваўкавыску.

Стоена й гаркава пахлі прывялія бэзавыя хрызантэмы. Шкраблася ў кутку адубелае мышанё. У цьмяным старадаўнім люстры клубіліся мае й чужыя ўспаміны.

Майстэрня напоўнілася гаманою, шэптамі, пацалункамі... Я крыху распрануўся і даў нырца пад тры коўдры, дзе ўжо даўно, скруціўшыся ў клубочак, соладка пасопвала на канапе мая азяблая душа.

З усіх рыскіх пеўняў найбліжэй да неба той, што атайбаваўся на саборы съятога Пятра. Падняўшыся на сотню мэтраў, я стаю пад ягоным крылом і гляджу ў бок мора. Зынізу, з пляцу, плыве ў марозным паветры музыка: скрыпка, акардэон і басэтля. Такую мэлёдью, толькі

выдзымую з дуды-дудаса я чуў на вясковым беларуска-латыскім вясельлі паблізу Рыгі, дзе пазнаёміўся з Андрысам.

Андрыс адседзеў тры гады за тое, што павесіў над сельсаветам латыскі нацыянальны сцяг. «Запомні, Володя, - казаў ён мне, - русские никогда не будут здесь хозяинами. Если бы ты был русский, я бы с тобой не сел выпить». Праз пару месяцаў Андрыс у штармавую ноч уцёк на маторцы на швэдзкую выспу Готлянд.

Спусьціўшыся з сабора, можна паслуhaць музыкаў, пакласыці ім нешта ў капялюш і рушыць далей. А можна й не пакласыці.

Зусім ня так праста разьмінуцца з музыкамі, што ўладкаваліся ў вузкім аркавым праходзе па дарозе да сабора святога Яна. На выхадзе скрыпач, не пакідаючы граць, заступае вам дарогу, у пяшчотным голасе скрыпкі праразаюцца сталёвыя ноткі эпохі незалежнасьці й эканамічнага абвалу, і рука сама сабою цягне з кішэні пяць рублісаў.

У электрычцы, што вязе мяне ў Юрмалу, да мора, я разгортваю сувежы нумар газэты «Советская молодежь». Зрэшты, так газэта звалася раней. Цяпер гэтае заслужанае выданье выходзіць пад таямнічай назваю «СМ - сегодня». Што такое СМ - здагадвайця самі.

«Современная молодежь? Совковая? Суверенная? Счастливая?» А ня выключана, што і «М» - гэта зусім не «молодежь». «Макулатура? Макуха? Малина?..» Што б там ні было, два тузіны бутлікаў дэзадаранту для цела «Лунная ночь», што стаяць каля ліфту ў Вячкавым пад'ездзе на Брывібас, выжлукціла відавочна СМ.

На першай старонцы эксклюзывунае інтэрвю з намесьнікам камандзера рыскага ОМОНу. «Год пребывания в следственном изоляторе мало изменил его внешне, - з замілаваным дамскім прыдыханьнем паведамляе газэта, - разве что прибавили взрослости усы. В свои 32 года он по-прежнему любит покушать, но теперь вынужден еще глотать таблетки: развившийся здесь ситуационный невроз и заметно усилившийся логоневроз (заикание) - симптомы условий жизни, изменившихся не по его воле». Значыцца, жыў-быў сабе сціплы расейскі хлопчык, «кушал», хадзіў у бібліятэку чытаць кніжкі і раптам - ні з пушчы, ні з поля - «изменились условия жизни».

Прафэсійна акцэнтаваны здымак: бамбіза ў профіль з кветачкай у руцэ, на заднім пляні - краты й ахойнік. «Я просто хочу дать им шанс», - пачынае сваё інтэрвю гаротны хлопчык Сярожа. Дыяпозон шанцаў, што даюць хлопцы з такімі патыліцамі, настолькі вузкі, што чытаць далей нецікава.

Станцыя Прыедайнэ. Тут жыве мастак Валеры Дэвіскіба. «Дэ» пішацца разам, бо Валеры ніякі не віконт і ўвогуле не француз, а беларус, якога маці нарадзіла ў фашыстоўскім канцлягеры й які потым падаўся зъ Беларусі шукаць шчасця ў Эўропу - у Латвію. Праўда, Бацькаўшчына не адпускала, і Валеры то малываў Скарыйну, то ехаў з паходным мальбэртам на родную Гомельшчыну, дзе быў затрыманы міліцыяй у прыбіральні на аўтостанцыі, калі мыў запэцканыя фарбамі рукі: пільны наведнік прыбіральні паведаміў ворганам, што забойца змывае кроў.

Аднойчы Валеры стварыў мой партрэт. Гэта здарылася ў чарнобыльскім 1986-м годзе, калі я прыехаў на ўзмор'е ў пісьменьніцкі Дом творчасці «Дубулты».

За сыценамі нашага флігелю шумела мора і - кантрапунктам - прыбярэжныя хваіны. У бары можна было ўбачыць нездаровы азызлы твар рэдактара «Литгазеты» і аднаго з фирманаў яшчэ нерастрэсенага возу СП СССР Аляксандра Чакоўскага зъ нязыменнаю люлькаю ў зубох. Па беразе, дыхаючы марскім паветрам, ад відна да відна шнуравалі натоўпы адпачывальнікаў; сярод іх быў мой сусед па сталойні маскоўскі нібыта літаратар, што паўсюль цягай з сабою яшчэ рэдкі тады мініяцюры Panasonic і колькі разоў напужаў сабратоў па пяру, пракруціўшы іхня вольналюбівую выказваныні наконт «Софы Власьевны», як дзеля кансыпрацыі называлі савецкую ўладу некаторыя расейскія інтэлігенты. Уладар Panasonic'а пазнаёміўся з пагляднай гамяльчанкаю й канфідэнцыйна пацікавіўся ў мяне, і ці перадаецца радыяцыя полавым шляхам. Я запэуніў калегу, што абавязкова перадаецца, прычым у небяспечных дозах.

Стаяў халодны, з прымаразкамі, верасень, але ў нашых пакоях было так цёпла, што я спаў пад адной прасыцінай. Аднае начы я прачнуўся ад вусыцішнае халадэчы і, надзеўшы на сябе ўсё, што меў, да самае раніцы ляскаў зубамі. На пытаныне, чаму выключылі ацяпленыне, пакаёўка сказала, што ўначы Чакоўскі ад'ехаў у Маскву.

Найбольш пакутаваў ад холаду мой сусед зьлева, сівы қульгавы сын каўкаскіх вяршыняў. Ён распачаў з дырэкторам Дому творчасці барацьбу за грамадзянскія права шараговых пісьменьнікаў, сабраў подпісы, і праз тыдзень батарэі зноў нагрэліся. Шчаслівы змагар у адзіноце адзначыў перамогу, выйшаў з нумару, і, забурыйшыся, са страшэнным грукатам скаціўся па стромкіх драўляных сходах на першы паверх.

Мой сусед зьлева ад холаду не пакутаваў. Ён быў сынам азэрбайджанскага міністра і, мяркуючы па гуках з-за съязны, заложна зьбіраў матэрыял для будучага сэкс-баевіка.

Адна пісьменьніца з гораду на Няве на грамадзкіх пачатках займалася тады маёй адкуацыяй. Яна ведала Льва Гумілёва і выклікала зь ім разам нейкія трансцэндэнтныя сілы, пасля чаго адчайныя экспэрымэнтатары нібыта апынуліся ў тэлефоннай будцы на другім канцы гораду.

Нядайна Гумілёў апынуўся значна далей. Засталася ягоная тэорыя этнасаў, згодна зь якой паміж этнасамі йснует неўдочная сувязь, што выяўляеца або ў прыязнасці або ў адкрытым адштурхоўваныні - нешта накшталт узаемадачыненія плюсавых і мінусавых часыніак у сьвеце электрамагнітных хваляў. Паводле Гумілёва, на ўзоруні супэрэтнасаў ніякай натуральнай прыязнасці аднаго да аднаго нарадзіцца ня можа. Напрыклад - паміж этнасамі заходне- і ўсходнеэўрапейскімі. Прыбалтыку ён адносіў да заходнеэўрапейскага, і яшчэ чвэрць стагодзьдзя таму, калі яна была візытнаю карткай савецкай імпэрыі, а я разгружаў з турыстычным гуртком вагоны, пісаў, што Балтыя неадменна пойдзе на Захад, бо той лічыць яе хоць і задворкамі, але - сваімі.

З думкаю, да якога супэрэтнасу належала беларусы і ад каго яны мусіць непазыбежна адштурхоўвацца, я выходжу ў Дубултах з

электрычкі й заглыбляюся ў жоўта-зялёныя ад лістоты й колеру будынкаў юрмальскія вулачкі.

Зачыненая кавярні з бруднымі вокнамі. П'янай расейская жанчына просіць пяць рублісай на чыёсці пахаваныне. У двух дзейных шапіках прадаюцца літаратурна-мастацкія творы з сэрыі «Жесткий секс для взрослого чтения» па 10 рублісай за штуку. «Приключения молодой женщины» заважылі на ўсе 15. Магчыма, іх выдае сын азэрбайджанскаага міністра.

Павыбіваныя й застаўленыя фанэраю вокны нацыяналізаванага пансіянату «Прибалтика». Дом творчасці сёлета таксама вярнулі латыскаму народу, прычым кажуць, што ў працэсе вяртання былому дырэктару далі аўтаматным прыкладам па галаве.

Не сказаць, каб я надта шкадаваў адданага прыхільніка раманаў А. Чакоўскага, але йсьці да Дому творчасці мне неахвота. Замест гэтага я паварочваю да мора.

Ад колішніх гаманлівых гурмаў савецкіх працоўных, што прыяжджалі прыгожа адпачыць і паправіць здароўе працэдурамі ды гарэлкаю «Кристал» з рыскім бальзамам, цяпер засталося толькі некалькі самотных постацяў. Я вітаюся з морам, і ніхто не замінае нашай элегічнай размове.

З выкінутых хвалімі галінкамі хтосьці выклаў імя жанчыны, а можа - коткі ці птушкі - Люка. Я падымаю ўгоркнутую ў кружок ад літары «ю» гронку арабіны. Ягады халодныя й гаркавыя, але іх хочацца зноў і зноў.

На станцыі Маяры ўдаецца знайсці адчыненую кавярню. Яна сустракае мэлёдыйяй «Yesterday» і пахам сапраўднае кавы. Гэтая ўтульнасць, кава, узьбітыя вяршкі й булачкі з разынкамі здаюцца асколкамі іншага сьвету, і ў маёй грэшнай галаве варушыцца блузнерская антыдэмакратычная й агідная мне самому (але, зараза, варушыцца) думка: што ўсё ж лепей - быць параднай брамаю азіяцкай імпэрыі ці задворкамі эўрапейскай цывілізацыі?

Нешта падобнае відавочна рупіцу і майм спадарожнікам па электрычцы. Адна пара гаворыць па-расейску, другая - па-латыску. «Вот и получили Латвию, свободную от всего», - кажа «русскоязычная» кабецина й апавядает пра якуосьці ці то кладаўшчыцу ці то таваразнаўцу Веру, што ня здала ававязковага іспыту па латыскай мове, бо ня ведала галоўных твораў тутэйшага мэтра жывапісу.

Пра што гамоняць латышы, я не разумею. Не разумею, апрача того, што гаворка йдзе пра Дайніса Іванса, зъ якім я маю гонар быць знаёмым з часоў латыска-беларускага змагання супраць праекту Даўгаўпілскай ГЭС.

Мы былі з Дайнісам у 1986-м на водным ралі пратэсту па Дзьвіне; яно пачыналася на мяжы, у Другі, а таму ў менскіх касах ніякіх квітоў туды не было, хоць бесыперасадачныя вагоны «Менск-Другі» йшли пустыя.

Я бачыгү, як Дайніс ірваўся да мікрофону на канфэрэнцыі па абмеркаваныні праекту ГЭС, калі аўтар праекту масквіч тав. Тверытнеў зъ вясёлаю ўсьмешкай даводзіў тубыльцам, што іхнія найбольш каштоўныя архітэктурныя помнікі ў зоне затаплення вялікія белыя бацькі з Масквы абародзяць бетоннымі дамбамі і да іх можна будзе, калі заманеца, падплысці на чоўне.

Найперш дзякуючы Дайнісу напалову рэалізаваны праект пахавалі. Дзясяткі тысяч людзей у Латвіі й Беларусі засталіся жыць у сваіх дамох, а тая барацьба сталася пачаткам руху, які нарадзіў прыгожае й разумнае дзіця - Народны фронт Латвіі.

Я памятаю, як Дайніс дыктуваў па тэлефоне свой артыкул у «Комсомольскую правду» і колькі разоў паўтараў той самы сказ - «Моя Родина больше не желает бытъ колонией» - бо на другім канцы проваду, відаць, упартка не хацелі разумець такога прыбалтыйскага акцэнту. Мы пілі гарбату ў ягонай цеснай і сырой кватэрцы на першым паверсе нейкай паваеннай развалюхі, дзе Дайніс тулюўся з жонкаю Эльвірай і чатырма малымі дзецьмі. (Каб латышы ня вымерлі, кожная сям'я павінна мець як мага больш дзяцей.)

На Каляды 1988 году ён званіў мне ў Наваполацак, шчаслівы, што ў Латвіі гэты дзень абвешчаны выхадным, і я падумаў, што там, у Рызе, у мяне зъявіўся сябра.

Наступны раз мы пілі гарбату ўжо ў штаб-кватэры НФ - у асабняку ў цэнтры старой Рыгі, над якім быў узянуты чырвона-бела-чырвоны латыскі сцяг. Потым мы йшлі зь Івансам па вуліцы, і жанчыны ўсьміхаліся яму й махалі з вокнаў трамвая.

Пасля гэтага я доўга бачыў старшыню НФ, а затым першага намесніка старшыні Вярхоўнага Савету Латвіі толькі па тэлевізоры. Рыга, Москва, Брусаў, Жэнэва, Ню-Ёрк... Дазваніца на новую Дайнісаву кватэру было не лягчэй, чым у ягоны кабінэт у парляманьце. Аднаго разу сакратарка не захацела разумець ніякіх тлумачэнняў і адказвала выключна па-латыску, нават тады, калі я, страшэнна напружыўшыся, здолеў ёй нешта раслумачыць па-ангельску. Напэуна, я нарваўся на Дзень латыскай мовы, калі дазваніца да Вярхоўнага Савету можна было толькі латышам.

Паступова я скарыўся з тым, што калі твой сябра грунтоўна йдзе ў палітыку, ён пакідае быць тваім сябрам.

Астанкіна ўжо даўно не выпускае Дайніса на нашыя блакітныя экраны. Дайніс Іван - у ганаровай ссылцы - не ў дыпламатычнай місіі, як некаторыя, а на чацвертым паверсе Міністэрства культуры Латвіі, дзе месціцца прадстаўніцтва ЮНЕСКО. Я ня ведаю службовага тэлефону, а хатні ўсе апошнія дні глуха маўчиць, і застаецца спадзявацца, што тыя, хто змусіў Іванса падаць у адстаўку, з кватэры яго ўсё ж ня выселілі.

Апошня звесткі, якія я пра яго маю - з інтэрвю ў «Московских новостях». Былы старшыня НФ гаворыць пра «людзей з гумовымі пазваночнікамі», што прыйшлі на зымену інтэлектуалам зь першага хвалі фронту і «атруцілі народ прымітыўнай ідэяй развязвання любых проблемаў праз аднаўленчыя колішнія дзяржавы ў абсалюце - грамадзянства, права ўласнасці...»

Сёлета я зноў павіншую Дайніса з Калядамі.

Электрычка грукоча па рыскім Задзвінні. Недзе тут жыве на вуліцы Талсу перакладчык Талрыд Руліс - патомны курсемец, падобны да невысокага Мэфістофеля. Ён пераклаў і выдаў па-латыску столькі беларускіх кніжак, што, прыгнуўшыся, можа скавацца за іхнымі стосамі.

Раманы Ул. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні» выпусцыць ён ужо не пасыпеў, бо, як яму растлумачылі ў выдавецтвах, Латвіі гэткая літаратура ня трэба.

У студзені 1991-га Талрыд быў на барыкадах каля парляманту. Цяпер у кампаніі чатырох ці пяці котачак ён вядзе бітву за ўраджай на сваім летніку.

Цярусіць дождж, пад якім адбываеца мая разывітальная праходка па бульвары Брывібас. Каля манумэнту Свабоды мокра й пустэльна. Сёньня ніхто не патрабуе тут, як колькі дзён таму, гнаць зь Вярхоўнага Савету ягонага старшынню Анатоля Гарбунова - за тое, што ягоны бацька беларус; турнуць прэм'ера Годманіса, у якога дзядуля быў жыдом; даць пад зад міністру замежных спраў Юркансу - за тое, што паводле пашпарту паляк; крыкнуць «Viso gero!» цяперашняму старшыні НФ Латвіі летувісу Ражукасу... Сёньня пікетчыкі нацыянал-радыкалаў маюць, як і астатнія грамадзяне, законны выхадны.

На пэроне мне на момант мроіцца, што цягнік «Рыга-Менск-Гомель» ходзіць ужо толькі ў адным кірунку. Я пераконваю сябе, што ўсё гэта - праста восень. Ляжа сънег, загарыцца рэклама, і Рыга зноў будзе ранейшая.

Праз гадзіну наш трансэўрапейскі экспрэс спыняеца на памежнай станцыі і, мне ставяць у пашпарт пячатку, што я пасыпахова пакінуў сувэрэнную Латвійскую Рэспубліку.

Цяпер можна выцягнуцца да самага Менску на вагонным палку, каб прысыніць мора, загадкавую Люку з халоднай гронкаю рабіны, абрабаванага амэрыканскага пасла, Вячкаву майстэрню і майго аднаклясьніка Віцю Скрыпкіна, які быў вечным няўдачнікам, пакуль ня зъехаў летась у Піцер і не зрабіўся там мільянэрам...

І ўвесеь час у съне мяне ня будзе пакідаць трывожнае чаканыне: вось зараз зъятуць са сыпічакоў рыскія пеўні і возьмуцца дружна дзяўбсыці мяне ў тое самае несамавітае месца ніжэй сыпіны, бо няма ўва мне ані краплі латыскае крыві, а ёсьць адно беларуская, ды яшчэ й разбаўленая кропляю цыганскай...

Кастрычнік, 1992 г.

# **Няхай жывуць гановэрскія вароны!**

Мне хочацца хоць трохі пабыць жанчынаю. Цікава, што яны адчуваюць - на вуліцы, у краме, у ложку... Цікава зірнуць зь сярэдзіны, як яны манэрнічаюць, як кахаюць і як здраджаюць. Часам я хачу пераўласобіцца ў адну қукаравую шатэнку са злосным позіркам, але падазраю, што ўжо даўно не выклікаю ў яе анікай станоўчай эмоцыі, а непрыхільнасці да самога сябе мне не бракуе й без пераўласаблення. Я не адмовіўся б пабыць пару дзён адной маёй знаёмай бляндынкаю, аднак прадчуваю, што потым замучае рэўнасць да яе незълічоных прыхільнікаў. Пазнавальна, хоць і таксама небясьпечна, было б глянуць на съвет і вачымі жонкі...

Напэўна, гэткія думкі лезуць у голаў таму, што за вакном падае на цьмяна-вясёлкавы брук дождж, на стале курэюць чатыры вялікія кубкі кавы, а гаспадынямі трох зь іх апынуліся жанчыны.

Іх завуць Моніка, Сільвія й Мірэла. Яны са смакам сёribaюць каву, белая пара ад якой мудрагеліста зывіваецца з лавандавым цыгарэтным дымком, яны са смакам шчабечуць на мове Гётэ й Дзюрэнмата і, мяркую, зусім ня хочуць ператварыцца ў свайго візаві, што валодае нямецкай на ўзоруні адукаванага чыюка з рэспектабельнай бургерскай сям'і.

Каторая зь іх сталася б маёй абраныніцаю ў выпадку эксперыменту зь пераўласабленнем?

Падобная да рубэнсаўскіх жанчын Моніка, што спрыгтна ладзіць самакруткі? Маленская, зграбная й жывая, як міркіль, Сільвія, што курыць «West»? Або смуглая, прыгожая нетутэйшаю (нягледзячы на бездакорную нямецкую мову) прыгажосцю Мірэла, якой не хапае на кубак кавы дзьвюх цыгарэтаў «Rothmans»?

Пра аматарку самакрутак я ведаю толькі ймя.

Сільвія нарадзілася ў Заходнім Бэрліне, але зынелюбіла съціснуты кальцом гэдээраўскай сыцяны-анаконды горад настолькі, што ўцякла на захад, у Гановэр, дзе пачала пісаць вершы й апавяданьні.

Прозвішча Мірэлы - Іванова. Дзяякуючы ёй я ўжо ведаю па-баўгарску першае слова: «благодаря» - дзяякую. Калі б я мог зараз стаць Мірэлай, я ўспомніў бы Сафію, Віташу, магчыма, задаўнененія ўжо ўцёкі ад жаніха за тры дні да вясельля - каб «не належаць нікому, апрача паэзіі».

Мірэла любіць анатомію. У сваіх вершах яна анатамуе зъявы й рэчы. Гэтую схільнасць падкрэслівае яе падобны да компасу гадзіннік: на ім няма лічбаў, а стрэлкі рухаюцца проста над вантробамі мэханізму. Гадзіннік, што бесцірымона анатамуе загадковую субстанцыю часу, Мірэла набыла ў берлінскага магамэтаніна з турэцкіх кварталаў.

Пра гэта я даведваюся, дзяякуючы яе расейскай мове. На ёй Мірэла гаворыць з прыбалтыйскім акцэнтам - вынік стажыроўкі ў Рызе. Шкада, вядома, што яе настаўнікам выпала быць ня мне, але я ўсё роўна ўдзячны таму латышу, бо безь яго я ня здолеў бы паразумецца з акулярыстым чалавекам, перад якім Моніка ставіць пяты кубак кавы.

Чалавека завуць Ролянд Бальцэр. Ён пазірае на мяне з даверлівым подзівам, хоць, на добры лад, такое пачуцьцё павінна жыць у гэтыя

хвіліны якраз не ў ягоных вачох, а ў маіх. Сапраўды, што змушала яго разам зь Сільвіяй адпраўляць у нейкую таямнічую Weissrussland факс за факсам з запрашэннямі, якія на руінах СССР чыноўнікі бясконца гублялі або не разумелі й вымагалі дубляваць іх то па-расейску, то па-німецку. Ня менш прыемнаю загадкаю выглядае й тое, дзеля чаго гановэрскому часопісу «Textura» друка ваць пераклады зь беларускай.

Выдавецтва, дзе выходзіць часопіс, завецца «Rabenrat», што можна перакласці, як «Сход варонаў». На стале ў кожнага супрацоўніка - шыльдачка з варонаю й іменем. На Роляндавай шыльдачцы пазначана, што тут сядзіць галоўная варона. Маецца на ўзвaze, што ён дырэктар і ўладальнік выдавецтва. Па сумяшчальніцтву ён піша гісторычныя навэлы й афарызымы, сабраныя ў съціплую кніжачку пад гэткаю ж съціплаю называю - «Афарызымы». Сільвія сваёй шыльдачкі ня мае, а калі б мела, дык на ёй, мусіць, напісалі б «Вольная варона», бо яна на вольным хлебе. (Тыя два з паловаю гады, калі я мог існаваць на гэтым хлебе, не паміраючы ад голаду, здаўца мне ўжо часамі міталягічнымі.)

Варона сядзіць і на вокладцы часопісу, дзе надрукаваныя нашы зь Мірэлаю опусы. Калі казаць больш дакладна, дык птушка ўладкавалася на мапе Эўропы, нацэліўшыся дзюбаю на яе ўсходні кавалак. Няхай дзяубеца ў надалей, думаю я, пакуль Ролянд замаўляе таксоўку, каб адвезьці нас на вячэру.

За гасціннасць нам зь Мірэлаю трэба разьлічыцца дзьвюма літаратурнымі вечарынамі. Першая адбываецца ў нечым накшталт гарадзкога Дому культуры. Аншлягу няма, аднак пытаньняў хапае. Сільвія чытае маё, па сутнасці першае ў жыцці, сэнтымэнтальнае апавяданье пра пеўня на гарадзкім гаўбцы. Адзін са слухачоў, які паводле веку мог быць у «Гітлерюгендзе», а мог і на фронце, упэўнена называе опус паэтычна-фантастычным. Я пярэчу. Апрача таго, проблема мае інтэрнацыянальныя характар. Прэса паведамляла, што аналагічны выпадак меў месца ў Боне, але там суседзі падалі заяву на гаспадара пеўня не ў паліцыю, а адразу ў Эўрапейскі суд па правах чалавека.

Відаць, што гановэрская публіка ня съпешчаная сустрэчамі з гасціямі з былога сацлягеру. «Чаму вы так ціха гаворыце? - пытаецца ў нас зь Мірэлаю падстаркаватая фраў. - Вы яшчэ байцёся?»

Нашая начная рэзыдэнцыя - родны дом Ролянда ў гарадку Цэле за паўсотні кілямэтраў ад Гановера.

У электрычцы з намі знаёміца малады жаўнер бундэсвэру. Пачуўшы пра Менск і Сафію, ён кажа, што разьведка Варшаўскага дагавору працавала на міжнародных імпэрыялістах. У іншым разе камуністычнае камандаванье даведалася б, што ў бундэсвэры жаўнераў распускаюць на ўікенд па хатах і без проблемаў узъняло б у выхадныя дні чырвоныя сцягі над Гановерам дый рэшткаю Эўропы.

Пад перастук вагонных колаў мне згадваецца, як некалі, у часы, калі наша неабсяжная краіна будавала БАМ і жыла пад лёзунгам «Нечерноземье - ударный фронт!», такой самай парою я ехаў на начлег са сталіцы ў падмаскоўны гарадок. Поруч важылі носам табаку двое сяброў і быльых аднакурснікаў. Адзін, летувіс, быў тады асыпірантам МДУ й

натхнёна пісаў дысэртацыю аб пропагандзе летувіскімі камуністамі перавагаў сацыялізму ў гады буржуазнага рэжыму. Другі, беларус, вучыўся ў Вышэйшай камсамольскай школе, заслужыў гонар быць у групе скандаваныня на чарговым гістарычным зъезідзе КПСС і са шкадобаю апавядалаў пра юную швэдку, якая прыйехала ў іхню ю вышэйшую школу ўдасканальваць свае левыя погляды, ды аказалася настолькі леваю, што хадзіла на заняткі ў празрыстай сукенцы бяз станіку й згодна з пастановаю парткаму завяршила навучанье значна раней тэрміну.

Першы мой спадарожнік пазней выкладаў у Вільні ў Вышэйшай партыйнай школе, потым быў бесправоўным, потым узяўся выкладаць нешта супрацьлеглае зъместу й патасу сваёй дысэртацыі ў паліцэйскай акадэміі, а пасля заняўся бізнэсам і аднойчы напрамілы Бог прасіў мяне перадаць на менскім вакзале нейкаму чалавеку нейкую сумачку. Другі папутнік, што ў студэнцкія гады захапляўся подзвігамі Ігната Грынявіцкага й Івана Пуліхава й казаў, нібыта рыхтуецца «замачыць» Леаніда Ільліча, паехаў пасля камсамольскай *alma mater* выконваць інтэрнацыянальны абавязак у Афганістан, спаў у гатэльным нумары не на ложку, а ў абкладзенай мяхамі зь пяском ваньне, а аднаго дня сеў у герацкім аэрапорце ў тамтэйшую таксоўку й нікуды не прыйехаў...

Сацыялістычныя ідэалы былі калісьці не чужбыя й Роляндзу Бальцэру, пагатоў ягоным бацькам належала ў Цэле колькі рэстарацыяў. Ролянд зъ сябрамі нават стварыў камуну. (Сустрэўшыся празь пятнаццаць гадоў, яны - бізнэсмены, банкіры, проста заможныя людзі - ўволю нацешыліся ўспамінамі.) Як рэха таго даўняга часу я ўспрыняў дэмакратычнае Роляндава рашэнье: самому ўлегчыся спаць, калі мы пасля вячэры падняліся на другі паверх, на падлозе, а мяне ўладкаваць на ложку. Калі Ролянд прыеедзе да мяне ў Менск, я таксама лягу на падлозе. Праўда, у нас ня будзе на другім паверсе мэзаніну з усімі выгодамі, ня будзе тэррасы з выхадам у сад і могуць надацца перабоі з вадой і баварскім півам, а таксама з салямі, ківі й яшчэ некаторымі дзяжурнымі прадуктамі.

На гановэрскіх вуліцах і вулічках, акрамя немцаў, жывуць туркі, мурыны і жоўтатварыя дзеци паўднёва-ўсходняй Азіі. У мэтро, трамваі або электрычцы побач з вамі абавязкова апынецца хтосьці са скураю іншага колеру. На цвінтары катэдральнага сабору, відаць, з блаславеніня Алаху, жабруе маладая турчанка або чачэнка са спавітym дзіцем. У паставленым каля ног плястыкавым вядзерцы ад жавальных гумак пуста - мо таму, што дзіця ў жабрачкі нейкае занадта ціхмянае: ні голасу зь пялюшак не падае, ні носу не вытыркае. Усё гэта прыводзіць на памяць айчынных съялпых, што калісьці сядалі ў электрычку на станцыі Койданава, старанна й балюча топчучы відушчым пасажырам ногі, сноўдаліся па вагонах і цягнулі гутнявымі галасамі «Враги сожгли родную хату», а выбраўшыся ў Стоўбцах на пэрон, на вачох у дабрадзеяў упэўнена лічылі нажабраваныя грошы і, беспамылкова аблінаючы гразкія калюжыны, імпэтнай хадою кіраваліся ў прывакзальную піўніцу.

Некалі ў Гановеры жыў досьць вядомы дадаіст Курт Швітэрс. У ягоны гонар у цэнтры гораду паставілі скульптуру: вялікія, узгрувашчаныя

адзін на адзін кантэйнэры з сабраным на вуліцах і спрасаваным съмецьцем і жалезным ламаччам. Надпіс паведамляе, у які дзень якога году быў напоўнены сваім зъмесцівам кожны кантэйнэр. Маўляў, сыпі спакойна, дарагі Курт, твой эстэтычны клопат жыве.

Ня ведаю, ці можна аднесыці да дадаізму вершык, што выплывае каля гэтага манумэнту з маіх дзіцячых успамінаў:

Пришла весна. Цвёли дрова.  
Верблюд из Африки  
Приехал на галошах.

На ўсьцеху Мірэле ў гановэрскіх крамах багаты выбар маціцовых гузікаў. Такія гузікі - ейная жарсыць. Мірэла выкладвае па некалькі марак за штуку й нецярпліва чакае хвіліны, калі можна будзе выкінуць у съметніцу няшчасныя гузікі, народжаныя на съвет без удзелу малюскаў. Адным словам - паэтка.

Праходка па Гановэры сканчаецца бліскучым тэратычным актам паядання сакаўной паляндвіцы вусыцішных памераў, якую мы распластаваем на кухоннай дошцы пасярод стала й крыважэрна паласуем нажамі адразу з двух бакоў, падмацоўваючы сілы салатаю з кукурузай і шмальцам з гарачым белым хлебам. Паводле сваёй ідыёцкай звычкі згадваць з нагоды й без нагоды розную лухту, я ўспамінаю показку пра тое, як канібалы злавілі недзе ў джунглях Новай Гвінеі группу савецкіх спэцыялістаў. У чопе кіпіць вада, кухары рыхтуюць соль і перац, а ўдзячныя дзікуны ablізываюцца, смакуючы наперад філейныя часткі, прысланыя ім далёкай краінаю разьвітога сацыялізму. Тым часам правадыр племя прыглядаетца да будучага пачастунку й раптам усьцешана выгуквае: «Вунь таго разъвязаць, я зь ім вучыўся ў БДУ імя Леніна».

Баліваныне адбываецца на хаце ў спадарыні Сільвіі. Пры каве высьвятляецца этымалёгія ейнага прозвішча. «Geist» па-німецку дух, а таксама - здань. Каб замест кавы я выпіў «вогненнай вады», дык неадменна выткнуўся б з тостам пра добры дух Гановэру або пра здань, якая выклікае пачуцьці, бязмежна далёкія ад жаху.

Аднак наперадзе ў нас сустрэча зь верагоднымі чытачамі, а таму ўсё сказанае вышэй ідзе падтэкстам, а гаворка круціцца вакол іншага.

Напрыклад, вакол расейскага нацыянальнага характару, або, як той казаў, мэнталітэту. Аказваецца, баўгарскія этнографы таксама закмецілі адметнасць казачнага расейскага Ямелі: лайдак, які адлежвае на печы бакі, раз-пораз загадваючы што-небудзь зрабіць «по ўчыему велению, по моему хотению», у вачох братняга народу пайстает героям відавочна станоўчым. Здаецца, аналагі ёсьць яшчэ ў казачным эпасе братніх народаў Цэнтральнае Афрыкі.

Мірэла апавядвае пра македонцаў, якія гавораць на заходнебаўгарскім дыялекце і якіх у Баўгарыі лічаць баўгарамі, але палітыкі ў сацыялістычнай Югаславіі нібыта зрабілі ўсё магчымае, каб баўгарскі этнас скараціўся роўна на колькасць македонцаў. Пры вялізной розніцы палітычных ды іншых умоваў перада мною ўсё адно з халодным ветрыкам мільгае ablічча паэта й паляшуткага лідара Міколы

Шаляговіча са стосікам ягонай газэты «Полісьсе», дзе на незразумелай большасці палешукоў мове ім даводзіцца, што яны асобная нацыя, а гэтая незразумелая мова ёсьць іхняя родная мова.

Яшчэ мы гаворым пра Макса Фрыша і ягоную сяброўку Інгеборг Бахман. Яе героі часта гінулі ў агні, як потым загінула ѹ сама Інгеборг. Тэму прадчуваныя ў творчасці рэальных падзеяў уласнага жыцця працягвае Мірэлін расказ пра баўгарскага клясыка Пэё Яварава. Той баяўся цемры ѹ сълепаты. Калі ѹ яго на вачох звяяла падрахункі з жыццём жонка, Пэё скапіў яшчэ цёплы пісталет і таксама спрабаваў застрэліцца, але толькі пашкодзіў якісці нэрв і страціў зрок, каб, жывучы ѹ цемры, дзень пры дні чуць, што гэта ён забіў жонку.

Я намагаюся ўспомніць якія-небудзь прадчуваныні ў творчасці сяготаго зь беларускіх аўтараў і на свой сорам не могу ўзгадаць нічога паважнага, калі не лічыць прадчуваныня чарговага раману з асыпіранткаю - у творчасці вялікага празаіка Н. і прадчуваныня выпіўкі й добрага закусону - адразу ѹ некалькіх маладых і сталых членаў СП.

Мае гановэрскія музы ўладкоўваюцца з цыгарэтамі на падлозе каля адчыненага гаўбца. Апошняе, што перакладае Мірэлін: дачка баўгарскага презыдэнта Жэлю Жэлева скончыла жыццё самагубствам, а презыдэнт назаўтра пасъля хаўтураў прымай вайсковы парад.

Я разгортваю апошнюю Мірэліну кнігу «Памет за подробности» й раптам пачынаю разумець баўгарскую мову. Кажуць, некалі народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін падчас дэкады беларускай літаратуры ѹ Летуве, выправіўшыся ўраныні па піва, спыніўся ля газэтнага стэнду й раптам пачаў разумець па-летувіску. Праўда, неўзабаве высьветлілася, што ён унурыйся ѹ віленскі польскамоўны «Czerwony sztandar». Але па-баўгарску я, даліг, нешта разумею. Верш называецца «Усилието»:

Потушаваш един огън, друг огън,  
колко огньове, за да напишеш  
върху пепелта  
стих или име.

Між іншым, у Нямеччыне пачытваюць «Нашу Ніву». Доказ - неабвержны. На другой вечарыне Сільвія чытае перакладзены спадаром Норбэртам Рандавам з «НН» опус пад назваю «Тунэль зь Серабранкі ѹ Бэрлін».

Гэты тунэль прывёў нас у прытульную тэатральнную кавярню. Людзей трохі болей, чым запаленых на ссунутых мармуровых століках съечак. Дзяяўчына з валасамі ѹ вачыма русалкі пытаемца, як завуць беларуску з профілем Нэфэрці, што стукае абцасікамі па менскім асфальце. Я адказваю, што ѹ яе вельмі эўрапейскае імя. Дарэчы вынырвае сэнтэнцыя з Гесэвага «Дэміяна»: анфас - маска, сутнасць пазнаемца ѹ профілі.

Наступнае пытаныне: ці адчуваеце вы, што немцы да вас халодныя ѹ абыякавыя? Мірэлін спраўляеца з адказам хутка. У мяне так не атрымліваецца. Я кажу пра нашу балцкую кроў і пра тое, што балцкія лейкацыты ѹ эрытракіты нясуць па жылах беларусаў балцкую стрыманасць. Я кажу, што люблю, каб мяне не чапалі, каб ня лезьлі ѹ

душу й не прапаноўвалі дзюбнучь за вуглом «пузыр» на траіх, закусіўшы плаўленымі сыркамі. Я кажу, што не хачу, каб мяне, ухвальна паляпваючы па плячы, называлі «простым парнем». Я не хачу быць гаваркім і не хачу выслухоўваць споведзі незнаёмых людзей. Я выказываю здагадку, што, напэўна, гэтыя рысы ўласцівыя сярод беларусаў ня толькі мне.

Пакуль Мірэла перакладае, я ўспамінаю старую показку, як Васіль Іванавіч вяртаецца з Парыжу. «Што новага, Васіль Іванавіч, прывезылі з Парыжу?» - пытаецца Пецька. «Ня ведаю, Пецька, яшчэ да доктара не хадзіў», - адказвае легендарны камдыў. Калі б я ведаў нямецкую мову або калі б не шкадаваў Мірэлы, я распавёў бы зараз яшчэ й гэтую показку і, інтрыгуючы публіку, паведаміў бы, што таксама заразіўся. Вытрымаўшы неабходную для належнага эфекту пярэрву, я супакоіў бы чытачоў і асабліва чытачак, удакладніўшы, што ў Гановеры я заразіўся зусім не AIDS, а - нямецкім спакоем.

Эўропа робіцца бліжэйшаю. Вось і Бэрлін ужо ня мэта падарожжа, а ўсяго толькі прыпынак на зваротным шляху. Але гэта - ня спляжанае бальшавікамі старадаўняе мястэчка, празь якое я еду зь Менску ў свой Палацак, у лепшым разе выходзячы на стаянцы да ветру. Немцам падабаецца, калі Бэрлін называюць новай сталіцай Эўропы. (На мове М. Шаляговіча сталіца, калі не памыляюся, будзе «чолотвэрдзь».) Мне цікава, што зъмянілася ў сталіцы за год, пакуль я не бадзяўся па Кюрфюрстэндам і Аляксандар-пляц, і я выходжу зь цягніка. Балазе, у Бэрліне, а дакладней, у яго быўлым заходнім сэктары жыве мая знаёмая - спадарыня Ядзьвіга зь беларускага шляхецкага рода Рымашэўскіх, якая, трапіўшы ў Нямеччыну пяцьдзесят гадоў таму й дасканала авалодаўшы моваю, сумысьля захавала сабе беларускі акцэнт. Дзіва, што яна сустракае мяне, калі не як роднага сына, дык, прынамсі, як роднага пляменьніка.

Калі вы глядзелі фільм «Генэралы пяшчаных кар'ераў», дык мусіце памятаць кульгавага хлопчыка, што на колькі дзён трапляе ў багаты дом. У адрозненьне ад хлопчыка, я пакуль што не кульгавы, не распавядаю съязылівых гісторыяў пра таткаву съмерць і ня маю сувязяў у крымінальным съвеце. Ўсё астатніе вельмі падобнае да фільму.

У дому спадарыні Ядзьвігі, апрача яе з мужам Хельмутам, жывуць трынаццаць катоў на чале з заснавальніцай гэтай кашэчай дынастыі Паўлінай, якая сыта вуркоча ўжо цэлую чвэртку стагодзьдзя. Каты, якім я прывёз прывітанье ад іхнай самотнай менскай супляменьніцы Басоты, падзяляюцца на «сацыялістычных», што кватаруюць на цокальным паверсе, і «капіталістычных», якія па-гаспадарску пачуваюцца наверсе. Падзел чацьвераногіх гаспадароў паводле сацыяльна-еканамічных фармацыяў чиста ўмоўны, бо розніца ва ўзоруні іх жыцця ў літаральным сэнсе палягае ў прасторы. Проста «сацыялісты» схільныя да самоты й ня любяць чужых людзей. За колькі тыдняў да майго прыезду менавіта «сацыялістычны» паверх гэтай Мурлындыі, узыняўшы страшэнны вэрхал, папярэдзіў гаспадароў, што ў дом залезьлі злодзеі.

Колькасъці катоў у доме прыкладна адпавядаетя колькасъць гадзіннікаў. Усе яны з боем, прычым ідуць з разбежкаю, і раней за дванаццаць ночы спаць нязвыклому чалавеку тут лепей ня класыціся, бо апоўначы ў пакоях пачынаеца праўдзівы канцэрт.

У адведзеным мне пакоі, які разы ў трэх большы за ўсю маю менскую двухпакаёўку, стаіць на століку фатаграфія немаладога афіцэра ў эсэсаўскай форме са стамлённымі разумнымі вачыма. Гэта ня бацька гера Хельмута. Гэта першы муж спадарыні Ядзевігі Фрыц. Іхняе кахранье пачалося ў 1941-м у Калодзішчах, пад Менскам, дзе стаяла Фрыцава вайсковая частка. За сувязь са славянкаю, а мабыць, і за іншыя грахі, накшталт лібералізму з палоннымі, Фрыца перавялі ў Нямеччыну, але туды вывезылі ю Ядзю Рымашэўскую, і яны не маглі зноў не сустрэцца.

Фрыц напісаў на імя фюрэра рапарт з просьбаю дазволіць шлюб. Дазвол быў атрыманы з умоваю неадкладнай адстаўкі, што азначала застацца бяз сродкаў і жыць пад каўпаком спэцслужбаў. Ішоў 1944-ты. На шлюбным фота спадарыня Ядзевіга ў чорнай сукенцы.

Фрыца няма ўжо болей за трыццаць гадоў. Перад ягонаю фоткаю кожны дзень стаяць кветкі. Побач з кветкамі ляжыць Фрыцава люлька (мая гаспадыня пяшчотна называе яе піпачкай). Дваццаць гадоў пасля мужавай съмерці спадарыня Ядзевіга, гледзячы на «піпачку», чула выразны пах дыму, і яе душа заходзілася ад адчуванья блізкай прысутнасці кахранага.

Гісторыя другога замуства дачкі беларускага шляхціца Адама Рымашэўскага таксама вартая калі не раману, дык аповесці. Назаўтра пасля хайтураў фраў Шміт прыйшла на клады, выпіла пляшачку гарэлкі, абняла съежую магілу і прачнулася ўначы паміж надмагільных помнікаў. Удава прыходзіла на клады штодня - то сама, то з сынам. Аднойчы да яе ў дзіверы хтосьці пазваніў. На парозе стаяў малады чалавек з букетам. Яго звалі Хельмут. Адрес ён даведаўся на могілках ад вартаўніка. Прыврода любіць раўнавагу. Фрыц быў гадоў на дваццаць старэйшы за жонку, Хельмут - амаль на столькі ж маладзейшы, аднак на фотаздымку зь іхняга вясельнага падарожжа абняўшыся стаяць аднагодкі. Пра здымкі апошніх гадоў можна, далібог, сказаць тое самае. На маё паведамленыне, што фраў Хедзевіг Ноак - равесыніца «Великого Октября», Мірэла з Сільвіяй толькі недаверна пераглянуліся ў смыканулі плячыма.

Увечары, за кухлем піва, я слухаю ўспаміны спадарыні Ядзевігі ў разглядваю альбомы - вось дом у Калодзішчах, дзе яны з Фрыцам сустрэліся, вось касыцёл съятога Роха са зьбітым сыпічаком (фота рабіў у 1941-м Фрыц). Мы абмяркоўваем нядаўнюю тэлеперадачу пра сексуальныя пэрвэрсіі, дзяўчыннак-філіпінак зь нелегальных прытонаў і шлюбы лесьбіянак. Мая гаспадыня рашуча супраць такіх наваццыяў, а я, бадай, не адмовіўся бы на колькі дзён пераўасобіцца ў сямейную лесьбіянку, каб дасьледаваць у такой ячэйцы грамадзтва, напрыклад, проблему адзюльтэру. Пытаныне выглядае даволі неадназначна: як, скажам, ацэніваць ситуацыю, калі нехта зь лесьбійскай сям'і трапіць у абдымкі да мужчыны?

Мы глядзім «відзікі» пра разбурэныне Бэрлінскае сіцяны ў пра першыя гады акупацыінага рэжыму саюзнікаў. Я даведваюся, як сардэчна ставіліся савецкія салдаты да нямецкіх дзяцей і як яны без разбору

гвалтавалі нямецкіх жанчын, дзяўчат і дзяўчынак, перасягнуўшы ў гэткіх подзвігах і нямецка-фашистоўскіх і татара-мангольскіх захопнікаў. (Адзінаццацігадовую сястру майго бэрлінскага знаёмца ўратавала адно тое, што на голаў п'яному салдату, які цягнуў дзяўчу ў ложак, ягоны яшчэ больш п'яны сябрук скінуў з другога паверху кватэры грамафон.)

Ураныні, зьеўшы на дэсэрт трускавак або вішняў з саду, што глядзіцца ў вокны маіх гаспадароў, я выпраўляюся швэндацца па Бэрліне, ловячы сябе на думцы, што ўжо ведаю яго, прынамсі, значна лепей за Москву. У голаў, вядома, лезуць згадкі, аналёгій алюзіі.

Белакаменнную я пераведваў разы чатыры. Кожны быў напоўнены мноствам незабыўных хвалюючых уражаньняў, але асабліва ўразаўся ў памяць нейкай адной адметнаю падзеяй.

Першы раз, едуchy ў казахстанскі будатрад кватэр'емі, мы залі і на ўскраіне Краснай плошчы дзьве дзесяцілітровыя поліэтыленавыя каністры півам і на падыходзе да маўзалею былі затрыманыя нарадам міліцыі, што палічыў нас за падпальшчыкаў. Другі раз я заходзіўся ў «чолотвэрдзі» транзытам, начаваў на вакзальнай лаўцы і быў разбуджаны сярод ночы разъятранай прыбіральшчыцай, што хвостка выцяла мяне па заспанай пысе мокрым брудным венікам, які пакінуў у барадзе жменю сланечнікавай лузгі. Яшчэ адзін раз некалькіх маладых беларускіх літаратаў прывезылі на паседжаныне савету па беларускай літаратурэ Саюзу пісьменнікаў СССР, і на пачатку імпрэзы вядомы савецкі крытык Павел Ульяшоў бадзёрым тонам спавясьціў нас, што ўчора праглядаў нашыя кніжкі ў зразумеў, што беларуская мова сапраўды ўсніе.

Але тое ў Москве.

У Бэрліне ж былая мяжа ўсходняга ў заходняга сэктараў адчуваецца не меней, чым летась. У заходнім на кветніках абавязкова растуць кветкі, ва ўсходнім, не раўнуючы, як дзе-небудзь у нашым Леплі, можа раскашавацца ў лебядка. «Неўміручае і ўсемагутнае (потому что верное)» вучэныне здолела так пераўтварыць съвет, што нават жоўтыя гарлачыкі ў заходнебэрлінскай сажалцы выдаюць відочна жаўцейшымі.

Водбліз станцыі падземкі на Фрыдрыхштрасэ наш былы суайчыннік па Савецкім Саюзе тужліва піле на акардэоне «На позицию девушки провожала бойца». На недалёкіх могілках зь белага пастамэнту пад белай акац'яй зьдзіўлена ўслухоўваецца ў экзатычную мэлёдью галава Генрыха Мана.

Тамсама, на Фрыдрыхштрасэ, ёсьць плот зь дзіркаю. Праціснуўшыся празь яе, апынаесьцца на пустцы, дзе стаіць дом, які, магчыма, спадабаўся б Мірэле, бо над ім учынілі вівісекцыю: адна съянна будынку абрыйнутая, і вачом адкрываюцца ўсе куродымныя тайніцы ягонага чэрава. Каля дому расьце «дрэва» - стаўбур з бляшаных вадасыцёкавых трубаў і галіны з галінкамі з размаітых скарлючаных трубак і дроту. Краявід пусткі, што ажыўляе ў памяці вясёленыкую «постатамную» навэлу Рэя Брэдбэры «Будзе ласкавы дождж», выдатна дапаўняе высозная «кветка» зь бітага шкла ў іржавага жалезъя. Гэтай расьліне пасуе кампанія зацягнутых у чорную скруту хлопцаў з голенімі галовамі, якая смокча ў засені шкляных пялёсткаў бляшанкаве піва. Мусіць, я ўсё-ткі ня надта падобны да турка, аднак, мяркуючы па позірках хлапцоў, мне хочуць прапанаваць зусім ня піва.

Ва ўсходнім Бэрліне, здаецца, пакуль няма пісуараў са смарагдавымі або аквамарынавымі каменъчыкамі, але ёсьць і свае перавагі ў выглядзе хай сабе й рэдкіх, ды ўсё ж дармовых прыбіральняў і яшчэ больш рэдкіх тэлефонаў-аўтаматаў, зь якіх можна затэлефанаваць, не ўстаўляючы туды адмыслове карткі, а проста за пяцьдзесят пфэнігаў. Каб ня гэты рэлікт сацыялізму, на вуліцы адчуваў бы сябе круглым сірацінаю.

На рынку каля Брандэнбурскіх брамы набор тавару такі, як і год таму: ордэны, піянэрскія значкі, генэральскія шыніялі, флёцкія безбрывлёўкі... Новае ў асартыменте - бадай, толькі «матрошкі» з расейскімі верхаводамі ад «мікалая II» да «барыса мікалаевіча ельцына», у якога ўстаўляюцца па чарзе ўсе астатнія. Прапаную іхняму гаспадару нарабіць дзеля разнастайнасці яшчэ й «раісаў максімаўнаў» і «мадамаў ельцыных», і сэрца кранае цёплая лапка ўсьцехі: побач, як і летась, смуглавыя маладзёны гандлююць прадукцыяй Палацкага ліцеяна-мэханічнага завода. Праўда, кошты на экспартную прадукцыю майго роднага гораду папаўзьлі долу й партабак з «Пагоняю» ўдзе сёлета ўсяго за трох маркі. (Адно з магчымых тлумачэнняў: паставшчык ігнаруе Закон аб мовах.)

Вуліца Under den Linden (Пад Ліпамі) у гэтыя дні як ніколі адпавядае сваёй назіве, бо па ёй плыве амаль відочная рака мядовага паху. У завоіне на ганку опэрнага тэатру ўладкаваўся духавы квартэт. Англамоўная публіка накшталт мяне можа даведацца з жаласнага плакаціку, што гэта «poor students from St.Peterburg». Медзякі ў футаралах съведчаць, што эканамічнае становішча бедных студэнтаў з Паўночнай Пальміры бэрлінцы ўспрымаюць прыкладна так, як нейкую прыродную зяяву.

Капіталістычныя каты выйшлі на ганак, каб памахаць мне на развязтаныне хвастамі, і вось ужо капитан вішневага «BMW» гер Хельмут Ноак другую гадзіну мужна прабываеца да вакзалу праз таросы бэрлінскіх вуліцаў. Месца штурмана, нягледзячы на нядайні сардэчны прыступ, адважна займае спадарыня Ядзьвіга. Дзень не сказаць каб звычайны - 22 чэрвеня.

Толькі каля вагону я даведваюся, што сёньня ў гера Хельмута дзень нараджэння. Значыцца, за мною падарунак і калі-небудзь трэба будзе зноў браць квіток у міжнароднай касе.

З Бэрліну да Польшчы цягнік ідзе ўсяго гадзіну. Па дарозе на Варшаву на сыненах чыгуначных брандмаўраў усё часыцей сустракаеца імя Валэнсы. За польскага презыдэнта можна было б парадавацца, калі б зъ ягоным імем не суседзілі застрашлівия абыцанкі, у якіх ганаровае месца займае шляхетны палітычны тэрмін - «dupa».

Зрэшты, гэта праблемы суседніе дзяржавы. У нашай жа, часткаю якое ёсьць мой вагон «Бэрлін - Менск», за тыдзень таксама адбыліся сякія-такія зъмены. Правадніцы папрыгажэлі, і, напэўна, з гэтае прычыны шклянка гарбаты з цукрам каштуе ўжо не 12, а 35 рублёў. Затое гарбаты - хоць заліся, бо адна правадніца прыпадае ў сярэднім на 1,5 пасажыра. Выглядае, што хутка наогул будзем падарожніцаць парамі.

Карацей, Эўропа робіцца бліжэйшаю.

Чэрвень, 1993 г.

# МОЙ РАДАВОД

KAMUNIKAT.ORG

# **Мой радавод да пятага калена, або Спроба пазьбегнуць выгнанья**

— Пишешь, писатель... — перш чым папрасіць чырвонец, спачувальна кажа сусед, аглядаючы мой стол.

Суседаў позірк спыняеца на томе “Вітебскай старины”.

— Сотни на две потянет? — пытаеца ён.

Я дастаю партманэтку і працягваю яму грошы.

— Обижаем, писатель, — гаворыць сусед і глядзіць чырвонец на съятло.

— Уберите Ленина с денег! — раптам цытуе ён ранняга А.

Вазынясенскага й бесцырымона плюхаеца ў мой фатэль.

На стале стосік аркушаў, на верхнім я пасыпей ужо напісаць назву.

— Мой ра-да-вод... — сълібізуе сусед, засунуўшы нос у мае паперы. — Всё по-белорусскому. Вчера, между прочим, по телеку тебя смотрел.

Агітируешь... Всё равно народ за вами не пойдёт.

Ён на ўсялякі выпадак хавае чырвонец у кішэню і кажа далей:

— Понял, писатель? Но пасаран, как говорил товарищ Альенде, вечная ему память. Ну ладно, не обижайся. Мой ра-да-вод да пя-та-га ка-ле-на... Это как понимать — до пятого колена? Про что?

— Пра генэалёгію, — адказваю я.

— Ну, ты даешь, старичок! — чамусьці радуеца сусед. — Её ж у мужиков не бывает.

Ён на хвіліну задумваеца і ў выніку нейкіх загадковых меркаваньняў ухваляе мой намер:

— А в общем, давно пора тебе что-нибудь такое соорудить, для народа.

Ён рассказвае мне барадатую показку пра жанчыну, гінеколяга і сантэхніка, а потым яшчэ адну показку пра гінеколяга і двух грузінаў, і да мяне даходзіць, што сусед відавочна пераблытаў генэалёгію з гінекалёгіяй. На дадатак ён выцягвае з кішэні і, натхняючы мяне на стварэнье новага літаратурна-мастацкага твору, вахлікам раскладвае на стале калоду парнаграфічных картаў.

Нарэшце мы разъвітваемся, і я выпісваю з аднае выдадзенае на пачатку нашага стагодзьдзя кнігі падкрэсленыя калісці, можа, яшчэ за праклятым царызмам, слова: “Мелі тыя крывічы звычай: калі дасягаў у іх юнак паўналецьця, мусіў ён, каб назвацца мужчынам, пераплысьці хуткую ды глыбокую раку, упаляваць тура або мядзьведзя, раскласыці ў залеву вогнішча, а таксама распавесыці суродзічам аб продках сваіх да пятага калена... Калі ж ня ведаў ён роду свайго, дык падлягаў выгнанью, бо ўважалася, што род ягоны, а значыцца, і зямля бацькоўская яму не дарагія, і можа ступіць ён на шлях здрады”.

Побач, на палях, яшчэ відаць накіданае алоўкам і ўжо амаль съцёртае часам дрэва нечага радаводу.

Як вы ўжо зразумелі, на штосыці падобнае падбіла гэтая кніга і мяне.

Няхай даруе мне стрычечная бабуля Грыпінка, што чытала “Чорную магію”, умела спыняць кроў, заўсёды заходзіла ў хату да мае роднае бабулі акурат тады, калі мы сядалі за стол і бралі ў руکі лыжкі, лекавала людзей і худобу зёлкамі ды сём гадоў сядзела ў сталінскіх лягерах — пэўна, усё ж не за антысавецкую й контэрревалюцыйную дзеяйнасць, а сапраўды за знахарства. Зрэшты, нядайна я чытаў кнігу пра лекавыя расыліны Беларусі, якая пачынаеца з словаў “Коммунистическая партия проявляет неуклонную заботу о здоровье советских людей”. Хто ведае, мо бабулі Грыпінцы інкрымінавалі якраз тое, што, збіраючы зёлкі, яна насымелаася клапаціцца аб тым, аб чым мела права клапаціцца толькі камуністычная партыя?

Няхай даруе мне мой засакрэчаны стрычечны дзед Рыгор, які меў нейкае і, відаць, даволі блізкае дачыненіне да касьмічных палётаў, бо слаў нам пасылкі з чорнай ікрой і чырвонаю рыбай, а аднаго разу, калі гасьціваў у вёсцы, саламянную страху бабулінае хаты ледзьве не раскідаў вайсковы верталёт, прысланы па дзеда з найбліжэйшага аэрадрому.

Няхай даруе мне дзядзька Язэп, які нават прыблізна ня вedaў свайго дня нараджэння, а таму, не ўважаючы на ўсе жончыны заходы, штовечар хадзіў падвясёлены, абсалютна слушна зазначаючы, што, магчыма, акурат сёньня ён і нарадзіўся.

Даруйце мне, усе мае родзічы, якіх згадаю мімаходзь або не згадаю зусім. Каб канчаткова не заблытацца ў галінах і адгалінаваньнях радаводнага дрэва — пагатоў, спадзявацца ўнікнуць лірычных і нелірычных адхіленняў ад такое тэмы ўсё адно наўна — буду весьці гаворку аб непасрэдных продках па бацьку і маці або, як казалі даўней, па мячы ды па кудзелі. Апрача таго, іншая мэтода будзе непазъбежна нагадваць хітрамудрую спробу скавацца ад адказнасці, заблытаць судзьдзяў і пазъбегнуць выгнанья.

І яшчэ адна заўвага. У цывілізаваным сьвеце, калі вядомы заснавальнік роду ці, прынамсі, нехта з знакамітых продкаў, радаводнае дрэва, як і належыць, малююць з каранёў. У нас жа сем дзесяцігодзьдзяў гэтыя карані нястомна выкарочоўвалі, бо трэба было ведаць ня продкаў, а нешта іншае. Напрыклад, чарадзейныя цытаткі з клясыкаў або галоўныя задачы пяцігодак. За няведаныне — слова ў слова — адной з гэтых задачаў рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Сікорскі ў 1970-я гады на бал зынізіў мне адзнаку па гісторыі КПСС, а на дзяржаўным экзамэне па яшчэ больш захапляльнай дысцыпліне — “навуковым камунізмем”, калі я, ужо маючы сумны досьвед і марачы атрымліваць стыпэндыю, ведаў усе фармулёўкі і галоўныя задачы так, што яны ад зубоў адскоквалі, прафэсар Круцько зынізіў мне адзнаку ўжо адразу на два балы, “потому что вы, молодой чалавек, во все это совершенно не верите”. Бедны прафэсар Круцько, няўжо ён верыў?

Такім чынам, дзесяці пачынаюць з каранёў, а ў нас атрымліваецца нешта адваротнае: мусім пачынаць генэалагічнае дрэва з сучка на нейкай зь ягоных галінаў і ўжо адсюль спрабаваць дапасыці каранёў.

Мая маці Марыя паходзіць зь сялянаў вёскі Капысіца, што вырасла ў невядомым годзе задаўненага стагодзьдзя за трэція стагодзьдзя ад Дняпра на

рэчцы Вялейцы. Маці ў гэтай рэчцы некалі ледзь не ўтапілася, а я навучыўся ў ёй плаваць, і ўжо гадоў дваццаць, як там ня ўтопіцца нават кацянё. Карацей, жыць стала лепей, жыць стала весялей.

Мяркуючы па назыве, матчыну вёску заснавалі перасяленцы з паблізага мястэчка Копысь, вядомага ўжо амаль тысяччу гадоў, з той самай Копысі, што была сталіцай беларускіх кафляроў-цанінікаў (яшчэ на пачатку нашага стагодзьдзя тут было дваццаць кафляных заводаў, дасёньня ацалеў адзін), якіх маскоўскія цары выводзілі ў палон аздабляць грубкі ў сваіх задушлівых палацах.

Зусім побач з Копысью, дзе маці скончыла школу, за колькі гадоў да вайны аблюбаваў сабе месца пад летнік Янка Купала. Адзін з самых частых маміных успамінаў дзяцінства: народны паэт — ведама ж, несусъветна багаты! — купляючы на копыскім базарчыку грыбы, заўзята таргуюцца за кожную капейчыну з прыгожымі тамтэйшымі жыдовачкамі.

Мамін выпускны баль прыпаў на апошні мірны вечар, калі можна назваць мірам тое, што тады чынілася ў краіне. Даведаўшыся аб пачатку вайны, мама надзела на сябе ўсе свае тры сукенкі.

У Капысіцы стаяў гарнізон напалову з немцаў, напалову з фінаў. Маці прыгадвае, што параўнаўча з фінамі, немцы выдавалі хоць і ворагамі, але не такімі страшнымі. Асабліва фольксдойчэ Паўль, які добра гаварыў па-расейску, папярэджваў вёску, калі будуть забіраць каровы або вывозіць моладзь у Нямеччыну, паведамляў, што трэба партызанам, і паказваў маёй маці пасьведчаныне сябра падпольнай антыфашистской організацыі. Таму, калі вечарамі акупантамі, седзячы па хатах, пілі шнапс і сипявалі пад гармонік свае песні, Паўль не баяўся хадзіць на вячоркі і танцаваць з нашымі дзяўчатамі. Пэўна, дзякуючы яму ў Капысіцы дагэтуль памятаюць прыпейкі на нямецка-беларускай трасянцы:

Варум ду гойтэ не прыйшоў?

Іх цябе чакала.

Унд васэр зь неба паліла,

Я дамоў адна пайшла.

Падчас вячорак зь лесу нярэдка прыходзілі партызаны. Яны таксама танцавалі, курылі з Паўлем на ганку ды частавалі яго самагонкаю. Аднойчы яны, няўдала робячы выгляд, што аніколі раней з Паўлем не сустракаліся, вывелі яго з хаты і проста за хлявом застрэлілі. Нейкі асабіст, на загад якога гэта рабілася, яўна запісаў раніцою ў зводку, што народнымі мсыціцамі зьнішчаны яшчэ адзін захопнік.

Калі я ад'яжджаў пасля школы з свайго Палацку паступаць на гістарычны факультэт Беларускага (адно па назыве) універсітэту, маці, згадаўшы маладосьць, зь неўласцівай ёй чультывасцю сказала:

— Матэматыкаў будуць зваць піфагорамі, а вас — герадотамі...

Па вайне яна, закрэсліваючы ў падручніках імёны “ворагаў народу”, галадаючы і мерзнучы ў інтэрнацкай стадоліне, дзе па двое на вузкіх салдацкіх ложках вальтом спалі трэх дзясяткі дзяўчат, скончыла гістарычны факультэт пэдынстытуту. Яна ўсё жыцьцё выкладала ў

школе гісторыю, магчыма, так ніколі й не задумаўшыся, што яна выкладае і што зрабілі з гэтаю наўку ю афіцыйныя герадоты.

Як вы заўважылі, аднаўляючы радавод, я не зьбіраюся маляваць грунтоўных партрэтаў. Я съядома ня лезу ў прыцемныя сыпіжарні памяці, а занатоўваю тое, што ня трэба ўзгадваць, бо яно памяталася заўсёды, увесе час было як бы ў зялёным коле съятла ад лямпы, што гарыць увечары на майм стале. Мне здаецца, менавіта ў россыпе такіх незабыўных драбніцаў ды фактаў і можна разгледзець чалавечую сутнасць дзейных асобаў майго невялікага дасьледавання. Пры гэтым я цудоўна ўсьведамляю рызыку дарэшты скепсыцца да чыненых з сваякамі, ужо і цяпер моцна сапсаваныя майм пісанынамі.

Мой бацька Аляксей — сялянскі сын зь вёсачкі Стэцава, што скавалася ў яшчэ непавысяканых лясах Сеньненскага раёну Віцебскае вобласці, між іншым, на той дзень, калі я пішу гэтыя радкі, апошніе ў Беларусі вобласці, дзе яшчэ ня плацяць чарнобыльскіх дамавінных рублёў.

Бацька пасыпей адбыць перад вайною тэрміновую службу ў Адэсе, да якой назаўсёды захаваў у суровай душы прытоеную пяшчоту і куды пасыпей звязіць мяне восьміклясніка за колькі гадоў да свае раныя съмерці. У дом свой вечны ён узяў ордэн Чырвонае Зоркі, мэдалі “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За взятие Будапешта” і з паўтузіна тых, якія давалі ўсім, хто быў на фронце, а таксама, напэўна, і ўсім, хто бяспашна ваяваў з “ворагамі народу” ў тыле.

На здымках ваеннага часу я бачу старшага лейтэнанта Арлова пасыля першага і другога раненынай: на вуліцах вугорскае ў аўстрыйскае сталіцаў, у венскай піўніцы зь ніштаватым кухлем у руцэ. Ці ня гэтае фота натхняла мяне, калі на трэцім курсе мы зь сябрам Генадзем Кулажанкам, які пасыля бясьсьледна зынікне ў Аўганістане, стварылі ў нас на гістарычным факультэце Клуб аматараў піва, што, як пазней стала вядома, стукачы зь ліку аднакурсынікаў абвясцілі ў сакрэтных рэляцыях нацыяналістычнаю арганізацыю. Дэкан роднага факультэтуту ў часе разбору “справы” глыбакадумна зазначыў: “В Германии тоже все начиналось с пива”. Асаблівую злосць выклікала ў выкладчыкаў марксізму-ленінізму створанае намі новае тэарэтычнае “вучэннне” — піваізм.

На адной з фатаграфіяў бацька сядзіць на лавачцы пад шыльдаю, зь якой усыміхаецца гумавашчокі мацак з падкрученымі і даўгімі, як у прусака, вусамі. Пакуль бацька пазіраваў перад той цырульняю ў вугорскім горадзе Сэгедзе, ягоны сябра зайшоў пагаліцца, і цырульнік-хартыст шырокі — ад вуха да вуха — перарэзаў кліенту горла. Бацька не хаваў, што, знайшоўшы ў бакоўцы сябрава цела, ён разам з патрулём учыніў у цырульні крылавы самасуд.

Атрымаўшы пасыля вайны дыплём юрыста, бацька да апошніх дзён працаваў у прокуратуре; з гэтае прычыны ў мамінай вёсцы, дзе я

штогод летаваў, усе — і дарослыя і дзецы — называлі мяне не іначай як Пракурорам.

Праца, несумненна, адбілася на бацькаўым харктары. Ён быў маўклівы, замкнёны ў сабе чалавек, здаецца, бяз разывітага пачуцьця гумару і з патаемным жаданьнем калі-небудзь пераехаць у Адэсу. За маёй памяцьцю ён два разы плакаў. Першы — як займаўся школаю-інтэрнатам для дзяцей-інвалідаў.

Павесіўшы на фасадзе інтэрнату лёзунг “Все лучшее — детям!”, пэдагогі на чале з дырэктарам і сакратаром партыйнае арганізацыі (можна ўявіць, як яны праводзілі сходы, прымалі пастановы “в свете решений”, а потым дзялілі д’яблаў заробак) бязбожна абкрадалі безабаронных выхаванцаў, трymаючы іх надгаладзь і збываючы налева нават іхнюю ўбогую, аднолькавую на ўсіх, як у турме, апратку.

Другі раз бацька плакаў, калі канाउ ад раку і ніяк ня мог памерці, бо яго магутнае сэрца, жывучы асобным жыцьцём, не хацела спыняцца ў празь месяц пасъля таго, як ён ужо нічога ня еў.

У апошнія дні ён гаварыў са мною так, як і я зь ім — па-беларуску.

Нібы нешта амаль неверагоднае, я ўспамінаю, што аднаго разу бацька прачытаў мне свой верш. Колькі радкоў зь яго я магу ўзгадаць і сёньня. Ня буду цытаваць іх, бо да літаратуры яны маюць дачыненьне прыкладна такое самае, як і шматлікія творы вядомага паэта-ляўрэата М. Мяне ўражвае сам факт: мой бацька пісаў вершы!

Цяпер я перакананы, што гэта быў чалавек значна больш глыбокі і незалежны, чым некалі мне ўяўлялася.

Аднойчы, калі вецер раскідаў похапкам зладжаны ў нас на Дзьвіне пантонны мост і мы з бацькам стаялі на беразе ѹ глядзелі на людзкую мітусыню, ён зь непраніклівым тварам прамовіў вершаваную фразу з свае маладосьці: “Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики”.

Калі тата быў ужо на Божай пасыцелі, я папрасіў, каб ён — калі чалавече існаванье доўжыцца ѹ там — паспрабаваў даць мне нейкі знак, напрыклад, затэлефанаваў бы ў дзень майго нараджэння. Я баяўся, што ён абразіцца, але тата нечакана сустрэў маю просьбу з усьцехаю.

Яму не ўдалося дазваніцца, ды праз колькі тыдняў ён — ужо адтуль — дапамог мне ѿ цяжкія дні.

Гэтыя дні пачаліся з таго, што вахцёрка нашага студэнцкага інтэрнату ўвечары паклікала мяне да камэнданта, дзе нібыта чакаў бацькаў сябра. Візытант аказаўся чалавекам зь невыразным абліччам — з тых, якія праз пяць хвілінаў пасъля сустрэчы надзейна сціраюцца з памяці. Адзінай адметнасцю ягонага твару былі маленькія бясколерныя вочкі-сініярдзёлкі (ці, можа, дакладней, іголкі ад шпрыцоў), чые дотыкі-ўколы я адчуваў амаль фізычна. Абколоўшы мяне з галавы да пятаў, госьць паказаў чырвоную “корачку”, зь якой вынікала, што сярод бацькаўых сяброў пракідаліся ѹ маёры камітэту дзяржбяспекі.

Далей размова адбывалася прыкладна так:

— Орлов?

— Арлоў.

— Владимир Алексеевич?

— Уладзімер Аляксеевіч.

— Родились в Полоцке тогда-то и тогда-то.  
З гэтага моманту пытальнікі ў канцы сказаў зыніклі.  
— Окончили школу в Новополоцке в 1970 году.  
— Жили на улице имени такого и такого в доме номер такой-то, квартира такая-то. Мать — Мария Максимовна. Учительница истории.

Мой візаві перайшоў амаль на тэлеграфны стыль. Я ўжо не пацьвярджаў, а толькі слухаў чамусьці вядомыя яму звесткі з майго жыцця.

Мне было дваццаць гадоў. Пад матрацам майго панцырнага інтэрнацкага ложка ляжаў зачытаны нумар “Роман-газеты” з “Адным днём Івана Дзянісавіча” толькі што выкінутага з краіны А. Салжаніцына. Насупраць сядзеў не анекдотны (товарищ майор, организуйте чайку), а самы сапраўдны таварыш маёр, які вёў знаёмы зь літаратуры й кінафільмаў клясычны допыт.

Апрача думак пра “Іvana Дзянісавіча”, я ўжо здагадваўся пра сваё галоўнае злачынства. Мае сябры з Наваполацкага політэхнічнага інстытуту Вінцэсъ Мудроў, Валера Шлыкаў і сёй-той яшчэ, каго з розных прычынаў я не хачу называць, пачалі выпускаць наогул бяскрыгудны, але беларускамоўны альманах “Блакітны ліхтар”, дзе зъявіліся й мае вершаваныя опусы. Некалькі нумароў я прывез у Менск і трymаў на дне валізы пад ложкам. Я амаль нікому іх не паказваў, але, як вядома з дауніх і зусім нядауніх часоў: дзе двое — там рада, дзе трэці — там зрада. Я яшчэ ня ведаў, што на момант размовы з таварышам маёрам данос пра існаваныне нашага “Блакітнага ліхтара” ўжо быў напісаны (дарэчы, па-беларуску, — потым мне давалі яго пачытаць).

Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.

Тым часам допыт працягваўся.

— Отец — Алексей Артемович.

— Так.

— Работает в Новополоцке прокурором.

— Не, — сказаў я.

— Как это “не”? — не зьдзівіўся, а абурыўся таварыш маёр.

— Не працуе, — пацвердзіў я, адчуваючы, як пачынаюць слабець ліпучка-халодныя пальцы страху, што сыціскалі маю істоту.

— Почему?

— Таму што ён памёр, — адказаў я.

Вочкі-свярдзёлкі замітусіліся й страцілі вастрыню. Таварыш маёр, здавалася, ніяк ня мог пагадзіцца з тым, што ягонае ведамства, якое ведала ўсё і ўсіх, магло так элемэнтарна спудлаваць. Аднак ён зразумеў, што такімі речамі, як бацькава съмерць, не жартуюць, і адразу абвяў. Яшчэ былі нейкія пытаныні, было папярэджаныне, што пра нашую сустрэчу ніхто не павінен ведаць, але ён бачыў, што я ўжо не баюся, і, пэўна, вырашыў “раскалоць” мяне, дачакаўшыся больш зруchnага выпадку.

Дзякую табе, тата, што ты быў тады поруч са мною. Каб ты ведаў, як я шкадую, што не пасыпей дасягнуць таго веку, калі мая й твая душы маглі б ператварыцца ў злучаныя між сабою ёмістасці: ты так і застаўся для мяне рэччу ў сабе.

Я нарадзіўся ў таты з мамаю ў год Зьмяі паводле ўсходняга календара і ў год съмерці Сталіна — паводле календара савецкага. Мой дзень нараджэння ў жніўні, значыцца, у сакавіку, калі вялікі правадыр народаў нарэшце выправіўся на той съвет, я ўжо існаваў, ды мог не нарадзіцца, бо пасля ўрадавага радыёпаведамлення мама пачулася зусім блага. Съвет гінуў, ад роспачы мама ў гістэрыцы рвала валасы й надоўта трапіла ў лякарню. Але тым разам савецкая мэдыцына перамагла (нашы савецкія хворыя — самыя здаровыя хворыя ў съвеце!), і, перачакаўшы, відаць, непамысныя для мяне дні задыякальнага знаку Льва, я шчасна нарадзіўся на трэці дзень Дзеўсы.

Мы жылі ў скарбовым драўляным доме, якога ўжо не існуе. Акурат на месцы нашага дому й саду цяпер Палац культуры вытвorchага аб'яднання “Шкловалакно”, і, калі ў Полацак прыїжджаў беларускі съявак з Амэрыкі Данчык, я зъ сябрамі марна спрабаваў там растлумачыць госьцю, што такое — палац культуры.

Дом быў падзелены перабойкаю на дзівye часткі: у адной месціліся народны суд і гарадзкая прокуратура, у другой — наша двухпакаёвая кватэра. Мой дзіцячы ложак стаяў пры съянне, за якою былі нежылыя памяшканыні. Часам я спалохана прачынаўся сярод ночы і, съяўшыся пад коўдраю, слухаў, як за съяною хадзілі, прыцішана гаманілі й чыркалі запалкамі нейкія людзі. Мяне апаноўваў ня проста страх, а страх, зъмяшаны зь невымоўнаю гілівасцю; кшталт таго страху я перажыў нядаўна ў лесе, убачыўшы на алховай галіне над галавою клубок вужакаў. А тады, у маленстве, мая пасыцель рабілася мокрая ад халоднага поту (а на самым пачатку съядомага жыцьця, напэуна, ня толькі ад поту), і я, ня маючы болей змогі трываць гэтую пакуту, клікаў на паратунак маму.

На мой голас заўсёды прыйходзіў тата. Ён гладзіў мяне цяжкой даланёю па галаве, казаў нешта супакойлівае, і я засынаў. Калі праз шмат гадоў, ужо ў студэнцтве, я зъ съмехам узгадаў тыя начныя прыгоды, бацька, не падтрымаўшы жартуюнага тону, сказаў, што там, за съяною, у гэбістай было патайнае месца сустрэчаў з сэксотамі, і я спасыціг прычыну свайго прасякнутага агідаю дзіцячага страху — я трапляў у магутнае біяполе чалавечасці нізасыці й подласыці. Мне дагэтуль незразумела, чаму бацька не пераставіў ложак да іншага съяны: няўжо такім чынам гарставаў мяне да наступнага жыцьця?

Маё маленства съмяялася й плакала на старадаўніх, на шчасьце, яшчэ не зруйнаваных дазваныня вулачках тысячагадовага Полацку, але пра пошуку скарбаў і лёхаў, што вядуць з полацкіх храмаў на той бок Дзівіны, пра выпрабаваныні съмеласыці на вузенікім гzymсe вакол купалу Багаяўленскага сабору, дзе мы пісалі на ржавай блясе імёны дзяўчатаў, што нам тады падабаліся, пра сабор Святога Стэфана, які ўзынялі ў паветра на нашых дзіцячых вачах (дакумэнты съведчаць, што пасля гарвыканкам выдатковаў з свайго бюджету 40 тысяч рублёў на “вывоз мусора”), — пра ўсё гэта іншым разам.

У першую клясу я пайшоў у 1960 годзе, калі да абяцанага Хрушчовым камунізму заставалася ўсяго дваццаць гадоў і ў сталоўках ужо можна было задарма пад'есыці хлеба з гарчыцаю або сольлю. Неўзабаве ў

Полацку зачынілі — вядома, па просьбах бацькоў і наогул усіх працоўных — апошнюю беларускую школу.

Ня памятаю, каб у нашым тагачасным полацкім жыцці было хоць што-кольвец беларускае. Прыйгадваецца адно выкладзенае цэглою на аблезлым фасадзе двухпавярховае камяніцы і шмат гадоў абсалютна незразумелае мне слова “Лазня” з дарэформавым мяkkім знакам, дзіўным чынам захавалася да нашых дзён, ператварыўшыся ў своеасаблівую гарадзкую славутасць.

Калі я вучыгуся ў другой клясе, Хрушчоў гаварыў на ХХII з’ездзе пра забойства таварыша Кірава ды іншыя крылавыя справы Сталіна, што з лагоднаю ўсьмешкаю зазіраў з п’едэсталу ў вокны нашай 1-й полацкай сталінскай школы. Мы зь сябрам Колькам слухалі хрушчоўскі выступ па радыё разам з мамаю ў нас дома. Тады я яшчэ не разумеў, чаму мама слухае з такой увагаю.

У той самы дзень мы з Колькам наважылі адпомсціць за невядомага нам таварыша Кірава: знайшлі мой “Букварь”, выдрадлі адтуль партрэт Іосіфа Вісарыёнаўчы, выкалалі яму ржавым цывіком вочы, спалілі партрэт на вогнішчы ў нашым садзе й вырашылі, што назаўсёды расквіталіся з найлепшым сябрам савецкіх дзяцей.

У ту ю самую восень бульдозэр перакулюй і некуды завалок нашага “школьнага” Сталіна. Праўда, п’едэстал стаіць там і сёньня, мусіць, недзе паблізу чакае й ягоны былы гаспадар.

Я пішу пра гэта, бо І. В. Сталін — таксама частка майго радаводу, як, зрешты, — хацелі б мы таго ці не, — і кожнага з нас. Хіба не пацьвярдждае гэта лішні раз, напрыклад, нашая з Колькам помста за таварыша Кірава.

Праз колькі гадоў, клясе ў сёмай, я даведаўся, што маю й асабісты рахунак да ўсяго таго, што ўвасабляў чалавек, якога мудры Анры Барбюс называў некалі Леніным-сёньня. Маці паказала мне даведку, якую я захоўваю цяпер сярод самых дарагіх дакумэнтаў.

Верховный суд  
Белорусской ССР  
4 апреля 1963 г.

г. Минск

5-10

СПРАВКА

Дело по обвинению Денисова Максима Денисовича, 1881 года рождения, пересмотрено Верховным судом БССР 5 февраля 1963 г.

Постановление от 23 марта 1933 г. в отношении Денисова Максима Денисовича отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Денисов М. Д. по данному делу реабилитирован.

Зам. председателя Верховного суда БССР

С. Шардыко.

Тираж 10 000.

Да гэтае даведкі мне казалі, што дзед Максім хварэў і проста памёр. Для ўсіх нас так і засталося загадкаю, якім было тое “данное дело”.

Памёр у 1930-я гады і другі мой дзед — Арцём. Наконт ягонага лёсу ніякіх даведак не прыходзіла, але з аднаго з рэдкіх бацькавых аповедаў я запамятаваў, што дзед Арцём меў малатарню, а значыцца, і ўсе магчымасыці паўтарыць шлях дзеда Максіма.

Тата, тата... Як рана ты пайшоў, і як позна я вылазаўся з вонрадня інфантыльнасці...

На гаспадару малатарні дзеду Арцёму абрываецца мужчынская лінія бацькавага роду. Далей — беспрастветны туман без намёку хоць бы на нейкае сямейнае паданыне.

Намагаюся і не магу ўзгадаць аблічча сваёй бабулі па мячы — Просі. У “фамільным архіве” не ацалела, а мо ніколі не было ніводнае яе фатаграфіі. Бабуля Прося колькі тыдняў глядзела мяне пасъля таго, як, вярнуўшыся аднаго дня дадому, маці ўбачыла замурзаных мяне зъ сястрычка ды прачытала пакінутую на стале цыбулку, зъ якой вынікала, што нашая нянька, вясковае дзяўчыно Паліна, падалася з камсамольскай пущёукай ўздымаць цалінныя землі. Як хутка высьветлілася, тая пущёука чамусыці давала Паліне права прыхапіць з сабою маміну кофту і маё зъ сястрою срэбныя крыжыкі, атрыманыя пасъля хрышчэння ў копыскай царкве.

Нанач баба Прося зазвычай апавядала мне відавочна сваю ўласную несканчоную казку пра рыбіную вайну (памятаю, што бабуліна прыхільнасць у гэтай зацятай вайне заўсёды зъ нейкае прычыны была на баку шчупакоў), а раніцою я почасту знаходзіў пад падушкаю пачачак арабінавых цукерак-смакунчыкаў.

Аднойчы я быў з татам у бабулі Просі ў Стэцаве. Каля ейнае хаты пасъвілася каза; проста за парогам пачынаўся лес, і пра лесуна, які шмат разоў “вадзіў” яе, прыходзіў на падворак даіць казу і нават начаваў у хаце пад печчу ў калядныя маразы, бабуля апавядала прыкладна так, як магла б казаць пра суседа, што жыў цераз плот.

Яна памерла, калі я хадзіў у трэцюю клясу. Ужо ў студэнцкія гады разоў колькі я меўся зъезьдзіць да бабы Просі на магілу, але так і не сабраўся. Часам я думаю, што зъбяруся, калі здолею ўспомніць бабулін твар.

З другой маёй бабуляю — Аўгіньяй — гэтае праблемы ніколі не паўставала. У любы момант я магу лёгка выклікаць у памяці ня толькі яе твар, але і голас, хаду, адчуванье ейнае сухое руکі, калі яна вяла мяне зъ сястрою на поплаў ці на гумнішча, каб пасадзіць на грудок і пачаць свой урок батанікі.

— Гэта здрыжнічкі, — казала бабуля, — гэта ястрэц, а вунь, на выжарыне, скрыпень зацьвітае. Гэта во драсён, а гэта брататука...

Калі цяпер я чытаю ў сяго-таго з нашых уляўраных майстроў прыгожага пісьменства пра “іван-чай”, “маць-і-мачыху” або “івана-ды-мар’ю”, пачынае здавацца, што безыліч такіх прыгожых, трапных ды

непаўторных назваў беларускіх красак і траваў ведаем ужо адно мы зъ сястрою.

Баба Аўгіння не сядзела, як яе сястра Грыпінка, за знахарства, ды несумненна таксама мела стасункі з загадкавымі, але наогул прыязнымі да чалавечага роду сіламі. Яна зашэптвала зубы (скрэзъ гады да мяне даносіцца ейны ціхі, падобны да дужмянага шамаценьня сена ў адрыне шэпт: “Белае карэнъне, чорнае каменьне, сіняе берагі...”), лекавала ячмень (чамусьці па-расейску: “Ячмень-ячмень, на тебе кукиш. Чего себе купиши? Купи себе топорок, руби себя поперек...”), выводзіла мышэй і “кацінью драпу”...

Таемную бабуліну сілу я адчуваю й цяпер, праз трывгаць гадоў пасъля яе съмерці. Пакутуючы калісьці ад бяssonыня, супраць якога не дапамагаў нават старажытны народны сродак — пакладзеныя ў галовах бурштынавыя пацеркі, неяк унаучы я выпадкова (?) узгадаў бабуліны ўрокі: адчуў сваю руку ў ейнай, пачуў яе голас, убачыў змаршчакаваты лагодны твар і срабрыстыя хвалі, што гнаў па высокай траве вятрыска, і — нібы ў якоесьці пухкае прадонъне, імгненна праваліўся ў сон.

Назаўтра я зноў паспрабаваў гэтыя лекі, і з тae начы бяssonыня мне ўжо не пагражае.

Бабуля часта апавядала, які добры быў да людзей пан з суседняе вёскі, у якога яна служыла ў маладосьці пакаёўкаю. Думаю, што гэтыя чульлівія прыгады можна вытлумачыць пазнейшым шчасльівым жыцьцём у калгасе, але нават у самой панавай мянушцы — Брынка — мне, далібог, чуецца штосьці прыязна-чалавечас, чаго і з самай вялікай фантазіяй ня скажаш пра ацалелыя ў памяці старых вяскоўцаў мянушкі двух першых старшыняў тамтэйшага калгасу — Раўло і, перапрашаю, Галасрака.

Неўзабаве пасъля рэвалюцыі бабуля Аўгіння ледзь не загінула.

Тады ў капысіцкае навакольле нейкім ветрам занесла цырковых артыстаў — мусіць, ратаваліся ад чырвоных ці белых з блізкіх Магілава або Воршы. Адны старыя капысічане згадваюць, што ў цыркачоў былі мядзьведзі, другія гатовыя пабажыцца, што бачылі плявучых вярблюдаў і нават сланоў, але ўсе добра памятаюць, што сярод артыстаў былі зусім маленькія людзі, якіх у Капысіцы дагэтуль называюць словам “місьцюкі” (магчыма, яго трэба лічыць адпаведнікам расейскага “лилипуты”).

Гнаны рэвалюцыйнымі віхурамі цырк падаўся далей, а місьцюкі наважылі перачакаць пачатак новае эры ў гісторыі чалавецтва ў Капысіцы: набылі кароўку і атабарыліся на пакінутай сядзібе наводшыбе вёскі.

Місьцюкоў было трое: жонка з мужам і іхні сын — такога самага росту, але, як казала бабуля, маладзенъкі тварам. Кабетка хутка навучылася стоячы даіць караву, а ейны чалавек разам з сынам рапарараваў па хатах вупраж ды іншы сялянскі рыштунак. Місьцюкі ціха пражылі ў сваёй хаце два гады, а потым з Копысі прыехалі на конях збройныя людзі, якіх бабуля, успамінаючы ту ю гісторыю, называла то камісарамі, то люцыпанэрамі. Яны вывелі місьцюкоў з хаты і забілі ўсіх траіх — не страляючы, а вышчяўшы кожнага пісталетнаю рукавятаю па скроні. “Як зайчыкаў”, — казала баба Аўгіння.

У той дзень яна пасьвіла каровы паблізу місьцюковае сялібы і, скаваўшыся ў агрэсъце, усё бачыла і чула: як маўчаў перад съмерцю гаспадар і як прасіліся кабетка з сынам. Бабуля лічыла, што люцыпандэры забілі няшчасных місьцюкоў за тое, што знайшлі ў іх нейкія кнігі. Гэтыя слова яна так і вымаўляла — курсівам, заўсёды хрысьціячыся й азіраючыся на бакі.

Яна закрычала ў агрэсъце ад страху, і верхавод коньнікаў загадаў, каб не было съведкаў, “шлённунца” і яе, аднак бабулю абараніў вусаты матрос, дзякуючы якому (бо мая мама народзіцца толькі праз чатыры гады пасля таго дня) я і займаюся сёньня генэалагічнымі росшукамі.

Калі ўспамінаю бабулін аповед, у памяці заўсёды пракручваецца эпізод з даўняга фільма пра рэвалюцыю. Узброеныя да зубоў чырвонаармейцы трасуць недзе ў Москве ці ў Петраградзе прафэсарскую кватэру. Таленавіта акарыкатураны рэжысёрам і акторам гаспадар, спрабуючы нешта давесыці прадстаўнікам рэвалюцыйных масаў, здымает з паліцы кнігу (калі не памыляюся, том Пляханава). Зухаваты, перацягнуты кулямётнымі стужкамі малады начальнік патруля, трymаючы руку на расшпіленай кабуры, вясёла кажа акулярыстаму прафэсару: “Мы ваших книжек не читали и читать не собираемся. Мы Ильичу без книжек верим”. Мне ўвеселі час здаецца, што пасля размовы прафэсара таксама “пусыці ў распыл”.

З тых дзён у душы ў бабулі Аўгінны назаўсёды засеў нязводны страх перад кнігамі. Можа, менавіта таму ў гады “культурнае рэвалюцыі” яна нейкім чынам ухілілася ад ліквідацыі свае непісьменнасці і ўсё жыцьцё ставіла ў калгасных ведамасцях кастрюбаватыя крыжыкі. Калі б яна дажыла да 1970-х гадоў, яе перакананасць, што кнігі прыносяць людзям адно няшчасыці, магла б толькі ўмацавацца: майму стрыечнаму брату, а ейнаму ўнуку Генусю далі тэрмін (праўда, умоўны) за два тузіны зробленых ім копіяў булгакаўскіх “Роковых яиц”.

Бабуля Аўгіння прычынілася й да майго дзіцячага адкрыцця, што наша савецкая радыё кажа няправду.

Рэпрадуктар вісеў на слупе каля фэрмы. А шостай гадзіне раніцы ён прачынаўся ў хрыпатым, нібыта зь перапою, голасам съпявай:

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь...

Ад гімну да гімну радыё займалася музычным выхаваннем насельнікаў паблізных хатаў і нястомна паведамляла пра падзеі ў жахлівым капіталістычным сьвеце і ў краіне, што, не ўважаючы на перабоі з хлебам, шпарка набліжалася да съветлае будучыні.

Аднойчы мае вушы злавілі ў радыёэфіры фразу, якая чымсьці зъбянтэжыла наўны дзіцячы розум.

— Каждый советский человек, — сказаў рэпрадуктар, — знает имена Толстого и Горького.

Цэлы дзень гэтыя слова мулялі мне, і ўвечары я адважыўся на невялікі сацыялягічны досьлед.

— Бабушка, — запытаўся я, — ты знаеш, кто такой Толстой?

— Быў чалавек таўсты, во яму такое мяно й далі, — адказала бабуля.

— А кто такой Горький? — без асаблівае надзеі працягваў я.

— А во, кажуць, горкі, як рэдзька. Або яшчэ — як хрэн, горкі.

— Да нет, бабушка, я о писателях спрашиваю, — з складанымі пачуцьцямі і да радыё, і да бабулі сказаў я.

— Мая, дзетка, навука малая, — раптана азвалася баба Аўгінья... — Травы ведаю, а чытаць ненавучаная.

Вядома, мне было ніякавата, што яна — такая старая і яшчэ ня чула ні пра Талстога, ні пра Горкага, пра якіх я ўжо ведаў у першай клясе. Але болей мне рупіла іншае. Атрымлівалася адно з двух: або бабуля не савецкі чалавек, або радыё хлусіць.

— А ты, бабушка, советский человек? — запытаўся я.

— Як усе, так і я, — адказала бабуля. — І галадавала, і палачкі ў калгасе за працадні палучала.

Я, дарма што малы, і сам разумеў недарэчнасць пытаньня: усе навокал, у тым ліку і баба Аўгінья, відавочна былі савецкія людзі. Фашыстаў, капіталістаў, гаротных амэрыканскіх нэграфаў, якія паміралі ад голаду, а таксама паліцэйскіх і гангстэраў, што курылі цыгары, пілі нейкія “віскі” і казалі “Шеф вами недоволен”, гэтых і іншых, зазывчай страхалюдных несавецкіх людзей я бачыў адно ў кінафільмах. Адсюль вынікала жорсткая ерэтычная выснова, якою я палічыў за лепшае ні з кім не дзяліцца: нашаму радыё нельга верыць.

Кажуць, што яшчэ ў самыя змрочныя гады мая ціхмянная бабуля неяк выявіла непахісную цвёрдасць. Прысланы з раёну начальнік, што кватараўаў у ейнай хаце, загадаў зыняць з покуці абразы.

— Яны ў вас есьці ня просяць, — адрезала баба Аўгінья з намёкам.

Добра памятаю, што яна прасіла Бога, каб узяў яе да сябе на пачатку лета, тады, калі адцьвітаюць дзьмухаўцы і, калі верыць бабулі, зямля мяккая й лёгкая, як дзьмухаўцовы пух. Бабуліна сэрца спынілася, калі яна сядзела на ганку, крышачы карове буракі. Я пабег на поле па цётак. Мяне абурыла, што яны колькі разоў перапытвалі: “Бабушка заснула?”, хоць я недвухсэнсоўна сказаў, што яна памерла.

Гэта здарылася першага чэрвеня.

Яшчэ колькі словаў пра бабуліну сувязь з загадкавымі сіламі хачу дадаць у наступных абзацах — своеасаблівым постскрыптуме, які зьявіўся ў аповедзе пасля першай публікацыі.

Праз тыдзень, як мой радавод надрукавала газета “Літаратура і мастацтва” (тыя дні былі, як і чакалася, адзначаныя крыйдамі, папрокамі й прэтэнзіямі, што ў больш ці ў менш тактоўнай форме выказвалі мне сваякі й несваякі — напрыклад, паэт-ляўрэат М.), мы зъ сястрою павезылі маці ў яе Капысіцу.

Пакінуўшы маму з нашай цёткай Вольгаю на печы ў іхнай роднай хаце, мы пад несыціханым дажджом, як заўсёды, занесылі бабулі Аўгінні на магілу жменю цукерак. Якраз на пагосыце, нібыта зарадаваўшыся нашым адведзінам, дождж лінуў, не раўнуючы як з цэбра, і пакуль мы дабеглі да лазыні другой нашай цёткі — Насты, на нас не засталося аніводнай сухой ніткі.

Калісьці ў гэтай лазыні я з стрыечнымі сястрышкамі, начытаўшыся ў бабкі Грыпіны “Чорнай магіі”, спрабаваў даведацца, што будзе заўтра. За

хвіліну да поўначы мы, у адпаведнасьці з парадамі чарнакніжнікаў, запалі перад пастаўленым на лазнае вакенца люстэркам сьвечку, кінулі ў агонь тры белыя шарсыцінкі з кацінага хваста і роўна апоўначы, утаропіўшыся ў цъмянае люстэрка і ляскаючы зубамі ад страху, вымавілі патрэбны заклён. Усьлед за апошнім словам у лазнню ўварвалася пройма, сьвечка зь люстэркам паляцелі на дол, а мы кінуліся кулём у разнасцежаныя дзъверы. Адбегшыся на добры кілямэтар і зьвёўшы дых, мы з жахам убачылі, што чамусыці ўцяклі з лазні прамютка на могілкі, адкуль пабеглі назад да лазні, баючыся, каб яна не загарэлася ад сьвечкі. Дарэчы, тае начы ў вёсцы, учадзеўшы, памерлі двое старых.

Тую прыгоду я ўзгадаў ужо ўвечары, узяўшыся гартаць свае нататкі за таўстаногім свойскім сталом з букецікам зdryжнічак на саматканым абрусе. Тады мяне зымала ідэя напісаць аповесць пра Напалеона, які ў выгнаныні, на востраве Святой Алены, аказваецца, думаў, што мог бы выйграць расейскую кампанію, каб аднавіў незалежнасць Вялікага Княства Літоўскага. Але замест распрацоўкі сюжету мяне ў тыя хвіліны апанавалі прыгáды пра цётчыну лазнню, а потым заманулася перачытаць захоплены з сабою радавод тут, у дзедавай хаце. Яна, хата, была найсуроўшым судзьдзей мае пісаніны, бо ведала ўсё гэта (і значна болей) і безь мяне.

Мама зь цёткаю і сястра даўно паснулі. Я сядзеў над разгорнутымі на стальніцы старонкамі “ЛіМу”. Справа і зьверху глядзела на мяне з ручнікоў Багародзіца, насупраць было незавешанае начное жнівеньскае вакно з вясёлкавымі ад старасыці шыбамі.

Я чытаў, чуючи на сабе ня толькі позірк з абраза, але і яшчэ колькі позіркаў немаведама адкуль — напэуна, гэта глядзела на мяне сама хата, — чытаў і, калі дайшоў да словаў “таемную бабуліну сілу я адчуваю й цяпер, праз трыццаць гадоў...”, якраз у гэтае імгненьне, зь цёмнага вакна вылецела, засыпаўшы дружакамі падвоканыне, цэлая шыбіна.

У хаце пачаўся пярэпалах. Але ні ўначы, ні раніцою мы не знайшлі пад вокнамі канцавой цётчынай хаты аніякіх сълядоў, аніякага камянюкі ці яшчэ чаго-небудзь такога.

Вядома, шкло з старой скрыўленай рамы магло выпастьці само сабою. Вядома, зусім выпадкова ў наступныя дні ў сяброў і ў людзей амаль незнаёмых, да якіх я чамусыці заходзіў, мне пачалі трапляцца ў руکі (самі сабою, безь ніякіх адмысловых пошукаў) рэдкія кнігі, гравюры й старыя газэтныя выцінкі пра жыццё Напалеона на востраве Святой Алены і пра колькі месяцаў, прабытых ім у 1812 годзе ў Беларусі. Вядома, зусім выпадкова маглі прычыніцца й іншыя падзеі, якіх я не адважваюся тут згадаць толькі з тae прычыны, што ў адваротным выпадку мне могуць парыць неадкладна зъвярнуцца да адпаведнага доктара. Далібог, будзе лепей, калі на гэтым я скончу свой постскрыптум і вярнуся да радаводу.

Пра свайго мужа, а майго дзеда Максіма, бабуля Аўгінья мне ніколі не казала. Зрэшты, тады я быў малы дый не было яшчэ даведкі зь дзесяцітысячным (?) накладам, і бабуля, пэўна, лічыла такія размовы небясьпечнымі. Пра дзеда я найболей ведаю ад мамы.

У вайну, якую да 1917 году часта называлі Вялікай Айчыннаю, а потым перахрысьцілі ў першую імпэрыялістычную, дзед Максім, як чалавек пісьменны (ён выпісваў перад вайною нейкую газэту, і мне, вядома, хочацца, каб гэта была “Наша Ніва”), даслужыўся да унтэр-афіцэра. Падчас страшных баёў на Нарачы, калі ў 1916 годзе расейскія войскі, дапамагаючы французскім хаўрусынікам, пачалі зусім непадрыхтаваны наступ, дзед трапіў у палон. У Нямеччыне ён працаваў у баўэра і мог пераседзець рэшту вайны на сытных харchoх, але разважыў іначай: у адну цёмную ноч паклаў у кайстру два боханы съвежага хлеба і праз два месяцы дапяў роднае капысіцкае хаты.

У вёсцы лічылася, што дзед ведае “плянэты”, і звычайна ніхто не адважваўся раней за яго пачынаць сеяць або жаць. Той жа, хто, не даючы веры дзедавым здольнасцям, кіраваўся сваімі “плянэтамі”, мог потым наракаць адно на самога сябе. Калі капысічанаў загналі ў калгас, яны, мусіць, усё ж маючы надзею, што можна будзе неяк жыць і там, выбралі дзеда Максіма за брыгадзіра.

Праз тры гады наш далёкі сваяк, што служыў у раённым Шклове ў НКВД, папярэдзіў дзеда й ягонага брата Ціхана, калгаснага бухгалтара, што на іх ды яшчэ на дзесяць вяскоўцаў прыйшоў данос. Хапун, казаў сваяк, чакаўся вялікі, і калі зъехаць куды-небудзь на данбаскія шахты і проста зашыщацца месяцы на тры ў лес, усё абыдзеца, бо возьмуць іншых.

Дзед з братам сабралі ў сваёй хаце сход тых дванаццаці, чые імёны ўжо перадрукоўвалі машыністкі НКВД. Думкі падзяліліся: адны стаялі на тым, каб ратавацца; дзяды Максім і Ціхан лічылі, што хавацца — значыцца, прызнаць, быццам яны й сапраўды ў нечым вінаватыя. Надзвычай дарагая мне й такая драбніца: на той зборні дзед Максім сказаў, што ўсё адно замест хаванцаў скопяць кагосьці яшчэ, нават не папярэджаных.

Назаўтра трое “ворагаў народу” падаліся ў лес, а дзевяцёра засталіся ў вёсцы, спадзеючыся: там разъбяруцца. Людзі верылі, што ўлада, якая ўжо пятнаццаць гадоў называла сябе іхняю, хоць калі-некалі здатная на справядлівасць.

Па дзеда прыйшлі ў першы дзень 1933-га. Ён сядзеў на палку, плёў рэзгіны і, як запомнілася маме, съпявав:

Што рабіць мне, як мне быць?

Ці пакінуць, ці любіць?

Мама басанож бегла за санямі да аселіцы.

Праз два тыдні бабе Аўгінны ды жонкам іншых арыштаваных дазволілі перадаць ім у Шклове харчы і памяняць бялізну. Старую бялізну давялося спаліць, бо яна кішэла вошамі.

Наступнаю зьвесткаю пра дзеда была ўжо згаданая даведка на шэрым блянку, дзе не знайшлося месца хоць бы на колькі слоў крывадушнага казённага спачуваньня. Чалавека забілі, але няхай вас суцешыць тое, што яго забілі ні за што, невінаватага. Праўда, я маю моцны сумненіё, што тыя, хто падпісваў такія даведкі ў 1960-я гады, і тыя, хто падпісвае іх цяпер, шчыра лічаць такіх, як мой дзед, невінаватымі. Яны сапраўды былі вінаватыя — у тым, што ведалі “плянэты”, што за царскім часам

выпісалі несавецкую газэту, што ім людзі верылі болей, чым розным камісарам і люцыпанэрам...

Бабуля Аўгіння сустрэлася зь дзедам Максімам на небе за два гады да таго, як дзяржава рабочых і сялянаў ашчасльвіла нас гэтым блянкавым съведчаньнем свае гуманнасьці ды некалькімі рублямі, якія маці зь ёткаю адмовіліся атрымліваць.

Імя даносчыка, што загубіў дзеяць душ, пакінуўшы бязбацькавічамі без малога трэх тузіны дзяцей, хутка адкрылася. Гэта быў самы недалужны капысіцкі гаспадар камбедак Цыбулька.

— Наша горніца з Богам ня спорніца! — з дурным гонарам вясёла казаў ён пра сваю хаціну-развалюху, дзе адно на печы маглі сагрэцца ягоныя вечна галодныя дзеци.

Мамін брат дзядзька Язэп шмат разоў, выпіўшы дзеля съмеласьці гарэлкі, браў уначы паляўнічую стрэльбу ды ішоў помсыціцца за бацьку. Бабуля Аўгіння й мама зь сёстрамі, галосячы, як па нябожчыку, беглі за дзядзькам да Цыбулькавае развалюхі. Ейны гаспадар съпярша выпускаў на падворак усіх сваіх восьмірых дзяцей, потым жонку, потым выходзіў у споднім сам, і дзядзька Язэп, заплакаўшы ад бясьсільля, паварочваў дахаты.

— Усё адно заб'ю! — кричаў ён.

— Няхай, сынок, яго Бог уваб'е, — хрысьцічыся, казала бабуля Аўгіння.

Бог не съпяшаўся, і Цыбулька пераваліў за дзеяць дзясяткаў. Аднойчы, калі я зь вясковаю блазнотаю тоўкся каля крамы, дзе вечна выпівалі й пра штосьці спрачаліся капысіцкія мужчыны, сівенькі падпіты дзядок з чырвонымі съязылівымі вачыма паклікаў мяне пальцам, завёў у краму і купіў грамаў трыста зылілых у суцэльны камяк ірысак. Зъмечіўшы такі манэўр, адзін з падкрамных агівудаў сурова сказаў мне:

— Выкінь цукеркі! Ён твой дзеда прадаў!

У тым вяку “прадаць дзеда” значыла прыкладна тое самае, што й “прадаць мяне” — малодшая сястра штодня рабіла гэта, паведамляючы бабулі пра кожны мой вылаз у суседчыны вішні або трускаўкі. Адбегшыся ад крамы, я з смакам зьеў падораныя ірыскі, ня чуючи да сівога дзядка анічога, апрача ўдзячнасьці. Падумаеш, прадаў нейкага там ніколі ня бачанага дзеда!..

Тroe капысічанаў, што, не паслухаўшыся дзеда Максіма, схаваліся ад роднае ўлады ў лесе, памарозіліся, але засталіся жывыя. Адзін потым не вярнуўся з вайны, другі ўжо даўно перасяліўся на пагост пад старыя бярэзіны, а з трэцім у апошнія пагасыціны на мамінай радзіме мы выпілі пляшку гарэлкі.

— Не паслухаўся нас, Воўка, твой дзед, — казаў ён, — а то б цяпер з намі чаракчу ўзяць мог. Здаровы быў Дзянісавіч, як гэты, каб яго халера, рускі багатыр Ілья Мурамец. Неяк на станцыі рэйку да грудзей падняў...

Ад маці бабы Аўгінні — маёй пррабабкі Пёклы — засталося толькі гэтае імя, амаль зраўнаваны зь зямлёю грудок на кладах і згадка пра тое, што прраббка страшэнна не любіла жоўтых кветак. Затое, хоць і страціўшы

ўжо сваё імя, трывала ўвайшла ў няпісаныя дагэтуль аналы нашага роду ейная маці — мая бабка зь дзьвюма прыстаўкамі “пра”.

Паводле маіх падлікаў, тое лета, у якое пры лесе каля капысіцкіх могілак стаяў цыганскі табар, было яшчэ за першым, царскім, прыгонам.

Цыганяты зімаліся экспрапрыяццяй садавіны і яек. Цыганкі хадзілі па хатах, варажылі па руцэ і на картах, паказвалі розныя штукі: напрыклад, налівалі ў шклянку вады, перакульвалі яе на далонь, і вада ня толькі не вылівалася, але хутка пачынала кіпець — за гэта гледачы мусілі разылічыцца кавалкам сала. Бывалі выпадкі, калі заварожаныя гаспадары выносілі смуглівым гасыцям цэлыя кублы, шасткі з кілбасамі або рэшаты яек. Цыганы ж мужчыны, удзень ня грэбуючы штука рствам, дачакаўшыся свайго цыганскага сонца, чынна скарачалі ў навакольлі конскае пагалоўе. Адзін зь іх сярод гэтых клопатаў і атрымаў ад прарабабкі нешта больш істотнае, чым рэшата яек.

Кажуць, у такіх выпадках гены наймацней праяўляюцца празъ некалькі пакаленіння. Баюся, што гэта праўда. Калі сустракаю цыганоў, душа мая трывожна і ўадначас соладка сыцікаеца, і я нібыта чую ў ёй звон крышталёвых келіхau. Раз-пораз кроў майго безыменнага чарнявага продка ўладна змушае мяне забыцца пра найпільнейшыя турботы і зъехаць на колькі дзён проста ў сьвет — начаваць у гатэлях і на вакзалах, ці, прынамсі, ад'ехацца на спадарожнай машыні на паўсотні кілямэтраў ад гораду і, закінуўшы руکі за галаву, да ночы ляжаць недзе пад стогам, сочачы аблокі.

У мяне нядобрае вока: варта мне пільна паглядзець на чалавека, як ён — асабліва, калі гэта жанчына, — спатыкаеца. Цыганкі ніколі не бяруць зь мяне грошай за варажбу. Што да іхніх прароцтваў, дык, апрача ўсяго іншага, яны, нібы змовіўшыся, абяцаюць мне нейкую “наглу” съмерць.

Цыганка была й тая юная, кучараўная і ўмелая істота, якая зрабіла мяне мужчынам.

Калі я бачу сучасны табар: пасыцеленія паміж вакзальных лавак коўдры, мурзатых дзяцей, маладзёнаў, што проста ў прыцемным кутку могуць адважна маркітавацца, мяне часам перасмыквае, але наступерак усяму вусны ўсё адно шэпчуць немаведама калі і як запальня ў памяць слова “Лачо дывэс тумэн, гэ ромалэ! — Шчаслівай дарогі вам, цыганы!..”

На цыганскім сучку абломваеца жаночая галіна мамінага радаводу і застаецца апошняя мая надзея й паратунак — маміны продкі па мячы.

Прадзед Дзяніс, бацька дзеда Максіма, не вярнуўся з апошняе расейска-турэцкае вайны. Калі ў менскім храме Аляксандра Неўскага, што на Вайсковых могілках, я перачытваю імёны беларускіх ваяроў 30-й артылерыйскай брыгады і 119-га Каломенскага палка, палеглых 18 ліпеня 1877 году пад Плеўнаю — “Каноніры Іосіф Вайшвіло, Іаков Чирка... Рядовые Іоанн Гунька, Франц Тваска, Стефан Комар, Григорий Мурашка, Стефан Сыс...” — зазывчай на імені “Іосіф Войнич” ува мне пачынае зывінець струна загадкавага хваляванья. Якая сувязь існуе паміж мною й гэтым Войничам? Магчыма, ён ваяваў разам зь дзедам, спаў зь ім побач на буйгарскіх камянях, а магчыма...

Хто скажа, што пераважыць на вагах гонару: съмерць за свабоду іншага народу ці жыцьцё, аддадзенае за вызваленне свае зямлі? І ўсё ж невыказна горка ад таго, што ўжо два стагодзьдзі, як на першую з гэтых шаляў — за свабоду нашых далёкіх і блізкіх суседзяў — пакладзена беларускіх жыцьцяў нязъмерна больш, чым за свабоду ўласную.

Мой праਪрадзед Баўтрамей, народжаны (паводле запісу на некалькіх, дзівам ацалельных старонках царкоўнае кнігі) у 1830 годзе, меў ва ўзроўніце Хрыста магчымасць абраць другі з гэтых шляхоў.

Якраз у тых мясцінах Прыдняпроўя дзейнічаў атрад Іgnata Будзіловіча, пазней расстралянага царскімі карнікамі ў Воршы. Звабліва думаць, што Баўтрамей валіў тэлеграфныя слупы, вазіў па вёсках паўстанцкі маніфэст “чырвоных” і з адчаем асуджанага на съмерць біўся з казакамі 26 красавіка 1863 году ў няроўным бай пад Пагосцішчамі.

Але верагоднасць гэтага досыць малая. Архіўныя дакумэнты сведчаць, што сярод прыдняпроўскіх беларусаў непараўнана болей было ня тых, хто пайшоў пад штандары Касы-Будзіловіча і Тапара — паўстанцкага начальніка Магілеўскага ваяводзтва Людвіка Звяждоўскага, а тых падманутых, што дапамагалі лавіць і забіваць інсургентаў, атрымліваючы ад улады пяць рублёў за жывога і тры за мёртвага.

Мяркуючы па імёнах, якія захаваліся ў матчынай праваслаўнай Капысіцы дасёння, — Баўтрамей, Домна, Якуб, Базыль, Цыпрыян — мае продкі па кудзелі былі, бяспрэчна, вуніятамі, або, дакладней, грэка-каталікамі ці каталікамі ўсходняга абраду. Як падлічыў адзін наш паважаны гісторык, напрыканцы XVIII стагодзьдзя да Вуніі належала болей за тры чверткі жыхароў Беларусі, у праваслаўі ж заставалася толькі каля шасці працэнтаў. Такім чынам, мае суродзічы слухалі казані, с্পявалі й гаманілі ў храме зь святаром па-беларуску. Яны ані не здагадваліся пра антынародную сутнасць вуніяцтва, што пагражала беларусам зынкненнем, ад якога іх выратаваў, вядома ж, цар-бацюхна з памагатымі, у 1839 годзе перагнаўшы цэлы народ у расейскае праваслаўе, што вельмі хутка не пакінула ў храмах анічога беларускага.

На памятку пра царкоўнае “ўзъяднанне” на ўказ імпэратара Мікалая I быў выбіты вялікі мэдалі з вобразам Спаса Нерукатворнага ды надпісам: “Отторгнутыя насилем (1596) возсоединены любовию (1839)”. Аб гэтай любові мог бы распавесці нам беларускі хлапчук з-пад Горадні, якога, як паведамляў у сваім “Колоколе” Аляксандар Герцэн, хвасталі бізунамі, пакуль на трэцій сотні ўдараў не прыняў прычасыце ад праваслаўнага папа.

Мусіць, нешта ведаў пра тулю любоў і мой продак-рыбар, што прыстасаваў царска-праваслаўную рэліквію пад грузіла. Разам з тым няма сумневу, што гэтая “любоў”, мэтаю якой было духоўнае заняволенне й перааджэнне нашага народу, дала плён ужо ў наступным пакаленіі, дапамагаючы беларускім мужыкам зарабляць у 1863-м крылавыя царскія траякі і пяцёркі.

Я набліжаюся да пачатку мінулага стагодзьдзя, і сьвечка сямейнага падання, што асьвятляе мне шлях, пакрысе ператвараецца ў маленькі агарак. Але перш чым патухнуць, зліўшыся зь няпамяццю, яна яшчэ

раз успыхвае, вырываючы зь цемры апошняе імя — Бутрамеевага бацькі Цыпрыяна.

Калі адкінуць відавочна легендарныя звесткі пра тое, што Цыпрыян “адбіў у пранцуза самога Кутуз” і пасъля быў узяты да яго за кухара, бо рабіў надзіва смачныя, пханыя пальцам кілбасы (прычым генэрал-фэльдмаршал так яго любіў, што нават вазіў з сабою па тэатрах), дык атрымаецца, што мой прапрапрадзед нарадзіўся недзе паміж першым і другім падзеламі Рэчы Паспалітай. Нашы ўсходнія землі ўжо былі захопленыя Расейскаю імперыяй, і Беларусь, што ніколі ня ведала рэкррутскіх набораў (бо Вялікае Княства Літоўскае мела прафесійнае войска), пачала спраўна паставляць юнакоў спачатку на пажыццёвую, а потым на мала чым ад яе адрозную 25-гадовую царскую службу. Дарэчы, падчас напалеонаўскага паходу ў расейскім войску служыла прыкладна 50 тысяч беларусаў. Не нашмат меней было іх і пад съязгамі францускага імператара.

Што да супольных з генэрал-фэльдмаршалам паходаў майго продка па тэатрах, дык, можа стацца, згадкі гэтая не зусім і легендарныя. Ці не захавалася ў іх памяць аб прыгонным тэатры графа Зорыча, якому з 1788 году належалі недалёкі ад Капысіцы павятовы Шклоў? У Зорычавым тэатры наладжваліся паказы алегарычных балетаў з хорамі, міталягічных пантамімаў, камэдыяў і трагедыяў, камічных опэр і фэерыяў. Імёны шасыці актораў з шклоўскае трупы можна знайсці ў Беларускай энцыклапедыі. Чаму б не ўявіць, што мой продак Цыпрыян трапіў на нейкую з тых камэдыяў? І ці ня ў тыя часы ўзынікла ў матчынай радзіне трывалая прыхільнасць да тэатральнага мастацтва, якую нядайна пацвердзіў абураны ліст аднае з маіх цётак. “Ты там, дзетка, у сваім Мінску, — пісала цётка, па засвоенай у школе завядзёнцы пагарджаючы знакамі прыпынку, якія я расстаўляю толькі цяпер, — схадзі ў ваш ціатар і скажы, што калі прыйшоў чалавек у клуб на пастаноўку прыабшчыцца, як той ваш міністар па цілідары казаў, к сталічнаму іскуству, дык няхай яго ў клуб пускаюць і ў ботах, і ў кухвайцы, бо ён, чалавек гэты, — тружаніца, і ў клуб адразу з хвермы прыйшла, а на хверме ў нас гардзяробаў нямашака, бо каровы калгасныя могуць з галадухі ўсе нашыя гардзяробы за малінку зьесыці”.

За прапрапрадзедам Цыпрыянам пачынаецца съязна непрасьветнае цемры, у якой бясьсьледна губляюцца карані майго радаводу; пра крону ж, спадзяюся, паклапоцяцца мае сыны і ўнукі, калі, вядома, не ўмяшаецца кашчавая рука Чарнобылю.

Апошняе, пра што, улучыўшы нагоду, хачу тут сказаць, — адкуль у мяне расейскае прозьвішча.

Найперш пакаюся, што быў час, калі я зусім паважна меўся перамяніць яго на іншае ды нават пачаў падпісваць тым, іншым, свае літаратурныя практикаваныні. На шчасьце, Бог утримаў мяне ад больш рашучых захадаў, і я не зняважыў памяці вядомых і невядомых мне продкаў, якія мелі гэтае прозьвішча і большасць якіх, хочацца верыць, належала ўсё ж да людзей сумленных і годных.

Што да самога прозвішча, дык трэба пачаць з таго, што, калі Расея захапіла нашы “исконно русские” землі, Кацярына II, а потым ейны сын Павел I “пожаловали” тут свайму два ранству 208,5 тысячи душ “мужеска полу”. Такім чынам, блізу мільёна беларусаў сталі прыгоннымі расейскіх памешчыкаў, нібы менавіта ў гэтym была адвечная мара нашага народу, які, паводле афіцыйных герадотаў, ніколі ня меў большага клопату, як чакаць з усходу вызваліцеляў. Нават пасъля таго, як Іван Жахлівы вызваліў Полацак ад палачанаў, а ваявода Трубяцкай — Амсьціслаў ад амсьціслаўцаў. Нават пасъля таго, як у сярэдзіне XVII стагодзьдзя ў вайне з Маскоўскай дзяржавай за няпоўныя пятнаццаць гадоў насельніцтва Беларусі скарацілася ў два разы. Нават пасъля таго, як у тым самым стагодзьдзі былі перапоўненыя палоннымі беларусамі астраханскія нявольніцкія рынкі, дзе “вызваліцелі” прадавалі нашых продкаў у рабства па тры рублі за галаву.

Былы Сеньненскі павет, адкуль родам мой бацька, уваходзіў у Магілеўскую губэрню, у якой дзясяткі вёсак і тысячы прыгонных атрымаў адзін з фаварытаў расейскае імпэраратрыцы граф Арлоў. Вядома, часам мяне апаноўвае спакуса вывесыці радавод менавіта ад яго. Канчаткова не закрэсьліваючы і гэтую вэрсію, мушу зазначыць, што, пэўна, усё было больш банальна, бо ў роднай бацькавай вёсцы Арловы жывуць амаль у кожнай хаце. Маю спадзяваньне, што сыны парупяцца, каб людзей з гэтym прозвішчам ня менела.

Мае бацькі большую частку жыцця, прынамсі, пасъля таго, як пакінулі вёску, на мове сваіх бацькоў не гаварылі. Мае сыны-месцічы, калі былі малыя, пачыналі часам гаварыць на розных з бацькамі мовах якраз пасъля летаванья ў вёсцы, дзе іх вучылі “па-гарадзкому”.

Тут я чамусыці — не сказаць, каб вельмі дарэчы — прыгадваю знаёмага кінарэжысэра, што аднойчы, гады тры таму, нападпітку наракаў на цяжкое жыццё:

— Разумееш, Валодзя, колькі жанчын у мяне было, і хоць бы адна ў ложку слова па-беларуску сказала.

Я суцешыў гаротніка тым, што ўбіраюцца ў сілу працэсы нацыянальнага адраджэння. І не памыліўся. Сустрэўшы мяне днямі (хацелася напісаць: на вуліцы, але буду шчыры — у бары менскага Дому літарата, дзе ўвесь час сядзіць паэт А. Сыс), маэстра з пачуцьцём, так бы мовіць, нацыянальнага задавальнення, усьцешана паведаміў, што ў ягоныя абдымкі (відаць, паводле тэорыі імавернасці) пачалі ўжо трапляць і нацыянальна съядомыя прадстаўніцы прыўкраснай, як пісаў Караткевіч, паловы нашага народу.

На двары ўсчынаецца крык, і я падыходжу да вакна. Вакол жоўтае цыстэрны зь півам (па-мясцоваму — сывінаматка) віруе натоўп (па-мясцоваму — пленум). Мой сусед, ужо яўна й даўно разъмяняўшы пазычаны чырвонец, адпіхвае ад цыстэрны старога зь бітончыкам.

— Подумаешь, удостоверение! У нас у каждого по десять удостоверений! У меня вон дед — герой борьбы за советскую власть. Врагов народа от справедливого гнева товарища Сталина в ГУЛАГе охранял! А другой дедуля у Булак-Балаховича за наше светлое будущее боролся. Националист проклятый! А ты ко мне со своим удостоверением лезешь. Я тебе русским языком сказал: сковай удостоверение!

Вяртаюся да стала, каб дапісаць апошнія слова.  
Мяркуюце самі, як абышліся б са мною продкі-крывічы.  
А з вамі, шаноўныя?  
Думаю, шанцы ў нас прыблізна аднолькавыя.  
А таму — ці не паспрабаваць скласыці радавод і вам?

Чэрвень, 1990

KAMUNIKAT.ORG